

14 ЛІПЕНЯ 1995 г.

№ 28 (3800)

Кошт 2 000 руб.

НЯНАВІСЦЬ: ХТО ЯНЫ, ДЗЕЦІ ХЛУСНІ?

Карэспандэнт "ЛіМа" Міхась
ЗАМСКІ гутарыць са старшым
следчым па асабліва важных
справах Пракуратуры
Рэспублікі Беларусь Валерыем
КАМАРОУСКІМ.

5, 12

ДВА ПАЭТЫ

Яўген БЯЛАСІН: "Жывуць адзін
побач з другім два паэты
аднолькавага веку, блізкага
светаўспрымання (усе паэты —
браты), але пішуць розныя
па стылі вершы. Розная глеба,
хоць зямля адна —
берасцейская".

8

ДАЖДЖЫ І СНЯГІ

Імпрэсія Васіля МАКАРЭВІЧА.

9

ГЭТА БЫЎ МАЙСТАР

Вера КРОЗ: "З 1939 года
і да канца жыцця Сямён
Талкачоў працаваў
з беларускай опернай трупай.
Сёлета — 25 гадоў, як не стала
Сямёна Львовіча".

10

ПАГОНЯ — БОГ, РАДЗІМА, НАРОД!

Вітаўт ЧАРОПКА: "Герб Белыя
Руси издревле был всадник
белый в красном поле, саблю
имеющий перед собою", —
пісаў Тацішчаў. Супадзенні?
Не, заканамернасць,
бо паколькі Белую Русь
насялялі крывічы, а Літву
крывічы і другавічы,
дык і сакральны сімвал Перуна
Пагоня быў для іх агульным".

14—15



"ІМГНЕННІ ПРАЦЫ ЯК ІМГНЕННІ ШЧАСЦЯ"

АД СВЯТА ФРАНКАФОНІІ ДА ФЕСТИВАЛЮ ШКОЛЬНЫХ СПЕКТАКЛЯЎ

Вясна пераймала зіму. Франкапрыхільныя спадары
мінчукі з іншагароднімі гасцамі апанавалі Беларускі
лінгвістычны ўніверсітэт, каб пабавіцца на свяце фран-
кафоніі, — усяго, што гучыць па-французску. "ЛіМ" не
абмінуў гэтае падзеі. Асабліва каштоўнай і вабнай
здалася тады роля Французскага пасольства ў Белару-
сі. Ягоны лінгвістычны аташэ (па пытаннях адукацыі)

Поль Рамановіч ці то заахвоціў, ці то завабіў у святочны
працяг...

Працягвалася і вясна. Убіралася ў сілу. Красавала,
— паводле календара. 74-ая мінская школа — з тых,
дзе французскай мове навучаюцца ўсур'ез і надоўга,
адкрывала мастацкую галерэю і паказвала спектаклі
школьнага тэатра. Паводле дырэктара Нэлі Лойкі,
пашырала межы эстэтычнага выхавання навучэнцаў. Іх,
даражэнькіх, сорак гадоў навучала — ужо беларускай
мове і літаратуры — настаўніца Галіна Гоманова. Яна
атрымала званне заслужанай, а цяпер яе заслужанае
імя надалі галерэі. Вядомыя мастакі Уладзімір Гомануў
і Уладзімір Стальмашонак дапамаглі сфармаваць эк-
спазіцыю і выступілі на адкрыцці. Пажадалі, каб да
работ Я. Ціханова, М. Апіёка, Б. Аракчэева, Бархатко-
ва-старэйшага, А. Кашкурэвіча дадаліся лепшыя рабо-
ты школьнікаў. Мяркуючы па тым, што выставілі ў
доўгіх калідорах дзеці (вось толькі чатыры прозві-
шчы — Н. Хадаркевіч, С. Сізанова, Т. Андрэйчыкава,
С. Ганчарык), гэтае пажаданне ўжо спраўджваецца...

Спраўджваецца і іншае: свой маленькі свет, абжыты
ды ўвасоблены ў творы, у дзеянні, у вобраз думак і
манеру паводзін, вылучае 74-ую школу нават з шэрагу
падобных, спецыялізаваных, — пакуль толькі ў наву-
чанні французскай мове. Хоць менавіта ёй наканавана
зрабіцца адной з тэатральных мінскіх школ, — я
мяркую па той выключнай ступені адказнасці і любові
да тэатра, з якімі ў школе робяцца спектаклі, па тым,
як расклад урокаў суседзіцца з размеркаваннем роляў,
па настроях дзяцей і радасці дарослых... Ды ці мала
банальных меркаванняў можна яшчэ мець? Небаналь-
ным можа быць тэатр. Спектаклі. Пастановачныя нама-
ганні Тацяны Шылавай (метадыста па выхаваўчай
работе) і Соф'і Давідовіч (настаўніцы рускай мовы і
літаратуры), якой дапамагае сын Кірыла (як добра,
што ў мастацкай газеце не трэба апісваць іх афіцыйныя
выкладчыцкія званні ды пасады). Гэта яны даўмеліся
прысвяціць свае спектаклі тым, хто стварае, нягледзячы
ні на што. Тым, хто імгненні працы ўспрымае як імгненні
шчасця. Гурток для пазакласных заняткаў створаны тры
гады таму педагогам Ліліяй Шабуневіч, абячае вартыя
і мастацкія праявы ўжо цяпер! "Вось вам і сціплы
школьны тэатр", — радаваўся Поль Рамановіч, а мне
чулася: каб зрабіць для нас такое адкрыццё, яму толькі

(Працяг на стар. 13)



3 нагоды

ГОД ПРЭЗІДЭНЦТВА: ЦУД, ЯКІ НЕ АДБЫЎСЯ

Год прэзідэнцтва быў адзначаны надзіва сціпла. Сякія-такія публікацыі, тэлефільмы, тэлевізійнае інтэрв'ю з прэзідэнтам — вось, бадай, і ўсё. Хоць, здавалася б, пасля "перамогі" 14 мая можна было чакаць, што гадавіну пры пасадзе Аляксандр Рыгоравіч адзначыць маштабна, гучна, ярка. Ды, мабыць, няма асаблівых падстаў для святочных справаздач...

Для нашай газеты год быў памятным новымі клопатамі і праблемамі. На некаторы час быў нават прыпынены выпуск газеты — не было грошай.

А не так даўно рэдакцыю наведалі супрацоўнікі пракуратуры: дзеля таго, каб зняць узоры шрыфтоў лімаўскіх пішучых машынак, як гэта рабілася калісь за савецкім часам. Узоры шрыфтоў здымаліся на спецыяльныя бланкі (растыражаваныя друкарскім спосабам) у прысутнасці панятых. З якой нагоды такая ўвага да нас? Ды вось, кажучы, шукаем аўтара адной ананімнай пазмы...

Відаць, не так і кепска мы жывём, калі на гэта грошы ёсць.

ВІЗІТ ТЫДНЯ

13 ліпеня ў Мінск прыбыў з афіцыйным візітам прэзідэнт Украіны сп. Кучма. Візіт гэты, нібыта, планаваўся раней, але быў адкладзены пасля нашага "рэферэндуму", да якога на братняй Украіне стаўленне вельмі неадназначнае, і шоу са "зняццём шлагбаума" на беларуска-расійскай мяжы. Хацелася б верыць, што кіраўніцтва нашай краіны ўсведамляе, што на Расіі свет клінам не сышоўся, што нельга ігнараваць іншых суседзяў, у прыватнасці — "малую вялікую дзяржаву", як часам называюць Украіну.

СВЯТА ТЫДНЯ

Мала каму вядомы Аўцюкі, што ля Калінкавічаў, нека раптам і нечакана праславіліся: там адбыўся Першы ўсебеларускі фестываль народнага гумару. Галоўны прыз — конь — дастаўся ініцыятару свята, аўтару кнігі аўцюкоўскіх жартаў Уладзіміру Ліпскаму і быў ім падараваны Вялікааўцюкоўскай школе. Было на фестывалі людна, тлумна, горача, цікава і мясцінамі па-сапраўднаму смешна. Можна лічыць, што нарадзілася новая традыцыя. З Богам!..

ЛІЧБА ТЫДНЯ

Паводле дадзеных Рэспубліканскага цэнтра занятасці насельніцтва, у Беларусі III тысяч зарэгістраваных беспрацоўных. У гэтую катэгорыю не залічваюцца тыя, хто працуе няпоўны рабочы тыдзень, альбо знаходзіцца ў бестэрміновым неаплачаным адпачынку.

ПРАЕКТ ТЫДНЯ

Вакол прэзідэнцкай рэзідэнцыі будзе ўзведзена агароджа з чорнага металу вышыней у два з паловай метры. Агульная даўжыня яе — з паўкіламетра. Кошт пакуль невядомы. Але сякія-такія прыкідкі зрабіць можна. Вядома, напрыклад, што метр агароджы вакол Белага дома ў Маскве каштаваў 17 мільёнаў рублёў (расійскіх, натуральна). Трэба думаць, у нас танней не будзе.

ФЕСТИВАЛЬ ТЫДНЯ

11 ліпеня ў Магілёве распачаўся III Міжнародны фестываль духоўнай музыкі "Магутны Божа". У ім бяруць удзел больш за 500 калектываў і выканаўцаў з Беларусі, Украіны, Расіі, краін Балтыі, Польшчы, Нямеччыны, Галандыі. Свята мае экуменічны характар, да яго ставяцца прыхільна ўсе хрысціянскія канфесіі, акрамя афіцыйнай праваслаўнай царквы.

ЦЫТАТА ТЫДНЯ

"Прэзідэнт канчаткова пахаваў усе дэмакратычныя і нацыянальныя спадзяванні. Я не ведаю, як іх цяпер адрадыць у свядомасці людзей. Вярнуў нас да сімвалаў сацыялізму, хаця ў саму тую рэальнасць ужо немагчыма вярнуцца. Нельга жыць з сацыялістычным сцягам пры буржуазных адносінах, якія адраджаюцца. Ну, і суцэльная тыранія пасрэднасці і паслухмянасці ў сродках масавай інфармацыі. Найперш за ўсё гэта небяспечна для самога прэзідэнта. А самае галоўнае — не вырашана пытанне з прыватнай уласнасцю, з зямлёю. Замест гэтага адны размовы аб справядлівасці, заігрыванні з натоўпам. Ну, а калі натоўп, а дакладней, народ не накармаць, дык гэтыя тэлегульні кепска скончацца".

(Святлана Алексіевіч, разважаючы пра першую гадавіну прэзідэнцтва ў Беларусі. "Народная газета", 11 ліпеня г. г.)

СУМНЕННЕ ТЫДНЯ

Газета "Белорусский рынок" (N 26) надрукавала артыкул эканаміста Н. Злотнікавай "К союзу банкротов?", дзе аналізуецца ініцыятыва беларускага кіраўніцтва на збліжэнне з Расіяй. Сэнс прачытаецца ўжо ў падзагалоўках: "Экспартны патэнцыял (Расіі) зніжаецца", "Асноўныя фонды знешныя", "Запас трываласці вычарпаны", "Чакаемыя інвестыцыі (у эканоміку РФ) удвая менш, чым неабходна". Адсюль узнікае пытанне: маючы столькі ўласных клопатаў, ці возьме Расія на свае плечы яшчэ і нашы праблемы?

АРКАМІТЭТ ТЫДНЯ

27 ліпеня — Дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Невядома, як будзе (ці будзе ўвогуле) адзначацца гэтае свята афіцыйна, а Беларускі народны фронт разам з іншымі дэмакратычнымі партыямі і згуртаваннямі ўжо ўтварыў аркамітэт і падаў у Мінскі гарвыканкам заяўку на шэсце па праспекце Ф. Скарыны і мітынг у Купалаўскім парку. Прадугледжана вялікая святочная канцэртная праграма.

ЗАБАРОНА ТЫДНЯ

Мінскі гарвыканкам забараніў святкаванне ў сталіцы 585-й гадавіны перамогі войска Вялікага княства Літоўскага (Беларусь і Жамойція) і Польшчы над крыжакімі пад Грунвальдам. Цікавая логіка: святкаваць перамогу над Германіяй у Другой светскай вайне можна, а Грунвальдская перамога — па-за законам, увогуле патыхае "крыміналам". Няйначай, сталічная "вертыкаль" баіцца ўсяго, што зыходзіць ад патрыятычных сіл, баіцца пабачыць на вуліцах Мінска бел-чырвона-белыя сцягі і "Пагоню".

ПУБЛІКАЦЫЯ ТЫДНЯ

"Звязда" за 13 ліпеня надрукавала артыкул доктара гістарычных навук, прафесара Л. Лыча "У планетарную цывілізацыю са сваёй мовай навукі". Пачынаецца ён цытатай: "Ніколі на зямным шары нацыя не авалодала мудрасцю, глыбінёй, пакуль не ўцягвала навуку ў родную мову. Любая нацыя становіцца вучонай на сваёй мове і — ніколі на чужой". Так пісаў венгерскі вучоны XVII ст. Дзёрдз Бешзней. Л. Лыч разважае пра магчымасць беларускай мовы стаць мовай навукі. Трэба толькі, каб не перашкаджалі палітыкі-манкурты.

Прыгадаем, як гэта ўсё пачыналася...

Столненная адказнасцю, якую накладае ўлада, але не жадаючы развітвацца з самою ўладай, ветэранска-камуністычная большасць Вярхоўнага Савета прагаласавала за ўвядзенне ў Беларусі прэзідэнцтва. Мелася на ўвазе, што адказнасць будзе пераадрасавана прэзідэнту, а дэпутацыя прывілеі застануцца пры іхніх носбітах. Тым болей, што ролю "адзінага рэальнага кандыдата" збіраўся сыграць "наш Вячаслав Францевіч", а ён здолее быць удачным...

Аднак папярэднія раскладкі аказаліся недасканалымі, ужо ў часе выбарчай барацьбы давалася рабіць папраўку на сп. Лукашэнку. Мясцовы "Робін Гуд з двума чамаданамі кампрамату", не маючы ні яскравай праграмы, ні аўтарытэтай каманды, абышоў вядомых палітыкаў і, нарэшце, заняў прэзідэнцкае крэсла.

І А. Лукашэнка, і В. Кебін гаварылі выбаршчыкам адно і тое ж: саюз з Расіяй, барацьба з інфляцыяй і карупцыяй, сацыяльная справядлівасць... Абодва абяцалі цуд. Цуд Аляксандра Рыгоравіча аказаўся больш прывабным. Мо таму, што за сп. Лукашэнкам, як за чалавекам, які дагтуль не меў рэальнай улады, не было і хваста нявыкананых абяцанняў. Між тым як сп. Кебін такі хвост меў. Перспектыву Вячаслаў Францавіч маляваў прыгожую, але яго імя было непарыўна звязана з рэальным станам эканомікі — у вачах грамадскасці прэм'ер-міністр быў у адказе за крызіс.

Вось народ і прагаласаваў за, так бы мовіць, неабцяжаранага "хвостом". Але абяцанні так і засталіся, па сутнасці, абяцаннямі. Утаймаванне росту цэн і інфляцыі? Ліквідацыя карупцыі? Гэта пакуль што — вельмі праблематычна. Адзінае, бадай, што сп. Лукашэнка абяцаў і сапраўды зрабіў, дык гэта зноў адкінуў беларускую мову на задворкі і вярнуў у ранг дзяржаўнай бэзэсэраўскую сімволіку.

Дарэчы, гэтым самым прэзідэнт ператварыў прыблізна мільён сваіх апанентаў у сваіх надобразычліўцаў. А напярэдні прэзідэнцкай гадавіны гэтых надобразычліўцаў значна баболела, бо замах кіраўніка дзяр-

жавы на пенсіі і прывілеі моцна ўдарыў па ягоным жа электарце. Цяпер тая скасавальная пастанова нібыта накіравана на дапрацоўку, гэта значыць, яна ўсё роўна будзе рэалізавана, толькі без шуму.

Год прэзідэнцтва на беларускай тэлевізіі быў адзначаны панегірычным дакументальным фільмам і гадзінным інтэрв'ю з прэзідэнтам. Аналізаваць тое, што гаворыць сп. Лукашэнка, цяжка. Сёння ён — за рэформы, заўтра абяцае пакінуць усё так, як было; сёння — за рынак, заўтра — за ранейшы размеркавальны сацыялізм; сёння прымае ўмовы Міжнароднага валютнага фонду, заўтра заяўляе, што не пацярпіць, каб нехта прэзідэнту ўказаў; сёння адрэавае Расіі ядзерныя ракеты, заручыўшыся гарантыяй бяспекі ад краін "ядзернага клубу", заўтра, кажа, што перадумаў...

Аднак вернемся ўсё ж да тэлевізійнага інтэрв'ю. Мяне здзівіла і абразіла тое, што, па сутнасці, вядучым праграмы быў замежны журналіст — прадстаўнік Грузіі, хай сабе і ўраджэнец Беларусі. Я разумею, што калі ён параўноўвае Беларусь з Грузіяй, дык параўнанне на нашу карысць. Там — грамадзянская вайна, у нас — адносна ціха. Але чаму Беларусь трэба параўноўваць з "гарачымі кропкамі", а не з мірнай і заможнай Чэхіяй альбо Венгрыяй? Навошта гэта, гуляю на паніжэнне крытэрыяў? Няўжо толькі дзеля таго, каб узяць прэстыж прэзідэнта, дзякуючы якому (?) у нас "не льецца кроў" і "мы не праліваем кроў на чужых палях"? Але ж менавіта прэзідэнт цягне Беларусь у самы шчыльны саюз з Расіяй, якая ваюе ў Чачні і Таджыкістане.

Вельмі спрэчнай падалася мне заява Аляксандра Рыгоравіча, што "год назад мы мелі больш праблем, чым цяпер". Хацелася б удакладніць: якіх гэта праблем мы пасляхова пазбавіліся?

Прыгадваючы прэзідэнцкія выбары, Аляксандр Рыгоравіч сказаў: "Народ не паверыў у цуд — ён паверыў Лукашэнку, чэснаму чалавеку". Не, спадар прэзідэнт, народ паверыў менавіта ў цуд, а "чэснасць", "робінгудаўскі" імідж былі толькі кампанентамі гэтага цуду.

"Я не скажаў бы, што жыццё ў Рэспубліцы Беларусь стала лягчэй. А ці было б гэта жыццё лягчэйшым, калі б прэзідэнтам стаў нехта іншы?" Слушаю. Але кандыдат у прэзідэнты Беларусі А. Р. Лукашэнка абяцаў паляпшэнне жыцця выбаршчыкам, гэта значыць, сённяшнім людзям. Цяпер, будучы прэзідэнтам, ён кажа, што мы — як-небудзь, а вось "дзеці будучы жыць у лепшых умовах; жывём жа для дзяцей, для будучыні!"

Вельмі здзівіла мяне фраза, якую я пакіну без каментарыя: "Как бы мы ни кичились, что у нас демократия, мы имеем в Беларуси советский народ, советских людей, общество виновато, что не готово к реформам. Это ваша (у эссе — грамадства) вина". Далей жа было сказана, што прэзідэнт ганарыцца гэтым народам.

Абышоў прэзідэнт пытанне аб кошце змены сімволікі, зноў заявіўшы, што ўсёй справы — замаяніць 150 сцягоў над будынкамі раённых Саветаў. Ні пра вайсковую і міліцэйскую форму, ні пра ўжо надрукаваныя пашпарты з "Пагоняй", ні пра шылды і бланкі... А зрэшты, як сказаў прэзідэнт: "Так вырашыў народ".

Адносна моўнага пытання: "Подумать только, нашим детям запрещали учиться по-русски! Дошло до того, что за белорусский язык учителям была 10-процентная надбавка!" Думаю, што і тут каментарый будзе лішнім, бо... няўжо не ведае прэзідэнт, што яшчэ зусім нядаўна шмат гадоў запар даплачвалі якраз настаўнікам рускай мовы і літаратуры?

І на заканчэнне — яшчэ адна цытата. Прэзідэнт сказаў: "За все надо платить. Платить сполна. Такая, видимо, судьба, что мы стали суверенными и независимыми. Сегодняшние проблемы — плата за независимость".

Дазволю сабе не згадзіцца са спадаром прэзідэнтам. Мы плацім не за суверэнітэт, а за яго адсутнасць. Мы плацім за тое, што топчамся на месцы і азіраемся назад, замест таго, каб крочыць наперад. Мы плацім за марны спадзяванні, ілюзіі і веру ў цуд.

Пётра ВАСІЛЕЎСКИ

Памяркуем

ПАРАДАК — ГЭТА КАЛІ МАЎЧАЦЬ

Кідкі, лаканічныя газетныя загаловак, які да таго ж акумулявае галоўную думку матэрыялу — гэта прафесійны ідэал і галоўны боль кожнага журналіста. Заглавак то дзівосным чынам знаходзіцца сам, то лёгка складаецца з абрыўкаў тэксту, то гэтую няўлоўную птушку няк не схваціць за хвост. Хтосьці пачынае пісаць маючы ўжо гатовы заглавак, хтосьці (да іх і я належу) устурбочваецца толькі тады, калі пастаўлена апошняя кропка ў тэксце.

Адзін з даўніх заглавоўкаў трапіўся мне на вочы, калі я зімавала святаянік з гарышча (зёлкі сохлі на газеце "Звязда" за 8 ліпеня мінулага года). Гучаў ён так: "А. Лукашэнка: "Мае гонар і годнасць у руках народа". Якраз тады ў разгары была прэзідэнцкая выбарчая кампанія, і вось прэзідэнт на новую дзяржаўную пасаду, прайшоўшы першы тур, гутарыць з карэспандэнтам. Не буду спынацца на змесце гаворкі, ён тыповы: стаўленне да ўвядзення ўласнай валюты, да прыватызацыі, удакладненне некаторых пазіцый з папярэдніх заяў. Словы, вынесеныя ў заглавак, узяты з апошняга абзаца. Поўны сказ выглядае так: "Мае гонар і годнасць у руках народа, у здаровы сэнс якога я веру".

Удумаіцеся ў гэтыя словы! Тычацца яны як быццам моманту прыватнага — абразы, якая прагучала тады з экрану, але які яны паўнаватрасна, важна гучаць!..

Года не прайшло з часу абрання, а сітуацыя дэмакратычным чынам панамылася. Вясной 1995-га ўжо гонар і годнасць народа былі ў руках першага беларускага прэзідэнта! Ну,

і які ён імі распаарадзіўся? Ён захацеў высветліць грамадскую думку па пытаннях, якія лепш было б не задаваць, калі не хочаш пасадыць свой народ у лужыну. Той народ, які так дужна за Вас, Аляксандр Рыгоравіч, прагаласаваў, быў выстаўлены на пасмешышча перад усім цывілізаваным светам. Вы не толькі прапанавалі яму недарэчныя, правакацыйныя пытанні (хто дакладна ведае, што такое "інтэграцыя"?), але і адкрыта агітавалі адказваць на пытанні менавіта так, як Вам хацелася.

Аказваецца, і такой бывае сыноўня аддзяка...

А вось свежанькі заглавак "Звязды", у тым жа стылі пададзены — як цытата: "Я не дыктатар, але парадак у краіне навяду". Нельга сказаць, што парадку ў нас зусім няма: у сэнсе забеспячэння жыццяздзейнасці мала што змянілася. І міліцыя нас сцеражэ, і ля батарэяў зімою грэліся, і з прадуктамі перабою няма, і зарплата, хоць і з затрымкаю, пакуль выдаюць. Працэс спаўзання ў прорву паступовы, марудны, звонку нябачны. Так, мабыць, пасоўваецца ледавік. На градус пахаладнее, на два...

Што такое хвалёны прэзідэнцкі парадак, мы, журналісты, ведаем як ніхто. Перад рэфэрэндумам перастала выходзіць большасць беларускіх газет, у тым ліку "ЛіМ", "Культура", "Наша слова", "Голас Радзімы", "Настаўніцкая газета"... Нека раптам высветлілася, што выдавецтва "Польмя" (па сутнасці, наша фінансавае аб'яднанне) не выплаціла дзяржаве падаткі. Непарадак, што і казаць... Мабыць, магутныя наступленні чака-

ліся ў казну. А мо баяліся, што ляпнем што-небудзь непажаданае ды паўплываем на вынікі апытання? Дарма асцерагаліся, дарма... Тэлеведучы Аляксандр Шарамет, якому прэзідэнцкі стаўленік заткнуў рот напярэдадні, больш паўплываў бы на думку народа, чым усе разам узятыя беларускія выданні. Лічыў ён яго меліся цікавешныя наконт замены сімволікі. Адны лічы, ніякіх там патрыятычных закідонаў. І мільённая аўдыторыя, якая вечарам адлачывае на канале перад блакітным экранам, магла іх пачуць. Пачуць — і пачуць па тыліцу: ё-маё, калі так, то дзеля чаго тая замена? Ці нам не ўсё роўна?

Ім не ўсё роўна. Яны па-свойму разумеюць парадак у сферы ідэалогіі і хацелі б звесці ўсю размаітасць меркаванняў і пазіцый да элементарнага: падтрымліваем, дазваляем намі маніпуляваць... Толькі дарма нас рэгулярна напракаюць фінансаваннем, як тых бедных родзічаў кавалкам хлеба. Грошы не з нейчай персанальнай кішэнкі, не з ласкі багача-фундатора, — яны з кішэнкі падаткаплацельшчыкаў, а значыць і тых, каму мовы не заняло і памяці не адабрала, хто сапраўды памятае пра свае "гонары і годнасці" і — насуперак усяму — спадзяецца на лепшае.

...Ну вось, а цяпер думай, шукай заглавак... Можна, таксама скарыстаць цытату: "Гатовы заўсёды прыняць пункт гледжання апанента, калі ў яго дастаткова аргументаў". Не, задоўга атрымаецца...

Г. К.

3
Святы

НА КУПАЛЛЕ, НА СВЯТОЕ...

6 ліпеня, напярэдадні 113-ай гадавіны з дня нараджэння народнага песняра Беларусі Янкі Купалы ў Мінску, у парку, які носіць яго імя, прайшло свята пазтавых народзін. Як нельга да месца былі пры гэтым радкі аднаго з яго неўміручых вершаў, што так хораша перадаюць адданасць паэта Бацькаўшчыне, вернасць яго народным традыцыям. Яны і сталі свайго роду залёўкай да свята:

**На Купалле, на святое,
Рві, матуля, зелле тое,**

Што ў нас папараць завешча
І пчаслівым быць здаешча.

У свяце прынялі ўдзел народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Янкі Купалы Мікола Аўрамчык, Генадзь Бураўкін, Сяргей Законнікаў, палітык, вучоны Станіслаў Шушкевіч, віцэ-прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі Радзім Гарэцкі, гурт народнай песні "Купалінка".

Гучалі вершы, песні, прагучалі словы прызнання, таму, хто заўсёды жыві ідэяй Адраджэння.

З'ездзі

ФРОНТ СТАБІЛІЗАВАЎСЯ

У мінулую суботу ў Доме літаратара адбылася "другая дзея" з'езда Беларускага народнага фронту. Першая прайшла напярэдадні выбараў. Выбары і "рэферэндум" былі сур'ёзным выпрабаваннем для незалежнасці руху. Можна казаць пра тое, што ў дадзеным выпадку дэмакратыя прайграла, што па аб'ектыўных прычынах яна не магла перамагчы на выбарах, але трэба прызнаць і пэўныя недапрацоўкі, тактычныя памылкі ў дзейнасці Фронту і блізкіх да яго партый і рухаў.

Напярэдадні з'езда (яго другой частка) ў прэсе абмяркоўвалася магчымасць падзелу БНФ на рух і партыю. Сёння такі падзел існуе толькі юрыдычна, на ўсялякі, так бы мовіць, выпадак. Гаворка жшла пра тое, каб партыя і рух мелі асобныя кіруючыя органы, асобных лідэраў; каб партыя займалася палітыкай, а рух — асветніцтвам. Выказваліся гэтыя думкі і на з'ездзе. Яно і не дзіўна, патрэба ў структурных зменах і карэктывах праграмных палажэнняў БНФ пасля 14 мая стала відавочнай. Аднак пакуль ідэя падзелу Фронту не мае дастаткова колькасці прыхільнікаў, успрымаецца як несвоечасовая. З'езд зацвердзіў пэўныя структурныя пераўтварэнні, але не такія

радыкальныя. Па-ранейшаму Зянон Пазняк — лідэр Фронту. Пазняк не ўсім падабаецца, але іншай асобы такога маштабу і аўтарытэту незалежнасці руху не мае.

На з'ездзе была абмеркавана палітычная і эканамічная сітуацыя ў краіне, перспектывы выйсця з крызісу і лёс Беларускай дзяржаўнасці. Менавіта барацьба за захаванне дзяржаўнасці вызначана як прырытэт у палітычнай дзейнасці БНФ. Дзеля захавання Рэспублікі Беларусь як суверэннай краіны Фронт гатовы да супрацоўніцтва з усімі партыямі і рухамі, палітычнымі сіламі і эканамічнымі групамі Беларусі і замежжа. А неўспясека страты незалежнасці сёння — у наяўнасці. Няздольнасць Адміністрацыі прэзідэнта і ўрада вывесці краіну з крызісу можа падштурхнуць іх да "воссоеднання". Каб пазбегнуць адказнасці і захаваць пасады. Тым болей, калі ў Расіі на выбарах шавінізм і імперская настальгія возьмуць верх над здаровым сэнсам і эканамічнай мэтазгоднасцю, — міжволі чакай новага "рэферэндуму"!

Яшчэ на з'ездзе вызначылася арыентацыя на моладзь. На тых, хто праз пяць гадоў упершыню прыйдзе на выбарчыя ўчасткі.

П. В.

Адгалоскі

БУДЗЕ КРАЙ НАШ КВІТНЕЦЬ!

Дзе краіна твая?
Дзе Айчына твая?
Беларускія родныя гоні.
Які сцяг у яе,
што ў нябёсах плыве?
Белы колер ды колер чырвоны.

Белы колер, як снег,
за акном белы свет,
Як кашуля, што шыла матуля,
Як чаромха вясной,
як туман над ракой,
Як хусцінка старэнькай бабулі.

Ты яго беражы,
мусіць чыстым ён быць,
Як дзіцяці душа, як сумленне.
А чырвоны — то кроў
нашых продкаў святых,
Да Радзімы любоў і натхненне.

Адказы,
які знак у Радзімы твай? —
Знак слаўтай
крывічкай Пагоні.
Гэта спадчына
нашых магутных дзядоў,
І ляціць праз вякі яе коні.

Пад Грунвальдам яна,
больш пяцьсот год таму,
Абаронцаў краіны яднала
У апошнім, смяротным,
крывавым баі
Супраць змрочнай
тэўтонскай навалы.

Старажытная гэта Пагоня жыве
У гербах гарадоў беларускіх.
Тых, хто ганьбіць яе
і хто пляміць яе
Ты не слухай, не вер, —
яны хлусяць.

Пагарджаюць яны
беларускім усім,
І мінуўшчыны нашай не знаюць,
Мову лаюць
і продкаў пакутных імя
У невуцтве сваім зневажаюць.

За Радзіму душа
ім зусім не баліць,
Невядома, пра што яны дбаюць,
І кляіноты, што ў спадчыну
нам засталіся,
На бязглуздыя транты
мяняюць.

Але веру, што пройдзе
яшчэ пяцьсот год,
Захаваецца мова,
не згіне народ,
Бел-чырвон-белы сцяг
і Пагоня.

Будзе край наш квітнець,
Будуць шпарка ляцець
Да нашчадкаў магутных коні.

Маргарыта ЗАВАДСКАЯ,
навуковы супрацоўнік АН
Беларусі
г. Мінск

Вяртанне

З ВЯРТАННЕМ, СПАДАР ГАРЭЦКІ!

Нарэшце, вярнуўся ў Мінск Максім Гарэцкі. Вярнуўся назаўсёды пасля доўгай ростані, што працягвалася не адзін дзесятак гадоў. Апошні раз ён прайшоўся вуліцамі Менска ў 1936 годзе, а пасля... Дзяржаве, якая была самай што ні ёсць турмой народу, такія людзі былі небяспечныя. Таму і не стала Максіма Іванавіча 10 лютага 1938 года. Подла расстралялі яго далёка ад роднай Беларусі — у горадзе Вязьме.

І вось вяртанне... Спыніўся М. Гарэцкі назаўсёды на плошчы Свабоды ў сталіцы суверэннай Беларусі. Менавіта тут у сераду адбылося адкрыццё помніка яму. Скульптар М. Рыжанкоў і архітэктар Ю. Казакоў арыгінальна вырашылі кампазіцыю помніка. М. Гарэцкі быццам ступае з нішы ў сцяне будынка, што мае нумар "13-е". Унізе мемарыяльная дошка з тэкстам, якая нагадвае, што помнік класіку нацыянальнай літаратуры М. Гарэцкаму ўстаноўлены да стагоддзя з дня яго нараджэння (18 лютага 1933 года).

Як бачна, сталася так, што адкрыццё помніка па розных прычынах затрымалася амаль на два з паловай гады. Ды, як кажуць, лепш позна, чым ніколі... А чаму адкрыццё прымеркавалі менавіта да гэтага дня, нагадаў у сваім выступленні пляменнік Максіма Іванавіча, віцэ-прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі Р. Гарэцкі. Аказваецца, і сёлетні год у біяграфіі М. Гарэцкага — юбілейны. У прыватнасці, спаўняецца 75 гадоў з дня з'яўлення першага выдання яго "Гісторыі беларускае літаратуры". Роўна столькі ж часу назад у Вільні выйшла другое выданне "Руска-беларускага слоўніка" братаў Гарэцкіх. А 70 гадоў назад М. Гарэцкі прыехаў у Мінск, стаў правадзейным членам

Інстытута Беларускай культуры, быў у ім выбраны старшынёй слоўнікавай камісіі, сакратаром літаратурнай камісіі, апрацаваў большасць песень, запісаных ад сваёй маці (а усіх іх, як вядома, ажно 318), якія ў 1928 годзе ўбачылі свет у зборніку "Народныя песні з мелодыямі" (мелодыі запісалі кампазітары А. Ягораў і М. Аладаў). А гэтая дата — сумная. 65 гадоў назад, 15 ліпеня 1930 года, Максім Іванавіч вярнуўся з Крыму, дзе адпачываў, і праз тры дні быў арыштаваны... 60 гадоў назад, 21 лютага 1935 года вызвалілі ў Вятцы, як гаварылася ў дакуменце — па адбыцці "соцыальнай зашчыты". На жаль, як сказаў Радзім Гаўрылавіч, здымаючы пакрывала з помніка, больш круглых дат у жыцці М. Гарэцкага не было. Ды і жыць яму заставалася няшмат.

Растлумачыў Р. Гарэцкі, чаму менавіта на гэтым месцы ўстаноўлены помнік класіку нацыянальнай літаратуры. Па-першае, да вайны тут, на былой Койданаўскай вуліцы, знаходзіўся Інстытут Беларускай культуры. Па-другое, непадалёку, на вуліцы Савецкай, Максім Іванавіч жыў (цяпер на тым месцы Палац Рэспублікі) і адтуль спяшаўся на працу. А цяпер ён нібыта скіроўваецца да людзей, на Плошчу Свабоды, што само па сабе сімвалічна...

Урачысты мітінг у сувязі з гэтай знамянальнай падзеяй адкрыў намеснік старшыні Мінскага гарвыканкама А. Сасноўскі. Перад прысутнымі акрамя Радзіма Гаўрылавіча, выступілі народны паэт Беларусі Р. Барадулін, Т. Голуб, М. Мухомін, В. Салееў. Усе яны адзначалі вялікі ўклад, які ўнёс М. Гарэцкі ў развіццё Беларускай літаратуры і культуры, гаварыў, як шмат зрабіў ён дзеля нацыянальнага Адраджэння, дзеля будучыні Баць-

каўшчыны, дзеля свабоднай, суверэннай Беларусі. Падкрэслівалася, што гэты помнік з'явіўся дзякуючы намаганням усіх, хто жыве тымі ж ідэямі, якімі жыві незабыўны Максім Іванавіч. У прыватнасці, Р. Барадулін сказаў: "Яшчэ нядаўна апостал нашай нацыі Васіль Быкаў выказаваў шкадаванне, што няма помніка М. Гарэцкаму ў Мінску. Словы гэтыя дайшлі да пана Бога!"

Што ж, застаецца толькі радавацца, што і самі мы, і без Боскай дапамогі, нарэшце, няхай і паступова, ачуньваем ад сну нацыянальнага бяспамяцтва. Пацвярдзілі таму — і вяртанне ў Мінск М. Гарэцкага.

Н. К.

ЛЯ ПОМНІКА

Нікога лёсу рака не міне.
Сатруцца зямныя крокі.
У бронзе, ў граніце, ў камені
Вертацімуша прарокі.

Стагоддзю вочы суровыя
Кунежыцмунь позірк бяссонным.
З наябур
На лютым ворыве
Святыя рунецмунь імёны.

Сузор'і поўнаю жменню
Для прышласці сее Радзіма.
Самотна без генія
Генію.
Максім прыйшоў да Максіма.

З вяртаннем,
Спадар Гарэцкі!
Дай Божа
Душой адрагэцца...

Рыгор БАРАДУЛІН

12. VII. 95.

А ЗАТЫМ І ШТОДЗЁННА...

Чытачы пазнаеміліся з першым нумарам газеты "Народная воля", заснавальнікам якой з'яўляецца колішні галоўны рэдактар "Народнай газеты" Іосіф Сярэдзіч. Пакуль гэта штотыднёвік фармату той жа "НГ". Першы нумар выйшаў на васьмі палосах тыражом 101 тысяча экзэмпляраў. Наступны павінен з'явіцца праз тыдзень. А "калі ўсё будзе добра, то ў жніўні вы часцей зможаце атрымліваць новую газету. А з наступнага квартала яна стане выходзіць як штодзённая. Не забудзьце толькі аформіць падпіску", — запэўнівае ў лісце да чытачоў галоўны рэдактар І. Сярэдзіч. Ён жа гаворыць і аб асноўных накірунках "НВ": "Народная воля" стане ў апазіцыю да ўсіх, хто сваімі дзеяннямі будзе наносіць шкоду развіццю краіны па дэмакратычным шляхам, рэфармаванню яе эканомікі, нацыянальнаму адраджэнню. Дарэчы, мы не збіраемся пыдыгрываць ні правым, ні левым, ні

тым, хто трымае ўладу, ні тым, хто стаіць у апазіцыі. Для нас галоўнае — аб'ектыўная інфармацыя, свабодны абмен думкамі, разнастайнасць поглядаў".

А яшчэ І. Сярэдзіч абяцае: "Усе тры раздзелы, якія звычайна бываюць на старонках масавых і папулярных выданняў, будуць у "Народнай волі". Застаецца спадзявацца, што газета не пакіне без увагі і пытанні літаратуры, мастацтва, культуры ў цэлым.

А пакуль — першы нумар "НВ". У ім самыя разнастайныя матэрыялы. І ў тым ліку — урывак з паэмы У. Някляева "Прошча", рубрыка "З дзёніка пісьменніка Анатоля Казловіча", якая, пэўна, стане пастаянай; матэрыял Д. Гурыновіча з даволі інтрыгуючым загаловам: "Падрастаюць сыны ва Уладзіміра Мулявіна. Ці азначае гэта, што хутка беларускі глядач стане сведкам новых прэм'ер?"

Пошта

СПАДЧЫНА,

або У ЧЫМ СЭНС ЖЫЦЦЯ

Разам з жыццём Бог дае чалавеку і спадчыну.
Яна вакол яго і разам з ім.
Чалавек прымае яе з першым удыхам паветра.
Ён спазнае яе праз роднае слова.
Ён чуе яе ў калыханцы, што спявае маці, у спевах птушак, у шуме дажджу.
Ён бачыць яе ва ўсходзе сонца, у красаванні жыта, у цвіценні лугоў.
Ён адчувае яе ў неабходнасці будзённай, шэрай працы і ў смаку драпікаў са шкваркамі пас-

ля стомы.
Ён шануе яе ў пацерках бабулі і ва ўзнагародах дзеда.
Ён беражэ яе ў сівай даўніне і святых сімвалах Радзімы.

І калі чалавек пачынае гэта разумець, тады ён становіцца дарослым, сталым.

Але мудрым чалавек можа стаць толькі пасля таго, як усвядоміць, што ён і ёсць часткача тае спадчыны, якую Бог перадае нашчадкам. Будзьма ж мудрымі.

Мікалай КРЫЖАНОЎСКІ

Сустрэчы

"ЗВАЊІЦЬ, ХАДЗІЦЬ, ПРАСІЦЬ..."

На мінулым тыдні ў Мінску, у штаб-квартиры СНД, адбылося першае, арганізацыйнае пасяджэнне Савета Садружнасці па культуры. Удзел бралі дэлегацыі ўсіх краін СНД. Узначальваць новаўтварэнне будзе прадстаўнік Беларусі сп. Уладзімір Гілеп. Па заканчэнні працы адбылася прэсканферэнцыя. Найбольш цікажым для членаў Савета было пытанне, чым канкрэтна яны збіраюцца займацца? Уцямнага адказу журналісты так і не атрымалі, а формула "каардынаваць дзейнасць і ўплываць на ўрады" — даволі расплыўстая. "Званіць, хадзіць, прасіць" — так выказаўся член дэлегацыі Расіі Кірыл Лаўроў. Гэта больш зразумела (і звыкла для ўстаноў культуры), але неяк несур'ёзна.

Праблемы культурнай галіны ва ўсіх краінах Садружнасці аднолькавыя, драпежніцкія па сутнасці падаткі паралізуюць творчую дзейнасць; нізкая плацежаздольнасць насельніцтва — гэта адсутнасць унутранага рынку мастацтва, а мытныя паборы робяць немагчымым альбо моцна ўскладняюць выхад на замежжа. Прычым няма і дзяржаўных заказаў (прынамсі, у такіх маштабах, як ў савецкі час). Чым у такіх умовах жыць творцу, як зарабляць на хлеб? Але чаму гэтыя праблемы, невырашальныя сёння на ўзроўні дзяржаў, будуць вырашаны на ўзроўні Садружнасці? Нешта я не ведаю выпадкаў, калі б, аб'яднаўшы некалькі кепскіх калгасаў у адзін, атрымлівалі рэнтабельнае прадпрыемства. Таму і не веру ў формулу: "У нас агульня праблемы і вырашаць іх мы павінны разам". Аднак калі з новаўтварэння атрымаецца нешта вартае, а не проста яшчэ адна СНД-шная бюракратычная структура, — дык хай будзе.

П. В.

Барыс САЧАНКА

Вялікую страту панесла беларуская літаратура. 5 ліпеня 1995 года раптоўна памёр таленавіты пісьменнік, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, грамадскі дзеяч Барыс Іванавіч Сачанка. Цяжка змірыцца з думкай, што не стала цудоўнага, поўнага творчых сіл і жыццёвай энергіі чалавека, які да апошняга дыхання аддаваў сябе вялікай справе нацыянальнага Адраджэння, роднай літаратуры.

Барыс Іванавіч Сачанка нарадзіўся 15 мая 1936 года ў вёсцы Вялікі Бор Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці ў сям'і рабочага. У сямігадовым узросце разам з бацькамі быў вывезены ў Германію. Пасля вяртання на радзіму скончыў Хойніцкую сярэднюю школу N 1, а затым Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, спалучаючы вучобу з працай у часопісе "Вожык". Шмат гадоў працаваў у аддзеле прозы часопіса "Полымя". З 1976 па 1986 гады — сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Апошні час актыўна займаўся выдавецкай дзейнасцю, працуючы спачатку загадчыкам рэдакцыі выдавецтва "Мастацкая літаратура", а потым галоўным рэдактарам выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя".

Першае апавяданне Барыса Сачанкі з'явілася ў друку ў 1956 годзе ў часопісе "Маладосць". Яркая, самабытная проза маладога аўтара адразу звярнула на сябе ўвагу прыхільнага чытача і крытыкі. Увесь наступны шлях пісьменніка быў пазначаны высокай творчай актыўнасцю, раз-

настайнасцю тэматыкі. Ён пісаў пра мінулую вайну, вяскоўцаў, пра сваё роднае Палессе таленавіта, шчыра, пранікнёна. Першыя зборнікі прозы "Дарога ішла праз лес", "Барвы ранняй восені", "Зямля маіх продкаў", "Пакуль не развіднела", "Апошнія і першыя" ўбачылі свет у 60-я гады. Яшчэ больш адметнымі былі наступныя творы: "Дарогі і "Аксана" (1971), "Памяць" (1973), "Тры аповесці" (1976), "Ваўчыца з Чортавай Ямы" (1978), "Горкая радасць вяртання" (1987), "Вечны кругазварот" і "Родны кут" (1989), раман "Чужое неба" (1975), трылогія "Вялікі лес" (1980, 1982, 1984). Плёна працаваў Барыс Сачанка ў галіне дзіцячай літаратуры, сатыры і гумару, крытыкі, шмат перакладаў з моў іншых народаў. Значнымі былі і яго літаратурныя даследаванні.

Шмат жыццёвай энергіі аддаваў ён грамадскай дзейнасці, абіраўся дэпутатам раённага і гарадскога Саветаў, з'яўляўся членам многіх грамадскіх фарміраванняў, рэдкалегій мастацкіх выданняў, удзельнічаў у рабоце сесіі Генеральнай Асамблеі ААН.

За вялікі ўклад у нацыянальную літаратуру, актыўную грамадскую дзейнасць Барыс Сачанка ўзнагароджаны двума ордэнамі "Знак Пашаны", меда-

- М. Чыгір, Л. Сініцын, У. Гаркун, У. Русакевіч, А. Бутэвіч, В. Стражаў, У. Ярмошын, Р. Барадулін, Я. Брыль, В. Быкаў, Н. Гілевіч, М. Танк, І. Чыгрынаў, І. Шамякін, В. Адамчык, С. Андрэюк, В. Блакіт, Г. Бураўкін, А. Вярцінскі, Р. Гарэцкі, М. Гіль, Г. Далідовіч, А. Дударэў, А. Жалызоўскі, А. Жук, С. Законнікаў, В. Зуёнак, В. Каваленка, В. Казько, А. Кудравец, М. Карловіч, У. Ліпскі, А. Лойка, М. Лужанін, В. Лукша, П. Макаль, Я. Малашэвіч, А. Мальдзіс, А. Масарэнка, М. Мятліцкі, І. Навуменка, У. Някляеў, У. Паўлаў, А. Пісьмянкоў, І. Пташнікаў, Я. Саламевіч, С. Самуэль, Я. Сіпакоў, В. Супрунчук, В. Ткачоў, І. Хаўратовіч, А. Шабалін



лём Францішка Скарны, ушанаваны літаратурнай прэміяй імя І. Мележа.
Барыс Іванавіч Сачанка назаўсёды застанецца ў нашай памці як сумленны, зычлівы чалавек,

старанны, рупны працаўнік, таленавіты леталісец нашага жыцця.
Ён моцна любіў сваю родную Беларусь і аддаў ёй увесь свой талент.

СЛОВА ЖАЛОБЫ І СМУТКУ

Законы прыроды няёмальныя. Але прымірыцца з імі немагчыма, калі чалавек памірае заўчасна, у росквіце сіл.
Я без малаго 50 гадоў у Саюзе пісьменнікаў, каля трыццаці гадоў быў у кіраўніцтве і развітаўся, можа, з сотнямі сваіх калег і сяброў. Але незалежна ад рангу адыход любога шчырага працаўніка літаратуры пакідае адчуванне збыднення нашага баявога палку, пустату ў яго шэрагах. Прыходзілі маладыя, становіліся ў строй, але пустату не запаўнялі. Бо ніхто не можа замяніць мастака! Ён непаўторны.
Раптоўная смерць Барыса Сачанкі — незалежная рана сям'і, больш блізкіх і сяброў і невымерная страта для беларускай літаратуры, якая і без фізічных смерцяў творцаў яе перажывае калас.

Мне асабліва балюча, Барыс Іванавіч — мой зямляк, вучань і сябра. Я шчыра любіў гэтага чалавека і пісьменніка. Ён радаваў сваёй творчасцю. Празаік шырокага дыяпазона, дальняга бою і аптычнай трапнасці. Усё, што ён пісаў,

прыцягвала ўвагу калег, яго чытачоў, крытыкаў: апавяданні і аповесці, трылогія раманаў, нарысы, эсэ, крытычныя артыкулы, даследаванні. Барыс Іванавіч быў самы актыўны шукальнік забытых пісьменнікаў, тых, каго лёс занёс на край свету, і згубленых твораў, а іх нямала нават у класікаў нашай літаратуры. У некралогу пералічаны яго кнігі. Але не магу не нагадаць эпічныя творы — "Чужое неба", трылогію "Вялікі лес", незвычайную па лірызме і любові да сваіх землякоў кнігу "Зямля маіх продкаў".
Барыс Іванавіч быў змагар. А кожны змагар — пакутнік, бо гэта чалавек, у якога баліць сэрца за людзей, за справу, а ў пісьменніка яно асабліва баліць, бо яго справа, яго клопат — гэта жыццё ва ўсіх яго праявах, высокіх і нізкіх.
Хлопчыку Барыску абпаліла сэрца вайна — палон. Палон дзіцяці! Што можа быць больш пачварнае, антычалавечае, як узяць у палон дзіця! Вядомаму пісьменніку паліла сэрца яго сумленне, бо не мог ён быць абьякваны да збыднення народа, да збыднення яго літарату-

ры, культуры.
Калі я тры гады назад адыходзіў на пенсію з пасады галоўнага рэдактара выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя", то назваў сваім пераемнікам Барыса Сачанку. І неўзабаве ён заняў гэтую пасаду. Працаваць яму было значна цяжэй, чым мне: рынак дыктаваў жорсткія ўмовы. Нядоўга давялося Барысу Іванавічу ўзначальваць пачэсны ўчастак нацыянальнай культуры. Але як многа пад яго кіраўніцтвам энцыклапедысты зрабілі!
Памёр Барыс Іванавіч як салдат, на баявым пасту ў сваім рабочым кабінце.
Вельмі балюча развітацца з дарагім папелчнікам, таварышам, сябрам. Няхай жа вечна жыве памяць пра выдатнага чалавека, мастака. Няхай жывуць, дарагі Барыс Іванавіч, твае кнігі, твая выдавецкая праца!
Бывай, сябра! Няхай пухам будзе табе родная зямля!

Іван ШАМЯКІН

ТЫ НЕ ПАМЁР...

Ты не памёр. Ты ў сэрцах з намi —
Сявец на маладой с'яўбе.
Радзіма цяжкімі слязамі
Аплаквае, Барыс, цябе.
Паўлюк ПРАНУЗА
7.VII.95.

АРАТЫ

Памяці Барыса САЧАНКІ
А помніць дуб —
І лірнік і ашуг, —
Як полем, колісь мінным, забароненым,
Ён ростам, можа, з пядзю, паляшук
Хадзіў і за сахой
І за баронамі.

І покуль золак
Срэбным трос рыззём,
Ды ззяў зары паўлінавымі пер'ямі,
Вярнуў падзол і тлусты чарназём,
Каб перайсці і на загон
Паперыны.

Зірнуўшы
Не на Маркса, — на абраз,
Нарог ён веў упарта і заглыблена.
Каб ведалі ці бачылі хоць раз,
Якія ён вярочаў скібы —
Глыбіны!

І ходзячы,
Як ля вялізных крыг,
Што лемяшом лжыла ачасанья,
Хаваўся з галавою сярод іх,
Уздрыбленых ледзь не пад неба
Самае!

Не зачапіўшы
Чэзлую казну,
Што з года ў год
Ляжала ў банках нецелем,
Уласную заводзіў баразну
Ажор ў Парыж і гожую
Венешпо.

І перш, чым біў
На голы лес пярун
Ды скаланаў высёлым рыкам далечы,
Задум высокіх прарастала рунь,
Здалёк жыві і лета
Выглядаючы.

Хіба не думаў
Днямі пра ўраджай,
Блукаючы над Прыпяшчо і Сенаю,
Хаця ягоны кут і родны край
Чарнобыльскім засеўкам
Быў засеяны!

Няўжо не чуў
У мітусні падзей,
І пад сасной, і ля чужой лістоўніцы,
Што ў самага пад сэрцам неўспадзеў
Пякельнай кропляй міг апошні
Стоіцца!

Як на вайне,
Дзе перуноў абвал,
А не ў ішы, са свечкай ды з іконаю, —
Бы з-за пляча, і — ўмомант напавал! —
Як лёсам і планідай
Наканована!

Ці бачыць ён,
Як спахмурнеў прасцяг!
І, хоць далёка восеньскае ворыва,
Праводзім мы яго ў апошні шлях,
Нібы у вырай незваротны
Жорва.

Васіль МАКАРЭВІЧ

РАЗВІТАЛЬНЫ

Негадана так прыходзіць гора,
у нябёсах — адзінокі жораў.
То ўзмахне крыламі, то застыне,
трубны голас коціцца ў святлыні:
"Колькі сілы маю — пагукаю:
варагоў і родных пасклікаю
на высокі круг свой развітальны,
на астатні покліч даравальны.
Уздымуся ў неба, пакрыжуся,
без мяне вам жыць на Беларусі.
А яна, як выдых Пана Бога,
апроч вас няма ў яе нікога.
Не гарчуйце на яе магілах,
Не глуміцеся з радзімы мілай.
А яна, цярплівая святая,
прыйдзе час —
усё нам прыгадае...
Шчэ не веру сам, што адлятаю
да чужога воблачнага краю.
Ноч апошнюю, мая Купала,
як я начаваў — не запытала,
распільна вянук з рамонаў, смолак,
не сказала, дзе шукаць ад сэрца з'ялак.
Не сцяпнелася, а развідняе...
Лёгкай смерці, верце, не бывае.
Над зямлёй расстаяне святанне.
цёплае, як Божэе дыханне..."
Ала КАНАПЕЛЬКА
7 ліпеня 1995 года

АСОБА

Ён памёр раптоўна, на працы, у сваім кабінце — не вытрымаў сэрца напружанага, знясіляваючага рытму, якім жыў ён апошнія гады. Мы, яго сябры і папелчнікі, развіталіся з ім на Купале, на старажытнейшае наша народнае свята аддалі яго назаўсёды роднай зямлі, якую Барыс Іванавіч Сачанка любіў і шанаваў усё сваё жыццё, годнасць якой абараняў і зблізку, і здалёк. Здавалася, няма мяккі і нішто не пагражае той напорыстай, скіраванай у будучыню энергіі, якая сыходзіла ад яго, нават стомленага. І вось раптам... Як стрэліў хто ў сэрца...
Беларусь страціла свайго дастойнага, мужнага сына і абаронцу, а я — найлепшага, шчырага і вернага сябра. Амаль сорак гадоў доўжылася наша дружба: як сустрэліся, паступіўшы ва ўніверсітэт, у інтэрнаце на Нямізе, так увесь гэты час, лічы, і не разлучаліся — разам жылі ў адным пакоі, разам працавалі ў часопісе "Вожык", а калі нашы працоўныя сцэжкі разыходзіліся, мы ўсё роўна сустракаліся як не штодзень. І ні разу сур'ёзна не пасварыліся. Спрачаліся, але не сварыліся. Колькі перагаворана, перадумана, перамроена! І я ўдзячны лёсу за гэтае незабыўнае сяброўства.
Сябраваць Барыс Іванавіч умеў. Сярод яго сяброў былі міністры і прэм'ер-міністры, партакраты і дэмакраты, кнігалюбы і старшыні калгасаў, камуністы і бэнэфаўцы, дыпламаты

і эмігранты. Для яго не мела значэння, да якіх партый і рухаў належалі сябры. Галоўнае, каб чалавек быў шчыры, сумленны, разумны і каб гэтак жа неўтаймоўна, як і ён сам, любіў Беларусь і рабіў усё для яе будучыні. Колькі такіх мудрых, цікавых людзей штогод збірала-ся ў шнодрай і гасціннай хаце Сачанкаў на 15 мая — на Барысоўе, як мы між сабою звалі дзень нараджэння Барыса Іванавіча.
Ён быў мужны і сумленны. Ніколі не мяняў сваіх думак, ні пад кога не падрабляўся, заўсёды да канца адстойваў свае погляды, за што яго паважалі нават непрыяцелі. Ён не здаў свайго партыйнага білета, не адмовіўся ад нязручнага на сёння членства ў ЦК КПБ і ў той жа час увесь быў аддадзены абнаўленню жыцця, беларускаму Адраджэнню, абараняў мову і гонар свайго народа. Нават пасля рэфэрэндуму, на якім людзі адмовіліся, па сутнасці, ад сваёй мовы, у апошнім інтэрв'ю-запавеце ён сказаў: "Я пра свой народ вельмі высокай думкі. І нават вынікі рэфэрэндуму не робяць на мяне негатывнага ўражання".
Барыс Іванавіч верыў у свой народ і быў перакананы, што ён усё ж некалі загаворыць на роднай мове. Ён быў бескампрамісны ў спрэчках пра мову, ён абараняў яе ўсюды, дзе толькі мог.
(Працяг на стар. 15)

Калектыў рэдакцыі і рэдакцыйная калегія часопіса "Полымя" смуткуюць з прычыны заўчаснай смерці былога супрацоўніка часопіса, вядомага беларускага пісьменніка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі, галоўнага рэдактара выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя" Барыса Іванавіча САЧАНКІ і выказваюць глыбокае спачуванне сям'і і блізкім нябожчыка.
Калектыў Літаратурнага музея Якуба Коласа выказвае глыбокае спачуванне былой супрацоўніцы музея Тамары Андрэеўне САЧАНЦЫ з выпадку заўчаснай смерці мужа — вядомага беларускага пісьменніка Барыса САЧАНКІ.
Калектыў выдавецтва "Мастацкая літаратура" глыбока смуткуе з прычыны заўчаснай смерці былога супрацоўніка выдавецтва, члена рэдакцыйнага савета выдавецтва пісьменніка САЧАНКІ Барыса Іванавіча і выказвае спачуванне родным і блізкім нябожчыка.

М. ЗАМСКІ: — Тое, што Пракуратура краіны зноў звярнулася да курапацкай тэмы, з явілася для мяне досыць нечаканай навіной, тым больш, што, здавалася, пасля абнародавання ў свой час дакументаў Урадавай камісіі ў гэтай жудаснай гісторыі пастаўлена апошняя кропка. Ва ўсякім разе для мяне асабіста. Я ж прысутнічаў пры раскопках некаторых курапацкіх ям з астанкамі забітых тут людзей, бачыў чарапы з кулявымі адтулінамі ў патыліцах — характэрнай прыкметай “почырку” энкавэдзісцкіх катаў, трымаў у руках шчодрасеяныя тут гільзы ад патронаў да рэвалвера сістэмы “Наган”, таксама характэрнай для НКУС зброі.

Але, з другога боку, відаць, паўторнае расследаванне курапацкіх жахаў мае пад сабой пэўны грунт. Вось ўжо працяглы час так званая “грамадская камісія” на чале з былым камандзірам аднаго з партызанскіх атрадаў І. Загараднюком прадырае самыя разнастайныя захады, каб абылгачы,

нямала такіх, знойдзеных менавіта ў Курапатах, ланцужоў і медальёнаў, паходжанне і прыналежнасць якіх даўно высветлены.

— І што ўдалося высветліць?

— Тое, што належачы дэпартаваным у Мінск заходнееўрапейскім яўрэям яны ніяк не маглі хоць бы таму, што з’яўляюцца атрыбутамі хрысціянскай рэлігіі. Некалькі медальёнаў, знойдзеных пры раскопках, былі з выявай Боскай маткі Чанстахоўскай.

— Члены камісіі Загараднюка, якіх здымаў Азаронак, з пераможным выглядам гаварылі аб знойдзеных тут, пры эксгумацыі астанкаў, рэчах, — абутку, вопратцы, якія мелі маркіроўку еўрапейскіх фірм, што быццам бы павінна было засведчыць факт расстрэлу ў Курапатах замежных грамадзян.

— І тут усё тлумачыцца досыць проста. У Польшчы, заходніх абласцях Беларусі, якія да верасня 1939 года ўваходзілі ў яе склад, працавала нямала філіялаў розных еўрапейскіх фірм — Аўстрыі, Бельгіі, Чэхаславакіі, Германіі і г. д., і нічога дзіўнага няма ў тым,

Н 352 паблізу вёскі Масюкоўшчына, Малы і Вялікі Трасцянец, ператвораны фашыстамі ў лагер смерці. У адным з актаў, падпісаных вядомым партызанскім камандзірам, Героем Савецкага Саюза В. Казловым (дарэчы, будучым старшынёй Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР), запісана: “Тут жа, у лагеры Трасцянец, знішчалася яўрэйскае насельніцтва гарадоў Чэхаславакіі, Аўстрыі, Германіі і Польшчы”. І ні слова ў дакументах Дзяржаўнай камісіі пра месца, якое мы зараз называем Курапатамі. Аб тым, што тут расстрэльвалі людзей не фашысты, сведчыць і той факт, што механізм расстрэлаў у НКУС адрозніваўся ад нямецкага і меў свой адметны “почырк”. На наш запыт у Нацыянальны архіў Германіі тамашнія эксперты адказалі, што метад пахавання ў Курапатах — не нямецкі. Гітлераўцы звычайна выкопвалі вялікія маглы — да 50—60 метраў у даўжыню, перад “акцыяй” ахвяр расправалі, забралі каштоўнасці. Калі наперадзе замачыла ваеннае паражэнне Германіі, нацысты пачалі знішчаць сляды сваіх злачынстваў. Напрыклад, у Мін-

— Апошнім часам мне давалося папрацаваць у архівах Расійскай Федэрацыі, Польшчы, збіраючы ў камандзіроўку для гэтай мэты ў Германію. Знойдзеныя дакументы, на маю думку, праліваюць святло і на тое, што адбылося ў Курапатах. Як гэта не падасца каму дзіўным, але расстрэлы ў Курапатах па сваім паходжанню вельмі блізкія да расстрэлаў палонных польскіх афіцэраў у 1940 годзе ў Катynie, што на Смаленшчыне. Злачынства, якое вось ужо колькі дзесяцігоддзю бударажыць сусветную грамадскасць, не кажучы ўжо пра грамадскасць польскую.

— Ва ўсякім разе іх, відаць, родняць метады, якімі камуністычныя ўлады спрабавалі і спрабуюць замясці сляды сваіх злачынстваў.

— Як вы, відаць, ведаеце, пасля вызвалення Смаленшчыны ад нямецкіх акупантаў па загадзе Сталіна была створана Дзяржаўная камісія па факце расстрэлаў палонных польскіх афіцэраў у Катynie, бо ў прэсу нашых саюзнікаў па антыгітлераўскай кааліцыі пачалі прасочвацца звесткі аб тым, што катынскі расстрэл — справа рук крамлёўскіх уладароў. Для надання вагі той камісіі на чале яе быў пастаўлены знакаміты хірург, акадэмік Бурдэнка, якому загадана было даказаць, што польскія афіцэры былі ў час акупацыі Смаленшчыны знішчаны гестапа.

— І даказаў?

— Дакажаш, калі не хочаш апынуцца на Лубянец... Што і казаць, на рахунку гітлераўцаў мільёны нявінных ахвяр, але што тычыцца Катynie, дык тут знішчэнне палонных польскіх афіцэраў, як і іншых польскіх грамадзян пасля верасня 1939 года, калі паводле пакта Молатава—Рыбентапа заходнія вобласці Украіны і Беларусі з-пад польскай юрысдыкцыі перайшлі пад саветскую, праводзілася па прамым указанні “вялікага правадыра ўсіх часоў і народаў”. Гэта катэгарычна адмаўлялася афіцыйнымі савецкімі ўладамі ўсе пасляваенныя гады аж да гарбачоўскіх часоў. Яшчэ ў 1989 годзе ЦК КПСС негалосяна інструктаваў сродкі масавай інфармацыі “даваць адпор хлусні буржуазнай прапаганды, якая імкнецца ўскласці віну за знішчэнне палякаў на Савецкі Саюз”.

Але хаваць праўду становілася ўсё цяжэй. І хоць польскаму боку на ўсе яго запыты працягвалі ісці стэрэатыпныя адказы, што савецкія кампетэнтныя органы не валодаюць дакументамі, якія б сведчылі аб дачыненні сталінскага кіраўніцтва да падзей у Катynie, становілася відавочным, што “кампетэнтныя органы” хлуслі — у архівах ЦК КПСС ужо былі знойдзены дакументы, якія ставілі кропку над “і” ў гэтай жудаснай гісторыі. Пад удзеяннем сусветнай грамадскасці Гарбачоў, нарэшце, быў вымушаны гэтыя дакументы апублікаваць. Адзін з іх — датавана сакавіком 1940 года запіска тагачаснага наркома ўнутраных спраў СССР Л. Берыя Сталіну аб тым, што ў лагеры і турмах НКУС заходніх абласцей Украіны і Беларусі знаходзіцца вялікая колькасць “афіцэраў былой польскай арміі, супрацоўнікаў паліцыі, разведкі, членаў контррэвалюцыйных партый, асіднікаў і інш. агульнай колькасцю 21857 чалавек”. Яшчэ адзін дакумент — працяг паяджэння Палітбюро ЦК ВКП(б) ад 5 сакавіка 1940 года, на якім была разгледжана запіска Берыі і прынята па ёй адпаведнае рашэнне: “Прапанаваць НКУС СССР справы аб 14707 былых польскіх афіцэраў, чыноўнікаў, памешчыках, паліцэйскіх, асіднікаў, што знаходзяцца ў лагеры для ваеннапалонных, а таксама справы арыштаваных, якія знаходзяцца ў турмах заходніх абласцей Украіны і Беларусі ў колькасці 11 тысяч чалавек, разгледзець у асаблівым парадку з прымяненнем да іх вышэйшай меры пакарання — расстрэл”.

— І разгледзець, і расстраляць... Дык навошта разглядаць, г. зн. разбірацца, калі прысуд — расстрэл — вынесены загадзя? Якая ўсё-такі бандыцкая логіка!

— Далей у тым рашэнні Палітбюро прапанавалася разгледзець справы правасці без выклікаў арыштаваных і без прад’яўлення ім абвінавачванняў...

Дарэчы, нядаўна па першым канале маскоўскага тэлебачання быў паказаны дакументальны фільм скандальна вядомага Аляксандра Няўзорава, прысвечаны катынскім падзеям, дзе была зроблена спроба падвергнуць сумненню сапраўднасць нагаданых вышэй дакументаў, якія, маўляў, сфальсіфікаваны.

— Я перапыню вас, Валерыі Міхайлавіч... Вы нагадалі адну цікавую дэталю, якая пэўным чынам характарызуе і Азаронка. У адным са сваіх нядаўніх радыёінтэрв’ю (а інтэрв’ю ў гэтай ралюўна выліўшай “свабугасці” цяпер бяруць іногія сродкі масавай інфармацыі) ён з вялікім піетэтам адказаў аб нагаданым вамі Няўзорава: “Як гаварыў мой калега Аляксандр Глебавіч Няўзораў... Скажы мне, хто твой сябра... А “сябра” гэта адзін з самых заціяных сёння расійскіх ура-патрыётаў і шавіністаў. Варта ўспомніць яго тэлефільм “Нашы” пра вярненне ў вайну, ды і іншыя працы і выказванні...”

(Працяг на стар. 12)

НЯНАВІСЦЬ: ХТО ЯНЫ, ДЗЕЦІ ХЛУСНІ?

КАРЭСПАНДЭНТ “ЛІТАРАТУРЫ І МАСТАЦТВА” МІХАСЬ ЗАМСКІ ГУТАРЫЦЬ
СА СТАРШЫМ СЛЕДЧЫМ ПА АСАБЛІВА ВАЖНЫХ СПРАВАХ ПРАКУРАТУРЫ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ВАЛЕРЫЕМ КАМАРОЎСКІМ

скампраметаваць дзейнасць Урадавай камісіі, што займалася расследаваннем забойстваў Курапатах, дэзаўраваць высновы, да якіх яна прыйшла. Для прапаганды сваіх “ідэй” загараднюкоўцы шырока выкарыстоўваюць самыя разнастайныя сродкі, у тым ліку і прэсу (пераважна камуністычнай накіраванасці), іншыя рупары. Апошні з іх, нарабіўшы столькі гвалту, ангажаваны пэўнымі палітычнымі сіламі — дакументальны фільм Ю. Азаронка “Нянавісць: дзеці хлусні”. Ён быў адназначна негатыўна ўспрыняты дэмакратычнай грамадскасцю краіны, і паўтарацца мне тут наўрад ці варта. Адзначу толькі, што некаторыя кадры гэтай кінастужкі (дарэчы, зробленай, на маю думку, на надзіва нізкім прафесійным узроўні) былі абыдзены ўвагай крытыкаў. Я маю на ўвазе кадры, знятыя ў Курапатах, кадры, у якіх члены нагаданай “грамадскай камісіі” каторы ўжо раз робяць спробу абяліць, рэабілітаваць органы НКУС, зняць з іх віну за забойствы ў Курапатах. Метад для гэтага абраны самы пачварны, езуіцкі — у курапацкіх ямах, маўляў, выяўлены астанкі ахвяр не палітычных рэпрэсій, а яўрэяў, дэпартаваных у Беларусь з розных заходнееўрапейскіх краін і расстрэляных тут гітлераўцамі. У доказ гэтага самадзейнага “даследчыка” дэманструюць перад камерай знойдзеныя пры раскопках залатыя пярсценкі, ланцужкі, медальёны, іншыя каштоўныя рэчы, якія, маўляў, не маглі належачы нікому, акрамя як пахаваным тут заходнім, так званым гамбургскім яўрэям...

Як гэта ні сумна, але я гатовы дапусціць, што на пэўную частку глядачоў гэтыя кадры маглі зрабіць уражанне. Ваша думка на гэты конт, Валерыі Міхайлавіч?

В. КАМАРОЎСКІ: — Хачу адразу зазначыць, што мяне, як юрыста, следчага, не цікавяць палітычныя погляды членаў гэтай “грамадскай камісіі”, як, дарэчы, палітычныя сімпатыі тых, хто трымаецца процілегла пункту гледжання на тое, што адбылося ў Курапатах. Па факце знойдзеных тут астанкаў людзей, па ўсіх прызнаках прымусова пазбаўленых жыцця, узбуджана крмінальная справа, якую я і даследую. Або, калі больш дакладна, працягваю даследаваць, бо ў свой час следчыя дзеянні па ёй ужо праводзілі і вынікі іх леглі ў аснову дакументаў, прынятых тады Урадавай камісіяй. Абставіны склаліся так, што да гісторыі гэтай давалося вярнуцца.

— Працяг следства ініцыявала камісія Загараднюка?

— У 1993 годзе “грамадская камісія” звярнулася ў Вярхоўны Савет з прапановай дэзаўраваць высновы, да якіх прыйшла Урадавая камісія ў сваім даследаванні курапацкіх падзей. Вярхоўны Савет у адказ даручыў Генеральнаму пракурору рэспублікі В. Шаладонаву вярнуцца да гэтай справы, якую і даручылі вясці мне.

Што датычыць вашага пытання наконт уражання, якое маглі зрабіць на глядача кадры з дэманстрацыяй знойдзеных пры раскопках маглі розных каштоўных вырабаў, дык не ведаю, як на каго, а на мяне яны ніякага ўражання не зрабілі. Хоць бы па той прычыне, што ў сваім распарадженні мы маем

што польскія грамадзяне карысталіся іх прадукцыяй.

Што да быццам бы расстрэляных тут “гамбургскіх” яўрэяў, дык вось перада мной ляжыць даведка, атрыманая на мой запыт з Ізраіля, з сусветна вядомага Інстытута катастрофы і гераізму еўрапейскага яўрэйства ў гады Другой сусветнай вайны Яд-Вашэм, дзе гаворыцца, што ў архіўных дакументах, якімі валодае інстытут, нідзе не пазначаны населеныя пункты Цна-Едкава, Зялены Луг і ўрочышча Брод у раёне Мінска, як месцы масавых расстрэлаў яўрэяў. Для недасведчаных унясу адно ўдакладненне: Курапаты — не адміністрацыйная назва гэтага месца, слова стала ўжывацца ў публікацыях толькі з 1988 года, пасля таго, як тут былі знойдзены астанкі забітых людзей. Па меркаванні некаторых даследчыкаў, урочышча — месца будучых расстрэлаў — жыхарамі навакольных вёсак называлася Курапатамі з-за кураслепу, якога тут багата расло. Ёсць і іншыя версіі паходжання гэтага слова, як часта бывае ў падобных выпадках. Што датычыць даведкі, дасланай інстытутам Яд-Вашэм, дык у грунтоўнасці яе сумнявацца не даводзіцца — у Яд-Вашэм сабраны самыя дакладныя звесткі пра ўсе выпадкі масавых забойстваў яўрэяў, дзе б яны ні адбываліся і незалежна ад колькасці ахвяр — хай іх нават дзесяць ці пяць чалавек.

— Дарэчы, на адной з прэс-канферэнцый “Грамадскай камісіі”, на якой мне давалося прысутнічаць, І. Загараднюк не абышоўся без таго, каб не сказаць пра тых “гамбургскіх” яўрэяў пэўныя, кажучы паруску, гадості, характарызуючы іх ледзь не як паслугачоў гітлераўцаў, якія выкарыстоўваліся ў якасці перакладчыкаў. На пытанне аднаго з журналістаў, з якой мовы на якую гэтыя яўрэі выкарыстоўваліся ў якасці перакладчыкаў, І. Загараднюк, не міргнуўшы вокам, растлумачыў, што з рускай на нямецкую і наадварот, не падзраючы (а мо і добра ведаючы), што для нямецкіх, як і для іншых заходнееўрапейскіх яўрэяў, руская мова была такой жа чужой і незразумелай, як і для немцаў-акупантаў. Не мог не ведаць “праўдалюбец” Загараднюк, што, па сведчаннях цудам ацалелых вязняў Мінскага гета, лёс трапіўшых сюды гамбургскіх яўрэяў быў яшчэ больш жаклівы, чым лёс яўрэяў мясцовых, якія, хай і далёка не ўсе, мелі магчымасць наладжваць нейкія сувязі з былымі суседзямі, знаёмымі, сябрамі па-за межамі гета, што дало магчымасць дзесяткам з іх уратавацца, апынуцца ў партызанскіх атрадах.

— Пра тое, што ў курапацкіх ямах знаходзіцца не астанкі заходнееўрапейскіх яўрэяў, сведчаць і іншыя дакументы. Адрозна пасля вызвалення Мінска тут працавала Дзяржаўная камісія па выяўленні зверстваў фашысцкіх захопнікаў у адносінах да мірнага, мясцовага насельніцтва, у склад якой уваходзілі следчыя, медыцынскія работнікі, відныя грамадскія дзеячы, у прыватнасці, Кандрат Крапіва і Міхась Лынькоў. Камісія аглядзела і вивучыла ўсе мясціны, дзе гітлераўцы знішчалі ваеннапалонных і мірных жыхароў, альгала сотні сведкаў, якія дакладна ведалі, дзе праводзіліся расстрэлы: лагер “Шталаг”

ску была створана каманда 005 “Мітэ” на чале з Максам Крамерам, якая, выкарыстоўваючы ваеннапалонных (якія пасля таксама знішчаліся), пачала раскопваць маглы ахвяр акупантаў і спальваць трупы. Пасля вайны Макс Крамер і яшчэ двое нацыстаў былі асуджаны ў Германіі да пажыццёвага зняволення менавіта за гэтыя злачынства.

— Дарэчы, у доме сваіх знаёмых я трымаў у руках падораную ім кнігу пад назвай “Я здзіўляюся, што дагэтуль яшчэ жывы”, якая параўнальна нядаўна была выдадзена ў Германіі. Аўтар яе Паўл Коль, між іншым, немец па нацыянальнасці, задаўся высакароднай мэтай даследаваць усе месцы масавага знішчэння гітлераўцамі мірных жыхароў на тэрыторыі Беларусі — ад Хатыні да Мінскага гета. З чыста нямецкай скрупулёзнасцю ў кнізе прыводзяцца дэзеныя аб адпраўцы і прыбыцці на месца прызначэння транспартаў з дэпартаванымі заходнееўрапейскімі яўрэямі. Сярод месц прызначэння фігуруюць толькі Мінск і Трасцянец.

— Трэба і мне пацікавіцца гэтай кнігай...

— У карысць сваёй версіі аб тым, што ў Курапатах знойдзены астанкі не ахвяр палітычных рэпрэсій, член “грамадскай камісіі” ў тых жа кадрах фільма Азаронка прыводзіць такія аргументы: паводле парадка, існаваўшы ў савецкіх турмах, у зняволеных адбіралі не толькі каштоўныя рэчы, а і прадметы бытавога ўжытку — прыборы для галення, партсігары, нават расчоскі, г. зн. усё, што было знойдзена ў курапацкіх пахаваннях...

— Гэтыя “даследчыкі” не ведаюць сутнасці справы. У савецкія часы, ды і зараз, пры вывазе са следчага ізалятара або турмы зняволеным выдаюцца на рукі пад распіску ўсе іх асабістыя рэчы і толькі па прыбыцці на новае месца ўсё гэта адбіраецца зноў.

Наогул, хачу заўважыць, што многія так званыя аргументы, якія прыводзяцца членамі “грамадскай камісіі” і яе прыхільнікамі, часам здольны выклікаць толькі ўсмішку. Неяк у адной з рэспубліканскіх газет быў надрукаваны ўспамін яшчэ аднаго партызанскага камандзіра, які, падтрымліваючы версію аб знішчэнні ў Курапатах менавіта “гамбургскіх” яўрэяў, прыводзіць такі эпізод: неяк, у час сутычкі з немцамі, іх атрад захапіў у палон гітлераўскага афіцэра, у партфелі якога быў знойдзены фотаздымак — на фоне дарожнага ўказальніка з надпісам на нямецкай мове “Курапаты” брыдзе ў акружэнні ўзброеных нямецкіх салдат калона апанутых у цывільнае людзей.

Я сустрэўся з аўтарам і палытаўся ў яго, адкуль узяўся дарожны ўказальнік са словам “Курапаты”, калі ні вёскі, ні іншага месца з такой назвай у прыродзе не існавала. Мой субсуднік сумеўся, і пачаў нешта мармытаць аб тым, што пад умоўнай назвай Курапаты (?) у немцаў праводзілася акцыя па знішчэнні заходнееўрапейскіх яўрэяў, пра гэта яму быццам бы паведаміў той палонны нямецкі афіцэр. Вось так.

— Дык усё-такі, ці ёсць адказ на пытанне, чые косці ў курапацкіх ямах перабіраюць сёння ў пошуках каштоўнасцей навакольныя марадзёры?

У АБСЯГУ ТРЫВІЯЛЬНАСЦІ

НОВЫЯ ПРАГРАМЫ ПА ЛІТАРАТУРЫ

пашыраюць кола пісьменнікаў, чыя творчасць вывучаецца ў сярэдняй школе. У шэрагу іх — і Іван Сяркоў. У пятым нумары часопіса "Роднае слова" пра яго апавесці можна даведацца з артыкула М.Шаўлоўскай "Асабістая далучанасць і метадычных распрацовак М.Жуковіча "Дзяцінства, апаленае вайной" і З.Бацьковай "Новая сустрэча са старымі знаёмецкамі".

Народныя паўстанні XVI—XVII стст. у беларускай драматургіі — тэма разваг Г.Няфягінай "Каб людзьмі звацца...". Вобразныя сродкі мовы ў мастацкай літаратуры разглядае ў артыкуле "Найбольш глыбока выражае сябе дух народа" Ф.Шумчык. Як скланяецца некаторыя прозвішчы, дае парад Г.Усціновіч ("Жук, Жабра і Міклуха-Маклай").

У артыкуле Л.Баршчэўскага "Верш такі — як дар прыроды" аналізуецца старажытнагрэчаская лірыка. Матэрыялы для заняткаў гуртка "Календарна-абрадавая песня" прапануе Л.Салавей ("Сягоння ў нас Купала...").

Змястоўны раздзел "Культура Беларусі" — Т.Шамякіна ("Лёсу тонкае ласо..."), Т.Івахненка ("Ах, мая русалачка, летні ты цяточак..."), А.Хятэнка ("Русалкі, уладарніцы расы..."), А.Ненадавец ("Таямніцы дрэў"), Н.Бунцэвіч ("Пойдзем у оперу? Да Максіма!"), Т.Габрусь ("Са спадчыны Дастаеўскіх").

Да 50-годдзя з дня адкрыцця Дзяржаўнага літаратурнага музея Я.Купалы прымеркавана публікацыя матэрыялаў Н.Каралюк "Я буду жыць...", Г.Кушаль "Аднаві славу нашай старонцы...".

Г.Тумаш запрашае ў Коласавы мясціны ("Акіччыцы — пры шляху шырокім"). В.Міцкевіч выступае з артыкулам "Бацька Якуба Коласа".

АД УШАЦКАЙ ЗЯМЛІ, АД ГОМАНУ БАРОЎ

бярэ свой пачатак паэзія Петруся Усцінавіча Броўкі — народнага паэта Беларусі, лаўрэата Ленінскай прэміі, Героя Сацыялістычнай Працы. Сёння сёй-той, пачуўшы гэтыя азначэнні, даволі скептычна ўсміхнецца. Маўляў, самі ўзнагароды яшчэ нікога не гавораць. Што ж, наўрад ці трэба наконт гэтага спрачацца, але відочна і іншае: лепшыя творы П. Броўкі вытрымалі выпрабаванне часамі па-ранейшаму знаходзяцца ў актыўным запасе беларускай літаратуры. (Дарэчы, з вышнімі сучасных патрабаванняў падвысілі да напісанага Петрусь Усцінавічам вам, дарагія чытачы, дапамога Мікола Мішчанчук, артыкул якога змешчаны ў гэтым нумары). Таму і ў гэтыя дні, калі споўнілася 90 гадоў з дня нараджэння пісьменніка, мы звяртаемся да яго жыцця і мастакоўскай дзейнасці, каб прыгадаць добрым словам аднаго з тых, хто працаваў на карысць роднага слова, на карысць Беларусі.

Урачыстасці з нагоды юбілею П. Броўкі прайшлі на Ушаччыне — у мясцінах, дзе нарадзіўся Петрусь Усцінавіч, адкуль пачаў свой шлях у жыццё і літаратуру. У раённым цэнтры адбылося паэтычнае свята. У гарадскім скверы сабраліся прыхільнікі таленту П. Броўкі і ўвогуле аматары беларускай літаратуры, нацыянальнага прыгожага пісьменства. Вёў свята сакратар абласнога аддзялення СП Беларусі А. Салтук. Выступілі літаратары Віцебшчыны Н. Гальпяровіч, П. Ламан, А. Жыгуноў, Б. Беліжэнка... Цёпла віталі прысутныя і гасцей з Мінска — сакратара праўлення Саюза пісьменнікаў А. Пільмякова, Ю. Свірку, Б. Спрычанна, вядомага барда А. Атаманава.

На другі дзень урачыстасці перанесліся ў Пуцілкавічы — родную вёску паэта, дзе цяпер працуе Літаратурны музей П. Броўкі. Зноў гучалі вершы і песні на словы Петруся Усцінавіча, зноў прыгадалі яго добрым словам тыя, хто паспеў адчуць на сабе сардэчнасць, добрамыслівасць майстра.

Грамадскасць сталіцы адзначыла юбілей П. Броўкі ў Доме літаратара. Перад прысутнымі выступілі Р. Барадулін, Г. Бураўкін, П. Гарэцкі, С. Грахоўскі, С. Законнікаў, І. Лучанок, Ю. Свірка, Г. Чарказян, І. Чыгрынаў... Успаміны пра Петруся Усцінавіча суседнічалі з паэтычнымі творами, прысвечанымі яму. Парадаваў майстарствам гурт "Мінскі гармонік" — у яго выкананні гучалі песні на вершы Петруся Усцінавіча.

У вечары прыняў удзел сын П. Броўкі Юрый Пятровіч.

Мяне даўно здзіўляў "феномен Федарэнкі" — бадай, апошняга песняра савецкай скалгашанай вёскі, гэткага свайскага хлопца з усходніх рубяжоў колішняй БССР. І сапраўды, ці ж наогул магчыма такое ў часы постмадэрну. Вакол — дэсемантызацыя, адсутнасць станоўчага героя, карацей кажучы, — "пераходны перыяд" у НКУ-Ды. Усё скранулася, паплыло, засмярдзела шчыпліва праўдаю. А тут на авансцэну выходзіць, нібы выплывае з глыбіні палескае, талент з народа, "рубахы-парень" — празаік Андрэй Федарэнка — і прамаўляе ісціны амаль сталінска-жданаўскіх пастаноў. А чаму б не скарыстаць момант, калі ёсць магчымасць рэзаць праўду-матку налева й направа? На тое ён і пісьменнік, каб "чужыя добрыя лирой пробуждаць". Але няўдзячны чытач "безмолвствует", амаль не рэагуе на кніжкі кшталту "Гісторыі хваробы" ці "Смуты", дзе аўтар наважваецца толькі "ставіць дыягназ" і быць "чыстым аб'ектыўным рэалістам". Жаданне, вядома, натуральнае для чалавека, адарванага ад сучаснага культуралагічнага кантэксту, а таму жаданне абсурднае, бо не суадноснае з постсавецкай рэчаіснасцю і законамі мастацтва. "Чысты рэалізм" даўным-даўно памёр. Адзіная аб'ектыўная рэч — дык гэта законы самі па сабе. Яны ўстойлівыя й паўтараюцца незалежна ад вонкавых фактараў. А яго вялікасць МАСТАЦТВА і такая далікатная сфера, як проза, нясуць у сабе ў большай ці меншай ступені суб'ектыўны пачатак, зададзены суб'ектам, г.зн. аўтарам.

Аднак вернемся да апошняга (калі ён сапраўды апошні) публіцыстычнага опуса А. Федарэнкі — "Новыя" і "Старыя" ("ЛіМ", 24 сакавіка 1995 г.). Гэта пра групку літаратараў, паміж якімі нібыта ідзе змаганне. А шануюны аўтар аніяк не можа ўцяміць, за што змагаюцца творцы: "Ужо

больш за два гады я ламаю галаву, спісаў паўгаўнага швытка, стараючыся разабрацца, у чым прычына барацьбы паміж "новымі" і "старымі", калі ў кожнага свае друкаваныя органы?" Спадар Федарэнка знаёміць чытачоў нават з класіфікацыяй выданняў. Праўда, робіць фактычную памылку, лічычы Таварыства вольных літаратараў (ТВЛ) наваполацкай суполкай, бо большыня сяброў гэтай арганізацыі жыве якраз у іншых гарадах Беларусі. Ды Бог з ім! Справа не ў гэтым. На думку празаіка Федарэнкі, "новыя" змагаюцца са "старымі" з-за хрысціянства. Прычым "старыя" — пісьменнікі "хрысціянскага кшталту", а "новыя" — нехрысціянскага і атэісты. Вось дык адкрыццё!

У мяне б язык не павярнуўся называць усіх гэтых літаратурных прыстасаванцаў, якія ўсхвалялі кастрычніцкі пераворот, Леніна і КПСС, калгасны лад, братнюю Расею і да т.п., пісьменнікамі хрысціянскага кшталту, а тым больш шчырымі вернікамі. Зрэшты, спадар Федарэнка вырашае праблему паводле ўласнага разумення. Ён піша: "Хрысціянства паклала свой адбітак на ўсё, але найбольш на літаратуру. Яно сфармавала цэлы своеасаблівы кодэкс літаратурных правілаў: стыль, форма, гармонія твора, чалавекалюбства, суперажыванне, прастата ўспрымання, — усё тое, што вельмі ўмоўна называецца рэалізмам у літаратуры". Сваё выказванне А. Федарэнка вырашыў падмацаваць цытатамі з Вавенарга (XVII ст.): "Дзе цёмны стыль, там пануе мана"; "калі думку нельга выказаць простымі словамі, значыць, яна нікізмная і трэба яе адкінуць"; "выкажы няправільную думку ясна і яна сама сябе абвергне". Апошні афарызм тычыцца якраз аўтара "нататак" пра барацьбу "новых" са "старымі".

І чаму гэта спадар Федарэнка спыніўся

на XVII стагоддзі? Трэба было пайсці значна далей, скінуць 2.000—2.500, а то й болей гадкоў, каб праканацца, што паняцці формы, стылю, гармоніі былі ўжо распрацаваны і да нараджэння хрысціянства. Згадайма хцяг б "Паэтыку" Арыстоцеля ці "Мастацтва паэзіі" Гарацыя, шматлікія трактаты старажытнагрэчаскіх філосафаў і г. д. Так што хрысціянства спецыяльна не фармавала ніякага кодэкса літаратурных правілаў, а жывілася набыткамі антычных часоў, выкарыстоўваючы дасягненні папярэднікаў у сваіх мэтах. Што тычыцца асноўных літаратурных родаў і жанраў, дык яны выкрышталізаваліся значна раней, чым паўсталі славытыя "Евангеллі". Увогуле, хрысціянства тут абсалютна ні пры чым. Возьмем, напрыклад, класічныя ўзоры эпосу — "Іліяду" і "Адысею" Гамера. Есць і стыль, і форма, і гармонія, і прастата ўспрымання. А што рабіць з літаратурамі тых краін, дзе панавалі і пануе дагэтуль іудаізм, будызм, мусульманства? На жаль, спадар Федарэнка "зацыкліўся" адно на праваслаўі ды расейскіх уплывах. Шкада, што ў шануюнага празаіка такі вузкі круггляд. Вось таму і трызіцца нейкае змаганне "новых" з "першапрычынаю, г.зн. з хрысціянствам, г.зн. з тымі пісьменнікамі, якія ў сваёй творчасці стараюцца прытрымлівацца хрысціянскага літаратурнага кодэкса" (цытата з нататак А. Федарэнкі).

Ах, Божа мілы! Зноў нарматыўнасць, рэгламентаванасць, нейкія правілы, якіх трэба прытрымлівацца. Яшчэ дзесяць гадоў таму ў навуальных установах колішняй савецкай імперыі прапагандавалі "Маральны кодэкс будаўніка камунізму". Безумоўна, для "старых" — аксакалаў, якія лічыліся "інжынерамі чалавечых душ", гэта быў гадоўны маяк, біблія жыцця, пуцяводная зорка. Што зробіш, засталіся нам у спадчыну рэлігійная свядомасць і сацыяльны

"НІШТО НЕ МАЕ ХАДЫ НАЗАД"

ДА 90-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ПЕТРУСЯ БРОЎКІ

Петрусь Броўка... Імя гэтае даўно ўвайшло ў гісторыю нашае літаратуры. Творы паэта вывучаюцца ў школе і ВНУ манарафічна, лічачца ідэяна і эстэтычна вартаснымі. Не так даўно выдадзены поўны збор твораў, які ўключыў не толькі лірыку і паэтычныя эпосы, але і публіцыстыку, прозу, шмат іншых матэрыялаў, звязаных з жыццём і творчасцю гэтага славутага мастака слова.

Былое таталітарнае грамадства ацаніла пісьменніка самай высокай меркай — ён пабраў літаральна ўсе вышэйшыя ўзнагароды былога Савецкага Саюза — стаў Героем Сацыялістычнай Працы, лаўрэатам Ленінскай прэміі і г. д. І вось гартую старонкі ранейшых і пазнейшых кніжак, і змагаюцца ў душы два пачаткі: паэтычны думкі, светлы настрой і негатыўныя, скептычныя адносіны да ўсяго напісанага паэтам. Аднак раз-пораз стрымлівае сваё пачуццё незадаволенасці, думаю, што ступень віны мастака была абумоўлена часам, эпохай, прымусам — пісаць ва ўгоду утапічнаму настрою, утапічным ідэалам, пісаць па сацыяльным заказе, адлюстроўваць подых "новых падзей".

Колькі ланцугоў вісела на ім, на яго равесніках, на тых, хто прыйшоў у літаратуру ў пасляваенны час! Як кожны больш-менш самастойны крок стрымліваўся ўстаноўкамі, якія ішлі зверху і рэгламентавалі лёс мастацтва! Як задуша было Пятру Усцінавічу ў абстаноўцы ідэалагічна ўціску суславых і ім падобных адстаяць права на самавыяўленне ў творчасці, праспяваць і сваю песню, настроіцца на сваю ноту ў агульным рытарычным гімне ў гады застою! Аднак ён стараўся перасільваць навязанае, пераадоўваць бар'еры і перашкоды, што ставіліся на шляху сумленнага слоўнага мастацтва.

Петрусь Броўка пры ўсіх значных выдатках сваёй мастацкай творчасці (найпершы з якіх — апісальнасць і рытарызм) запамінаецца шэрагам нестандартных лірычных хадоў, некан'юктурнымі творами, якія вырасталі на хвалі сапраўднага асабістага пачуцця. Такімі сталіся і асобныя пейзажныя ды побытавыя замалёўкі з кніжак даваеннай пары "Прыход героя" (1935), "Вясна Радзімы" (1937) і "Шляхамі баравымі" (1940). К гэтаму часу перыяд агульнага захалення падзеямі прайшоў, надыйшла пара ўдумлівага, філасофскага стаўлення да рэчаіснасці. Абсяг творчасці мастака звужаўся, за лік чаго і адбылося ўшчыльненне сэнсу, паглыбленне лірызму, адмаўленне рыторыкі на карысць разважанню.

Паэт у асобных творах — "Мяцеліца", "Дождж", "Крыніца", "На полі першая раса" — глядзіць на рэчы, калі так можна сказаць, не па гарызанталі, а па вертыкалі, стараецца дакапацца да існасці такіх агульначалавечых паняццяў, як добро і зло, святло і цені, радасць і гора, каханне і нянавісць, праз зямную канкрэтыку, праз павелічальнае шкло (ролю якога адыгрывае актывізаванае пачуццё ў спалучэнні з удумлівацю) разглядае малое-вялікае, што трапляе ў поле яго зроку.

У памяць і сёння западаюць слаўныя паэтычныя радкі пра сімвалічную ачышчальную крыніцу, з якой можа кожны зацікаўлены напіцца жывой вады; пра ачышчальную сілу дажджу: **Маланкі стрэламі ўстаюць, У бубны сыпле гром... І я, захоплены, стаю, Абдожджаны кругом.**

(«Дождж»)

У лепшых даваенных лірычных і ліра-эпіч-

ных творах аб'ектыўнае ўсё больш і больш набывае аднакі афарыстычнасці, ператвараецца з простага назірання-канстатацыі ўбачанага ў аб'ект мастацкага асэнсавання. Так, напрыклад, ужо самыя першыя радкі пейзажнага твора "Канец лета" не чыста апісальныя; карціны рэальнага жыцця прыроды ў іх уяўляюць сабой толькі стартуюю пляцоўку для далейшага роздуму пра сутнасць прыроды, яе вечную гармонію і невымерную паэтычнасць, пра абавязковую далучанасць чалавека да таго, што робіцца ў дыялектычна зменлівым свеце:

Жнівень выйшаў. Восені пачатак.

І на ўзлесі жоўтыя сляды.

Сілы правяржюць птушаняты —

Б'юць па голлі крыллем маладым.

Адсутнасць дэкларатыўнасці і абстрактнага рытарызму ў лепшых творах П. Броўкі даваеннай пары надае прадметна-вьяўленную "важкасць" напісанаму, пачуццё і думка матэрыялізуюцца не ў сістэме абстрактных лозунгаў і фраз, а канкрэтных дэталю, у рытміка-інтанацыйнай шматграннасці, якая адпавядае рытму і тэмпу рухомай, часта негарманічнай і кантрастнай рэчаіснасці.

Паэзія, асабліва лірыка, пераважна скіраваная на агульную інтэрпрэтацыю рэчаіснасці, з паэзіяй адназначных ацэнак тыпу "прымаю" — "не прымаю", "люблю" — "ненавіджу", разам з тым не можа існаваць без канкрэтыкі, без тых магутных жыццёвых рэаліяў, з якіх вырасаецца агонь нязгаснага пачуцця. Не было б сапраўднай паэзіі, без пушкінскага "И ель сквозь иней зеленеет", лермантаўскага "И звезда с звездою говорит" — у цудоўнай куляшоўскай трактоўцы — "Зорка зорцы го-

канфармізм. Усё гэта пераамаецца ў жорнах імклівай дэсакралізацыі, дарэчы прафрануецца ды ператвараецца ў агульнавядомае сярэднеарыфметычнае. Колішнія камуністы перафарбаваліся ў дэмакраты, навучыліся жагнацца і свечку трымаць, а сацэралісты апранулі хітоны пісьменнікаў хрысціянскага кшталту. Ды гэты маскарэд фарысеяў нікога ўжо не крапае, не цешыць, нават не здзіўляе. Бо, як пісаў дзядуля Крылоў, "воз і ныне там".

Погляды А.Федарэнкі сапраўды здзіўляюць сваёй безапекальнасцю й кандовасцю думкі. Ствараецца ўражанне, што аўтар дзюх кнігі прозы і шматлікіх газетна-часопісных публікацый не арыентуецца ў сучасным літаратурным працэсе, свядома скажае і прымітывізуе агульнавядомае. Яму дужа не падабаецца інтэлектуалізм "новых", іх тэарэтычныя напрацоўкі, бо ўсё гэта, маўляў, незразумела шырокаму колу чытачоў. Нагадаю, што канферэнцыя "Альтэрнатыўна літаратура. Паасобныя намаганні да агульнае мэты. Новыя імёны новай Усходняй Еўропы" мела статус навуковай, а таму матэрыялы канферэнцыі, змешчаныя ў газеце "Культура" (N 4, 25 студзеня 1995 г.; N 17, 26 красавіка 1995 г.), — не забавляльная белетрыстыка. Крытэрыі "не падабаецца" — "падабаецца" тут не спрацоўвае. Ён проста недарэчны, як прыдуманая спадаром Федарэнкам "ЛІТБарацьба хрысціянства з нехрысціянствам, барацьба зразумелага ўсім рэалізму з "шызарэалізмам".

28 красавіка 1995 г. "ЛіМ" надрукаваў водгук чытачоў на артыкул А. Федарэнкі "Новыя" і "Старыя". Згадваецца таксама рэцэнзія Андраніка, якая з'явілася ў "Нашай Ніве" (N 2 г.г.). Прынцыпова гутаркі, на жаль, не атрымалася, бо ніхто, бадай, акрамя Яўгена Бяласіна, не наблізіўся да сутнасці праблемы. Зноў-такі, барацьба і змаганне тут ні пры чым, як, зрэшты, і ўзаемаадносінны "бацькоў" і "дзяцей". Палеміку трэба разглядаць у іншай плоскасці. Усё залежыць ад разумення задач, функцый і прызначэння не толькі самой літаратуры, крытыкі і літаратурнаўстава, але і ад некаторых вонкавых фактараў, якія ўплываюць на развіццё мастацтва, ад ідэйна-эстэтычнай пазіцыі аўтара, як суб'екта агульнага мастацкага працэсу. Гэта, вядома, усведамляе і А.Федарэнка. Адно шкада, што ён часта многія складаныя рэчы спрашчае, зводзіць іх значэнне да нуля, а ў выніку атрымліваецца прафана-

цыя дэфініцыі. У рэшце рэшт, прыхільнік "чыстага аб'ектыўнага рэалізму" "выносіць вердыкт" сваім апанентам: "...пры такім разуменні імі літаратуры ў іх няма і быць не можа нічога моцнага, жывога — хто б ні вадзіў іхнімі рукамі".

А як жа разумее літаратуру спадар Федарэнка?

Зазірнем у "ЛіМ" двухгадовай даўніны (за 9 красавіка 1993 г.), дзе была змешчана гутарка пісьменніка Андрэя Федарэнкі і журналіста Юрася Залоскі пад назвай "Ад жалю і любові лютай..." Там ідэйная пазіцыя першага як на далоні. Вось красамойны прыклад, які шмат пра што сведчыць. "Тое, што ў нас ёсць, — гаворыць А.Федарэнка, — я падзяляю на літаратуру добрую і на кепскую. Добрая — гэта тая, што падабаецца як мага большаму колу людзей, як правіла, сюжэтная, па якой можна зняць фільм, паставіць спектакль, якая перадае нацыянальны дух, пэўныя нацыянальныя асаблівасці, не банальна, улічвае, па магчымасці, лепшыя здбыткі іншых літаратур, каб не паўтараць іх, якую змога чытаць і інжынер, і селянін, і пісьменнік — і да т.п. Кепская — гэта літаратура бессюжэтная, касмапалітычная, зразумела толькі маленькаму колу аднадумцаў..."

Такім чынам, можна падумаць, што спадар Федарэнка — прыхільнік маскультуры. Але ён лічыць, што "беларускія чытацкія масы" адсутнічаюць. Дык навошта імкнуцца спадабацца людзям розных прафесій, загадаць ведаючы, што яны цябе не прычытаюць? Густы шырокі чытацкі мас краваны, будзе шчырымі, убок далёка не лепшых узораў прыгожага пісьменства. Дастаткова паглядзець на паліцы кнігарняў, параўнаць наклады і пераканацца, які тавар найбольш ходкі. Купляюць якраз тое, па чым здымаюць фільмы з "крутымі" сюжэтамі. Няма, праўда, у гэтых кнігах акрэсленых нацыянальных асаблівасцей, з-за таго зможуць іх прычытаць і рабочы, і калгаснік. Няўжо ўсё гэта літаратура добрая? Пытанне, мяркую, не патрабуе адказу.

А як жа быць з "літаратурай бессюжэтай, касмапалітычнай, зразумелай толькі маленькаму колу аднадумцаў"? Няўжо яна сапраўды такая кепская, таму што элітарная? Дарэчы, хваля змагання з касмапалітызмам даўнім-даўно разбілася аб скалы агульначалавечых каштоўнасцей...

Увогуле, падзел літаратуры на масавую і элітарную не адлюстроўвае сутнасці рэчаў,

ён непаўнацэнны. Нярэдка творы элітарных пісьменнікаў (і сюжэтных, і бессюжэтных) праз нейкі час раптоўна здабываюць папулярнасць, інтэнсіўна перакладаюцца на шматлікія мовы свету ды выдаюцца мільённымі накладамі (Франц Кафка, Вірджынія Вульф, Джэймс Джойс, Наталі Саррот, Ален Роб-Грые, Вітальд Гамбровіч, Бруна Шульц і г.д.). І нікому з літаратурнаўцаў не прыходзіць у галаву лічыць згаданых аўтараў прадстаўнікамі масавай літаратуры. Тут варта паразважаць не пра масавасць і элітарнасць, а якраз пра прызначэнне той ці іншай мастацкай з'явы, ці, калі канкрэтызаваць, тых ці іншых літаратурных жанраў.

У XVII—XVIII стагоддзях, як вядома, былі жанры высокай (ода, гераічная паэма, трагедыя) і нізкай (сатыра, камедыя, фарс), існавала жорсткая рэгламентаванасць і нарматыўнасць. Ужо на працягу XIX стагоддзя жанравыя межы размываюцца, паўстаюць новыя творы, якія сінтэзуюць розныя жанры, спалучаюць у сабе разнастайныя мастацкія прыёмы і тэхнікі пісьма. Значым, што сёння мы мусім гаварыць не толькі пра жанравы падзел і прызначэнне "высокіх" ці "нізкіх" жанраў, пра сферы ўжытку і функцыянавання іх у грамадстве. Грамадства ў XX ст. стала сапраўды масавым. Тым не менш падзел, градацыя мастацкіх твораў — засталася. Варта вылучыць тут два ўзроўні: узровень інтэлектуальны і ўзровень трывіяльны, і карціна агульнага літаратурна-мастацкага працэсу становіцца больш-менш зразумелай.

Дык вось, творчасць Андрэя Федарэнкі, як і ягоныя публіцыстычныя выказванні, трэба разглядаць у абсягу трывіяльнай літаратуры, якая мае на мэце падкупляць сярэднеарыфметычнага незааганжванага чытача сваёй "шчырасцю, яснасцю і прастатой". Зноў мушу абмовіцца, што гэтыя якасці нельга атаясамліваць, як гэта робіць спадар Федарэнка, з хрысціянскай літаратуры. Апошняя з рэалізмам не мае нічога агульнага. Міфалогія выключае "тыповыя характары ў тыповых абставінах". Дый адназначнасці ў часы постмадэрнізму быць не можа.

Вось як на гэты конт выказваецца вядомы расейскі пісьменнік-эмігрант Барыс Хаганав: "Мы жыем, як правіла, у вялікіх гарадах, дзе жыццё настолькі ўскладнёна ў параўнанні з жыццём, скажам, у дзевятнацятым стагоддзі ці нават у пачатку дваццатага, што той шчаслівай адзнач-

насці, яснасці, прастаты і празрыстасці апавядання, якая была ў класіцы, ужо не можа быць. Мы жывём зусім не ў паэтычным грамадстве. Літаратура часам, быццам у адча'ад гэтага стракатага, складанага і хаатычнага жыцця, сама імкнецца ўзавяць яго ў форме хаосу. Задача пісьменніка калі не ахапіць гэта жыццё, што невыканальна, дык хаця б паспрабаваць унесці нейкі парадок. Гэтага можна дасягнуць... з дапамогай роздуму, фантастыкі, гратэску, з дапамогаю міфалогіі..." ("Літаратурная газета", 19.04.95).

Рэцэнзія Андраніка на кнігу А.Федарэнкі "Смута" ў мяне не выклікала асаблівых эмоцый. І не таму, што яна дужа зласлівая і суб'ектыўная, а хутчэй таму, што проста не тлумачыць сутнасці з'явы, трапляючы таксама, як і публіцыстыка празаіка Федарэнкі, у трывіяльны абсяг. Уважліва прачытаўшы "Смуту", я не знайшоў там шмат "кіслага і брыдкага". А.Федарэнка не культывуе турпізм (мастакі накірунак, які пазытуе брыдоту) і не згушчае фарбы, не ачарняе нашу і без таго змрочную рэчаіснасць. Галоўная асаблівасць яго твораў — ардынарнасць, уласцівая менавіта трывіяльнай літаратуры. Але і такая літаратура мае права на існаванне і патрабуе таленту. Талент Федарэнкі-белетрыста відавочны. А вось "прадмова-пасляслоўе" да кнігі "Смута" і публіцыстычныя выказванні моцна псуюць уражанне, бо ад іх патыхае спархнелай саветчынай. Аўтару трэба як мага хутчэй пазбавіцца тэндэнцыйнасці і спрашчэнства, каб канчаткова не патануць у абсягу пошлай трывіяльнасці.

Юры ГУМЯНЮК,
кардынатар Таварыства вольных
літаратараў

г.Гродна

АД РЭДАКЦЫІ.

Ю. Гумянюк не толькі аспрэчвае пэўныя моманты нататак А. Федарэнкі, але і адмаўляе саму з'яву — наяўнасць процістаяння літаратурных плыняў і пакаленняў. Калі б яго сапраўды не было, то мы б мелі адзінства ў нацыянальных шэрагах, чаго ўсё ж — на жаль — не назіраецца. Значыць, А. Федарэнка ў галоўным не памыляецца...

І яшчэ адно не дазваляе лічыць палемічны артыкул маладога паэта абагульняючым у нашай кароткай дыскусіі: адчуваецца, што аўтар закрануў асабіста, а гэта перашкаджае яму быць дастаткова аб'ектыўным і карэктным.

лас падае", без багдановічаўскага "у бубны дахаў вецер б'е", коласаўскага апісання лесу, які стаіць каля хаты лесніка "гожаю падковай". Беспрадметнай лірыкі ўвогуле не можа быць, бо прадметнасць, дэтальнасць, прыналежнасць да драбніц жыцця чалавека і прыроды — той рычаг, дзякуючы якому паэт можа адкрыць сваё, адрознае ад напісанага іншымі.

І ў гады вайны Броўка-паэт ідзе дарогай адмаўлення (бяда яго — у няроўнасці, неаднаўзроўневаласці ягонай спадчыны, а таму заўважым — не заўсёды, далёка не ў кожным творы) агульшчыны, рытарызму, далучэння сэрца і розуму да праўды малых, някідкіх у дзеяннях і ўчынках людзей, рэальнага, а не надрэальнага дзеяння. Канкрэтызацыя жыцця пры дапамозе мастацкіх прыёмаў і вобразаў адбываецца ў гэты час перш за ўсё ў яго баладах, "Паэме пра Смалячкова", а таксама ў паэмах "Ясны кут", "Паланянка" і "Хлеб", якая датуецца 1946-м пасляваенным годам.

Балючыя, шчымыя, глыбока працулыя сюжэты Броўкавых баладаў і паэм... І пра Надзю-Надзею, закатаваную фашыстамі, і пра спаленую вёску, і пра першыя пасляваенныя барозны і жмені зёрнаў, кінутыя ў іх рукамі сейбіта. І пра слёзы герояў-франтавікоў, якія застаюць папялішчы на месцы былых родных хат.

Гнуткія, змястоўна напоўненыя радкі не прыдуманых, а з жыцця спісаных твораў. Дзякуючы гэтым радкам многае можна дараваць паэту, на многае паглядзець з пазіцыі аптымізму ды чыста чалавечай добразычлівасці.

Значым адразу, што сучасным літаратурнаўствам (не гаворачы ўжо пра ранейшае) увогуле недаацэнены самыя першыя два-тры пасляваенныя гады ў літаратуры. Менавіта ў гэты час прагучалі філасофска-значныя, прагучыя творы Максіма Танка, што пазней уойдуць у зборнік "Каб ведалі", — творы-рэквіем па загінуўшых, згарэўшых, творы-чаканне вяртання сьвіноў з неабсяжных светавых прастораў у родны дом, не менш гуманістычныя творы Аркадзя Куляшова пра высокую цану перамогі, пра невылечны след, пакінуты вайной у чалавечых сэрцах.

У канцы вайны і ў пачатку пасляваеннага аднаўлення перыяду з'яўляюцца творы Янкі Брыля "Адзін дзень", Аляксея Кулакоўскага "Сад", у якіх дамінуе ідэя мастэрнасці. І гэта далёка не ўвесь пералік мастацка значнага, створанага літаральна за тры-чатыры гады.

Пятрусь Броўка ў гэты светлы літаратурны струмень упісаўся годна і хораша сваімі таленавітымі паэмамі-споведзямі, перасыпанымі

бліскімі тугі і яркіх радкоў:

**Загудзела, як трэба,
Жыга скрозь галасамі,
Заглядзелася ў неба
Да аблок каласамі.**

(*"Дождж"*)

Вядома, у пасляваеннае дзесяцігоддзе і пазней з'явіцца многа апісальных, нават натуралістычных твораў: спраце так званая "тэорыя бесканфліктнасці", а працей кжучы — звычайная кан'юнктура — лягчай пісаць пра тое, пра што загадваюць, што бачыш, не напружваючы памяць, амаль не думаючы, ведаючы, што рыторыка і агульшчына пройдуць цензуру, пісаць так, як пішуць іншыя (а чым я лепшы?).

Пісаў творы шэрыя, аднатанальныя, расцягнутыя не на адну старонку — паэмы "Родныя берагі", "Добры друг", "Чырвон-Гарадок", партрэтныя замалёўкі пра пчалароў, пятагонаў, леснікоў, людзей розных прафесій і Пятрусь Броўка. Разменьваў талент на дробнае, ды ўжо не галоўнае, у якім, праз якое — увесь свет. Чытаем сёння радкі:

**Марыць Дарота
Пабольшыць удой,
Каця — аб новай
Пшаніцы сваёй, —**

і не можам паверыць, што гэта можна было не толькі пісаць, але і друкаваць, што гэта выдавалася за сапраўдную літаратуру.

У пачатку 60-х гадоў на рускай, а затым — на беларускай мове выдаецца цэнтральная, "галоўная" кніга паэзіі Петруся Броўкі "А дні ідуць", якую складаюць вершы роздумна-аналітычнага плана. Мастак у многіх творах сваіх пазбягае напышлівай рыторыкі, акцэнтую ўвагу чытача на так званых вечных праблемах чалавечага існавання. Філасафічны сам па сабе і заглавак кнігі, закліканы засведчыць рухомасць і зменлівасць рэчаіснасці, дыялектычнасць працэсаў, што адбываюцца на зямлі, у жыцці прыроды і чалавека. Пятрусь Броўка ідзе тут у рэчышчы той літаратуры, якая сур'ёзнай і глыбей паставілася да жыццерацэсу, вылучыла наперад агульназначныя праблемы, занялася прагназаваннем не надуманай, рамантазаванай, а, паводле навуковых адкрыццяў, рэальнай, дасягальнай будучыні. Позні Броўка ўвесь у пошуку вечных ісцін, добра і справядлівасці, у заглядванні ў першыя паслярэвалюцыйныя гады — эпоху камісараў, у сцягджэннях, што "усё пачынаецца з малага".

У многіх творах паэта канца 50—70-ых гадоў-яднаюцца дапытлівая думка і трапяткое

пачуццё. Таму паэту хочацца верыць, таму многія вершы прывабліваюць сваёй гарманічнай цэласнасцю, стройнасцю, строгасцю. Хіба нельга, напрыклад, не даверыцца васьм гэтым светлым і радасна-ўзніслым і разам з тым надзвычай пераканальным радкам:

**Наперад — ліст пад купал сні,
Наперад крыльцы мчаць птушанят,
Наперад — сэрца, як той гадзіннік...
Нішто не мае хады назад.**

(*"Наперад — промень праз морак
рання..."*)

Уражвае і сёння паэма "Голас сэрца"... Падобныя творы можна лічыць неўміручымі: яны ўздзейнічаюць на чытача сваёй непадробнай, натуральнай, якая вынікае з асабіста перажытага, праўдзіваасцю. Не было б яго, гэтага асабіста перажытага, наўрад ці адбыўся б такі твор — аўтарска фантазія не здолела б стварыць і запамінальныя сцэны, чытаючы якія адчуваеш, як па скуры праходзіць мароз (апісанне хатніх рэчаў, што хаваюць у сабе цяпло і святло усмешкі, ласкі матчыных рук, "асвенцымскія сцэны", поўныя падрабязнасцей, якія перарастаюць самі сябе і ператвараюцца ў сімвалы зла, чалавечанавісціцтва), і сагрэць і прачуласцю, асабістасцю, і падпарадкаваць свядомасць чытача ўстаноўцы — выклікаць міласэрнасць да ахвяраў вайны і фашызму, сплаціць доўг усім маці зямлі — пакутніцам за праўду, за дабро, за жыццё.

Паэма "Голас сэрца" выліслася з аўтарскага сэрца шырокім нястрымным пачуццём і разбурыла стрымліваючыя бар'еры правільнасці мыслення, укладання яго ў рамкі адвезнага патрыятызму. Паэт ухваляе маці, шкадуе маці, моліцца на чалавека, які яго нарадзіў і выхаваў і якога бязлітасна знішчылі чужынцы, што прыйшлі ў наш дом. Рытарычныя ж застаўкі пра мір ва ўсім свеце павісяць у паветры, уяўляюцца неабавязковымі. Каб паэтам была напісана толькі адна гэтая паэма, спадчыну яго трэба было б ведаць, вывучаць, высока ацэньваць.

Мы пісалі пра тое, што Пятрусь Броўка — няроўны паэт. Што ж мы ў гэце паняцце ўкладваем? Найперш — неаднароднасць напісанага: побач з таленавітымі, цікавымі творамі стаяць творы-аднадзёны, апісальныя ролартажы, публіцыстычныя рапарты, водгукі на тэмы дня. Падчас нават ствараецца ўражанне, што паэт сам не ў стане ацаніць вартасць і значнасць напісанага, што ў яго губляецца пачуццё адказнасці за слова, прытуляецца эстэтычны зрок. Падобнае ў яго спадчыне абумоўлена

шэрагам прычын, сярод якіх не на апошнім месцы — уздзеянне кан'юнктуры таго ці іншага часу, партыйна-дзяржаўных рэгламентацый ды ўстановак. Нічым іншым нельга растлумачыць з'яўленне такіх, напрыклад, паэмаў вершаў, як

**Мы заўжды, партыя, з табою,
І больш няма для нас жыцця!**

(*"Адзінства"*)

Прымітывныя па думцы, яны аказваюцца прымітывнымі і па спосабах і прыёмах яе выражэння (афармлення): паўтараюцца адны і тыя ж тропы, дамінуе ямбічны вершаваны памер, інтанцыя пераважае аднатонаная, аднастайная, знікаюць трапныя мастацкія дэталі, характэрныя ў пэўнай ступені яшчэ даваеннай Броўкавай лірыцы. Гладкапіс замяняе ў абсалютнай большасці мастацкае пісьмо ў публіцыстычна-патрыятычнай паэзіі мастака.

А я чаго чакаю?

Ды шмат. Я знаю сам!

(*"Чаканне"*)

Не прынесла славы Петрусю Броўку мастацкая проза, што застаецца ў памяці чытача асобнымі лірычнымі замалёўкамі прыроды, спробамі стварэння характараў апантаных высакарочнымі ідэямі людзей. Канула ў Лету года "вытворчых паэзіяў" канца 20—30-х гадоў. Сын сваёй супярэчлівага часу, Пятрусь Броўка не пазбег яго недахопаў, яго не толькі станючага ўплыву. Гэты час, пачаўшыся з радаснай запейкі-ўстаноўкі на пабудову гарманічнага грамадства, дэзарыентаваў мастакоў слова, аслепіў іх сваімі гуманістычнымі лозунгамі, а пасля паставіў перад фактам невыканання асноўных праграмных палажэнняў Кастрычніцкай рэвалюцыі. Час паказаў сваю дурнаснасць. І хто ведае, якой была б у далейшым паэзія Броўкі, калі б дажыў ён да гарбачоўскай перабудовы і да абмежаванага (калі меркаваць па сённяшнім падзеях) у часе перыяду новага нацыянальнага адраджэння. Можна, спяваў бы іншыя песні, звыўся б на хвалю перацэнкі раней зробленага, як Сяргей Грахоўскі, Аляксей Званок, Максім Танк ды іншыя яго равеснікі? Хто яго ведае.

Паэт пакінуў нам ёмісты, афарыстычны запавет — "Нішто не мае хады назад". Дык будзем кіравацца ім у жыцці. Будзем верыць, як верыў ён, у канчатковую перамогу Добра на Зямлі, якая сёння, на жаль, яшчэ мала "для шчасця абсталёваная".

Мікола МІШЧАНЧУК

У ГОНАР КУЗЬМЫ
ЧОРНАГА



95-годдзе з дня нараджэння Кузьмы Чорнага адзначана на радзіме пісьменніка — у вёсцы Цімавічы Капыльскага раёна. У літаратурным свяце прынялі ўдзел прадстаўнікі Міністэрства культуры і друку РБ, супрацоўнікі Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, пісьменнікі, навукоўцы, землякі і родныя К.Чорнага. З цікавасцю слухалі прысутныя выступленні М.Тычыны, Т.Дасаевай, Л.Хадкевіча, М.Скоблы, А.Бельскага і інш. Успамінамі аб сустрэчах з выдатным празаікам падзяліўся П.Пруднікаў. Ва ўрачыстай атмасферы была адкрыта дошка-знак "Музей Кузьмы Чорнага" з рэльефам пісьменніка. Аўтар яе — Э.Астаф'еў. Пранікнёна і шчыра гаварыў унук пісьменніка Мікола Раманоўскі. Госці наведалі музей К.Чорнага, новая экспазыцыя якога была адчынена ў кастрычніку мінулага года, і школу, дзе канцэртмайстраў мастацкай самадзейнасці Капыльскага раёна завяршылася свята.

Л. М.
Фота Т. САРАКАЧ

"СПАДЧЫНА", N 2

..Да 50-ых угодкаў заканчэння II Сусветнай вайны прыведзена падборка фотаматэрыялаў, а таксама ўспаміны Я. Крамко "Патрыятычнае падполле ў панёманскіх лясах". У раздзеле "Адлюстраванні" змешчаны такія матэрыялы, як "Яшчэ да пытання этнічнай прыналежнасці старажытных ліцвінаў" П. Урбана, "Таямніцы старажытнага Нявіжа" Т. Габрусь, "Выданні Івана Фёдарова ў зборы Смаленскага музея" Г. Глазырынай, "Рукамі Астрожскага" Л. Жураўлёвай. У раздзеле "Мемуары" — працяг "Дыярыўша князя Міхала Казіміра Радзівіла" ў перакладзе В. Арэшкі, "Успаміны пра Віленскі музей" М. Пецюкевіча, чарговыя старонкі "Інвентарнай кнігі Музея імя І. Луцкевіча..." Змястоўны і раздзел "Інтэрпрэтацыі": "Літоўскі сепаратызм" канца XVI ст. Ю. Шаўцова, "Тышкевіцкі музей старажытнасцяў: малюнкі спусташэння" Н. Гулак, "Да этнічнай гісторыі Заходняга Палесся" Я. Насыткі, "З нядаўняе гісторыі Нявіжскага замка" Т. І. У. Пярвышын, "Срэбная страла ў чырвоным полі" У. Крукоўскага, "Сіндыкат Сапегі для Еўропы і Азіі на Беларусі" У. Ляхоўскага. Прадстаўлены раздзелы "Мова", "Архівістыка", "Літаратурныя помнікі" і іншыя.

ГОНАРАР У ФОНД
"ДЗЕЦЯМ
ЧАРНОБЫЛЯ"

пераведзены за кнігу казак Уладзіміра Караткевіча "Чортаў скарб", выпушчаную выдавецтвам "Юнацтва". Змест зборніка склалі нямногія творы выдатнага нацыянальнага пісьменніка, напісаныя спецыяльна для маленькіх. Са старонак казак У. Караткевіч паўстае літаратарам, які добра ведае псіхалогію дзяцей, умее раскаваць ім гісторыі не толькі займальныя, але і такія, што маюць значны выхавальны сэнс. Дарэчы, гэтыя творы У. Караткевіча даўно карыстаюцца належным попытам. Шкада толькі, што іх далёка не заўсёды можна знайсці ў бібліятэках. Дарэчы, гэтае выданне "Юнацтва" і выпушчана па просьбе кнігагандлёвых арганізацый і бібліятэк Рэспублікі Беларусь.

ЛІТАРАТУРНЫ БАМ

25 чэрвеня ў парку імя Горкага адбылася літаратурная імпрэза "Фарматывы Бум-Бам-Літа", у якой прынялі ўдзел бум-бам-літаўцы: Серж Мінкевіч, Алесь Туровіч, Зміцер Вішнёў, Юрась Барысевіч, Сева Гарачка, Ілля Сін, Зміцер Дзядзенка, Міхась Башура, Слава Корбут. Выступ маладых літаратараў атрымаўся даволі незвычайным, гэтаму спрыялі арыгінальная вобратка і алюмініевы тазік з надпісам "Бум-Бам", у які біў Ілля Сін, запрашаючы кожны раз новага выступоўца. У канцы імпрэзы паэты праспявалі гімн Бум-Бам-Літа.

З. В.

Жывуць адзін побач з другім два паэты аднолькавага веку, блізкага светаўспрымання (усе паэты — браты), але пішуць розныя па стылі вершы (бо так атрымліваецца нават у блізнятэ). Розная глеба, хоць зямля адна — берасцейская.

У мяне тры дзядзькі, і кожны, як вып'е, адметны. Адзін дзейсны, лезе калі не ў бойку, то ў "дзела", у вір. Другі — звяглівы: сядзе пад ліпай і сварыцца. Трэці шчыры: спявае "Ручнікі". Калі быць дакладным — дык спяваў раней, калі жытка больш заможная была.

Відаць, па-рознаму людзі рэагуюць і на тэксты, прынамсі, на добрыя тэксты. Я дык адразу адчуваю сверб напісаць тэкст у адказ. Нешта ў генах з XIX стагоддзя працуе, ці што — гэтак цягне на эпістальны жанр.

З таго часу, як трапіў мне на вочы зборнік вершаў Алеся Каско "Набліжэнне", не прамінаю спыніцца на яго радках, дзе б іх ні сустрэў. Парадаваўся, калі выйшла новая

ж, Хрыстос абудзіў коштам свайго жыцця, але сітуацыя верша цымяная. Дзеля чаго?

"Валуны валунамі, а мне дык здаліся больш дакладнымі і адраснымі вызначэнні-дыгназы "homo televisionis" ды "мутант". Вось каб яшчэ тыя, пра каго, ды читалі вершы! Пазналі б — жажнуліся! Але паўбяды: мо дзеці іхнія прачытаюць і займаюць шанц не быць такімі.

Непакоіць, варушыць душу наступны верш... Відаць — пісаны ў неблагім полі духоўнай энергіі. Згінула ў буру тапола — стаў на яе месцы ясьень... А вось наш медыум выклікаў Дзядоў. Пабыў ты з імі — і ўжо душа перапоўненая, перасычаная; мільгае думка: до, больш не асілю... Але вока ўжо ўхапіла:

Што век — са свечку, не тужыце:
узрост ці выстудзіць душу?
Вы хоць агарка не тушыце,
яго і сам не патушы.

Другі цыкл зборніка быў роўны — не меў

ДВА ПАЭТЫ

ТАВАРЫСКІЯ НАТАТКІ

кніжка "Час прысутнасці". Прачытаў першыя вершы зборніка і пазнаў гэты пэўны, выразны стыль, зразумелую, філасафічна-ёмкую і разам з тым лірычную манеру, якая выклікае двойснае жаданне: хутчэй чытаць яшчэ і яшчэ, але і вярнуцца, перачытаць той радок і гэты, яшчэ раз упэўніцца: усё так.

Якія радкі! "Зоркамі асфальт абсыпаны..." Адрознае пазнаеш — носені Які эффект прысутнасці, калі вецер нясе зорку-ліст на шыбу, і той ззяе ў электрычным святле. І хто б апісаў лёс цэлага пакалення (прынамсі, майго) некалькімі радкамі:

З гадоў былых,
з цвілых затокаў часу
ледзь-ледзь жывыя
выплываем мы,

як рыбіны.
Пад намі жвір блішчасты,
святло над намі...

Такую аналогію чалавека як часціны прыроды, па-мойму, стварыць немагчыма, седзячы толькі ў гарадскіх мурах, не спазнаўшы лёс гэтай зямлі, лёс беларускага абшару і прасцягу... Да таго ж, ставіш планку. А ці не знізка? І наогул: ці сувымерныя паэты ў прынцыпе? Хто вышэй: Франсуа Війён з яго парай вершаў ці Рэмбо, у якога набірэцца на том? Ці Паўлюк Багрым з яго адным? Для мяне дык Багрым, бо ў яго вершы лёс беларуса ўвасоблены, а я беларус; годныя вершы люблю, аднак аддаю перавагу годным вершам, якія да таго, што годныя, шчэ граюць на струне радзімы. Як вось гэты:

Залапаталі, ажно зазвінелі
лістота прысадаў

і лісце капусты,
забулькатала вада пад бульбоўнікам,
залапушыўся гарбузнік,
заварушыліся
дагэтуль самлелья агуркі.

(«Неба»)

Кіно, дый годзе! Здымка рапідам. Наколькі словы ствараюць эффект прысутнасці! За гэта даруеш нават фіялкі замест браткаў у адным з вершаў...

Шаноўны аўтар! Чытаючы тваю філасофскую лірыку, асабліва заўважаеш, што беларуская мова яшчэ маладая, не закасацянелая, дапускае шмат ступеняў свабоды ў словаўтварэнні, сінаніміі, — як гэта характэрна для Купалы, Коласа, у меншай меры — для М.Багдановіча. Прычынай таму, відаць, тое, што аўтар вырас на глебе жывой мовы і сілкуецца як з моўнай нормы, так і з дыялектаў і гаворак.

Але тут я чытаю верш "Валуны" і спатыкаюся. Адчуваю: нешта не тое! Вобраз ёсць: абывацелі "ляжаць на пляжы", а Ён (асоба!) падышоў да краю абрыву і... адступіў. "Глупыя пінгвіны" разгневаны і абражаны: парушаны статус-кво! А паэт піша: маўляў, не хапіла смеласці. А каб ступіў, дык што — абудзіў бы тых, хто ляжыць, бы валуны? Што

пікаў і спадаў першага, а ў трэцім ("Я цябе клікаў...") высветлілася прычына спадаў і кіданняў шапоўнага аўтара. Што ж, ён яе не хаваў — значыць, і адказ мусіць быць шчырым. І я пішу ў сваёй эпістале: такія вершы пісаў шмат хто — трывіяльныя вершы пра каханне. Але калі яно забірае тонус душы, забірае яе, замест таго каб даць лёту — чаго яно тады вартае? Хіба толькі таго, каб быць замененым на другое. Да Гётэ лепшыя вершы прыйшлі ў семдзсят, а ёй было дзевятнаццаць.

Так што, дарагі Алесь, кніжку я далей з-за такіх калізіяў перастаў успрымаць адэкватна і магу што-небудзь не тое напісаць. Як і пра пазму "Апазанне".

Так вось нечакана мушу перайсці да асобы паэта, які ў маім успрыманні чамусьці заўсёды стаіць побач з Алесем Каско. Цікавіць ён мяне як аўтар вершаў эпічнага плана, якія не стамляюць чытаць. Перада мной новы зборнік Міколы Пракаповіча — "Мяжа надзеі". Безумоўна, назоў дае ключ да разумення: для нас, беларусаў, напрыканцы XX стагоддзя паўстала мяжа, за якой, калі не даб'ёмся сваёй Беларусі, — іншы, небеларускі космас. Горкая кніжка, цяжкая, хоць і невялікая. Узляўшы ў руку, нават лёгка, — але зацяжкая шмат для каго, непад'ёмная, і гаварыць пра яе можна толькі таму, хто прыняў адзіна магчымае рашэнне. Інакш будзеш прытворшчыкам: яна не пакідае выбару.

Яшчэ ты жывеш па хатах...
Але прыязджаюць дзеці —
і туліцца вінавата
мова ў хлявы і клеці.
Куды ёй у інстытуты! —
Хоць часы цяпер не тыя.
Апануты і абуты
ў замежнае маладыя.

Ад асобы ў гушыні падзей цярабіць шлях паэт у першым цыкле зборніка "Абрысы". У наступным цыкле — "Галасы берасцейскага дзядзінца" — шматпланавыя, эпічныя карціны гісторыі. Да "абшарнага" жывалісу аўтар вяртаецца раз-пораз і ў лірычным цыкле "Пераступаю парог...", хоць, дзальбог, чакаю ад яго, што нават у вершы, адрасаваным жанчыне, і не проста жанчыне, а любай (бо паэты вершаў проста жанчыне не пішуць) — дык вось, чакаю, што ў гэтым вершы вывернецца, як тая плотка на паўкілаграма, улюбёная тэма пра Беларусь... Відаць, сам так напісаў бы, ці што? Але не, у гэтых вершах толькі пра каханне, і часам шчыліва:

Пера-
ступаю парог
З горкай назовай —
расстанне.

Сумна ўсміхаецца Бог
Мудры, як ранне.

Хаця, прыгледзеўшыся, дык тую плотку
ўсё-ткі можна ўбачыць:

Што падзееш з табой, такой:
Плечы самі насустрач горнуцца,
Ну а вочы з глыбінь вякоў
Апякаюць шляхетнай годнасцю.

Заўважу, што па сваёй каларыстыцы вершы М. Пракаповіча бел-чырвона-белыя, прычым белы ці блізкі да белага колер вызначае яго інтымную лірыку.

Адзначу тут такую яе асаблівасць, якая прыемна адрознівае яго стыль ад пэўных ружовых, блакітных і немаведама якіх "віршаў" пра каханне паэтаў і асабліва паэтак. Яго ліра мае пол, яна мужная ад слова муж, мужчына, яна зямная, цялесная і густоўна зрачлівая.

Калі і прадонне ночы —
цеснае для дваіх,
А сарамлівыя вочы
не вершаў чакаюць тваіх...

Раскоша жаночага цела
пяшчотай агорне цябе

уздыме гарачая хваля
і ў бездань абрыненца свет...

(З цыкла "Пераступаю парог...")

Так, без знакаў прыпынку. Нагадаю, было яшчэ "пера-ступіць парог", і на ўсё гэта трэба знаходліваць.

Збліжае А. Каско з М. Пракаповічам тое, што кожны мае свой скразны, "чакаемы" матыў. Для сп. Алеся гэта роздум пра жыццё, для сп. Міколы — тэма Радзімы. Адрознівае іх падыход. Калі А.Каско арганічны ў тым, што не мінае тэму роднага краю ў філасофскім кантэксце, піша імпрэсіўна, то М. Пракаповіч робіць гэту тэму цэнтрам экспрэсіі, рэалізуе яе эпічна, плакатна. Гэта невыпадкова, бо няхай і блізкія па светапоглядзе, але першы яго ўсмактаў, як кажуць, з малаком маці ў Чудзяхах, другі ж вырас бліз горада.

Глядзіце: калі ў сп. Алеся нешта не бачна стылізацыі пад фальклор, бо ён арганічна ўвайшоў у стыль, дык сп. Мікола мае набыткі і ў перастворэнні фальклору: Прыляцела зязюленька да акна,
кукавала з раніцы да цямна.
Шугі ў лугі, зязюленька,
за сяло, —
не мая радзіначка за сталом.

(«З народнага»)

Чытаючы Пракаповічаву "Мяжу надзеі", успрымаючы галоўную, скразную яе тэму, я загадаў Генрыху Гейнэ, як той у выгнанні ў Парыжы пісаў сваю пазму "Германія. Зімяня казка". Пісаў ён са скрухай, але без трагізму, хоць даводзілася быць на радзіме толькі прыхалкам. Ключ да разумення дае напісаны Гейнэ крыху раней верш "Начныя думкі", адрасаваны маці, што засталася на адабранай радзіме:
Германія прабудзе вечна.
Яе здароўе неадпрэчна.
З яе сасной, з яе альхюю —
Спаткаюся заўсёды з ёю!

(Вольны пераклад аўтара)

Агульным чынікам М. Пракаповіча і ў меншай меры А.Каско ёсць матыў страчанага радзімы. Так, нашы два паэты, як, разабраўшыся, і ўся беларуская літаратура, таксама ў выгнанні, у выгнанні куды больш трагічным, чым выгнанне Гейнэ. Яны ва ўнутранай эміграцыі. Сёння справа за тым, каб разарваць гэту несправядлівую, фатальную павязь. Ды М.Пракаповіч і А.Каско і самі спрабуюць гэта зрабіць, — вунь, адзін піша пра нефармалаў (цяпер ужо фармалаў), а другі не адстае:
Песняры — ваяры,
як няма каму стаць ваярамі!

(«Везі»)

Зрэшты, гэта таксама горкая мета часу — калі паэты ідуць у палітыку...

Яўген БЯЛАСІН

г.Брэст

СУВ'ЯЗНІК — УНІВЕРСАЛ

Калі заходзіць у нас размова пра югаславістыку, непазбежна гадваецца імя Івана Чароты, прызнанага даследчыка і перакладчыка літаратур сэрбаў, харватаў, славенцаў, македонцаў ды іншых народаў былой СФРЮ на беларускую мову.

Але, як высветлілася падчас II Міжнароднага кангрэса беларусістаў, І. Чарота не менш актыўна і плённа займаецца папулярнасцю беларускай культуры сярод паўднё-

вых славян. Значнай вяхою ў працэсе распаўсюджвання айчыннага прыгожага пісьменства за мяжою стала падрыхтаваная ім для сэрбскахарвацкамоўнага чытача "Анталогія беларускай паэзіі" (Бялград, 1993), якую высока ацанілі тамтэйшыя крытыкі.

Ужо і пасля гэтага ў югаслаўскай перыёдыцы з'явіўся шэраг Чаротавых публікацый — "Краіна пад белымі крыламі" (часопіс "Погляды", 1994, N 145), "Пераклад ва ўмо-

вах білінгвізму" (часопіс "Рэальнасць", 1994, N 4), "Разломы, раздарожжы і спрадвечная існасць" (часопіс "Сучаснік", 1993, N 9—11).

А зусім неспадзяванка аказалася тое, што наш югаславіст — бадай, каб яшчэ актыўней папулярываецца мастацтва слова Беларусі — сам пераклаў і надрукаваў у часопісе "Рэальнасць" вершы М. Багдановіча, А. Рызанава, рыхтуе панараму беларускай паэзіі маладзёўскага пакалення.

Што ж, робіцца не ўсім прыкметная, але ўдзячная справа.

Міхась КЕНЬКА

Чаканья снягі,
Жаданья дажджы,
Калі у гэтым ёсць
Найпільная патрэба,
Ты толькі іх пакліч,
Ты толькі ім скажы, —
Ляцяць яны удзень,
Ляцяць і ўночы з неба.

Падыдуць спакваля
На самы край крыла
Хмурыны снегавай
Ці дажджавой хмурыны,
І з вышыні крутой —
Была ці не была! —
Кідаюцца уніз
Рашуча, як у рыну.

Спыніўшыся тады
На нейкі час ці міг,

Даўжэзнаю чаргой
Глюгатыя зеніткі.

Калі задухі ўзвар,
Бы цеста у дзяжы,
Ірве, як абручы,
Тугія небасхілы,
Прыходзяць аддала
Грымотныя дажджы,
Маланак несучы
Трызубцы, нібы вілы.

У часу мітусні
Сусветнае тугі,
Клапатуны зямлі,
Лясныя грыбасеі, —
Славянскія дажджы,
Славянскія снягі,
Іх колькі на зямлі
Апала ды асела!

Удойна над зямлёй
На снежны сырадой,
Завозна на грамы,
На воблакі абложна.

Світанню, бы са сну,
Не ўзняць аснежных вей,
І чарцяжы мароз
На тонкіх шыбах чэрціць.
У дыме, бы ў вірах,
Раскручаных завей
Кружылі ведзьмары
І рагаталі чэрці.

Ты з клопатам удвух
Ад ранку на нагах.
І покуль ледзяшы
Свіцяцца, нібы блёкат,
Грабешся наўпрасяк
Зусім не па снягах, —
Па белых і густых —

На верацёны дня
Сплываюць і прадуцца.
Заносяць на душы
Прагал пустой раллі,
Абноу снуючы
Шчаслівае прыдумцы.

У голаў аніяк
Сабе я не вазьму,
Чаму, калі зара
Шалёна запалае,
Успамінаю зноў
Паўночную зіму,
Разгневаны пажар
Нямога Запалар'я.

Пад ранішняй зарой
Гулялі скразнякі.
Яліны ў башыках
Маўчалі, як нанайшы.
Да белае зімы

Глядзіце, смольны лес
Трымаецца ледзь-ледзь.
Ягоны ўсохлы век
Штохвілі караеце.
Без снегу і дажджоў
Дол можа звар'яець,
Як сёння я без іх
Часамі вар'яцею.

І помніцца дасюль
Больш сэрцу і душы,
Чым памяці самай
У часе маналітным,
Калі гарэў пясок
І не ішлі дажджы,
Абходзіла палі
З іконаю малітва.

Смяяцца, блазнаваць,
Скажу, вялікі грэх.
А страх усё ж душы
Дарэштгы прабірае.
Мо трэба будзе нам
Плаціць за дождж і снег,
Як плацім за ўваход,
Прабачце, у прыбіральню...

Даволі ім было
Галёкнуць: крой і рэж! —
І не на свой загон
Нахрапіста палезці,
Як глупствам і маной
Акуты лыч-лямеш
Разбэрсаў і растоўк,
Пераварнуў Палессе.

Ці ведалі яны?
Ды ведалі нябось! —
Цэкоўскія зубры
Пад гулкі рог турыны
Варочалі не дол,
А воблакі з нябёс
Змяталі качаргой,
Далей ад нас турылі.

Гатовы я прайсці
Праз Дантавы кругі,
Ніколі не глядзець
Фальшывага экрана, —
Адайце мне дажджы,
Вярніце мне снягі,
Што у мяне няўзнак
Вы з д'ябламі укралі!

Каб не паліў душы
Гаркотаю палын,
У цішыні густой,
Без вэрхалу і тлуму,
Хай вецер адамкне
У шэрым небе млын,
Ды ў жорнах белы снег
Размашыста пытлюе!

А новы дзень — за днём,
За годам — новы год!
Нішто не спыніць іх
Нястрымнага разбегу.
Адвек на зямлі
Ідзе кругазварот
Крылатага дажджу,
Акрыленага снегу.

Ці ж не сплалілі мы
Жыццём сваім даўгі?
Хіба мы каласы
Рашучасці дажалі?
Снягамі будзьце вы,
Марозныя снягі,
Абложныя дажджы —
Гаючымі дажджамі!

Не толькі на далонь
Шурпатае шашы,
Ці на чарэнь і под
Расплаўленага лета,
Хай падаюць яны
На дно маёй душы,
Дзе прарастае рунь
Задумы гарышцетам.

Прабач, мой край, прабач,
Што горка ад тугі!
Ды каб вясной цвілі
Дзівосныя пралескі,
Хай цэдзяцца дажджы,
Няхай ідуць снягі
Над роднаю зямлёй
І над зямлёй палескай!

Я дзякуй ім скажу
Ад шчырае душы,
Калі хмурыны ў шлях
Збіраюцца ахвоча.
Бо трэба, каб снягі
І дужыя дажджы
Гаілі родны край
Святлістым днём
І ноччу!

Васіль МАКАРЭВІЧ



ДАЖДЖЫ І СНЯГІ

ІМПРЭСІЯ

Прымружыўшы пагляд
З усмешкаю на твары,
Шчасліва на ляту
Лаві губамі іх
На сьцежцы палявой
Ці людным тратуары.

Глыбока уздыхні,
Нібы дарэштгы ўсмаг,
І, глядзячы ўгару
На снежныя заносы,
Ты паспрабуй на пах,
Адвдай і на смак
Высокія снягі,
Аблокі і нябёсы!

Яны дзеля цябе
Найлепшыя сябры, —
Крыляюць над зямлёй
Ці зблізку, ці здалёку.
Хоць маўчуном маўчун,
Прыстой, пагавары
Ў святальнай цішыні
Ці вечаровым змроку.

Душою зразумей,
Што сіраты яны,
Не маюць ні кутка,
Ні сталага прытулку.
Адкуль яны плывуць,
Магчыма, што з вайны,
Дзе ў грукаце гармат
Не знойдзеш паратунку.

Іх працінаў наскрозь
Адчаем Карабах,
Перасыпаў наўсцяж
У папялінках прысак.
Ты неба удыхні —
Адчуеш на губах
Не толькі волкі золь,
Але і толу прысмак.

А ці даўно яшчэ,
Напоены бядой,
Над гаркатой дымоў
Разбою-балагана
Плылі у вышыні
З абмерлаю жудой
Над аскялеп'ем гор
Сурогава Афгана!

Каму яна, вайна,
Не ные, не баліць?
Іх колькі адгуло
На свеце, не палічаш!
Вайны агонь і гул
Дажджамі не заліць,
Снягамі не заслаць
Нямыя папялішчы.

Ці раз шугаў ля іх
Раз'ятраны агонь,
У небе прадуцьчы
Трасірай пражы ніткі,
Магчыма, і цяпер
Прайшліся наўздагон

Жаданымі былі
Гасцямі у дуброў,
Хаця ад маразоў
Яны падчас дрыжалі.
Як пер'ем, белізной
Заносілі да броў,
І залівалі скрозь
Па забарскі дзяржавы.

Для іх усё адно
Браслаў ці Канатоп,
Дзе вечна на сталах
Агрызкі ды абрэзкі.
А хіба не дажджы
Налазілі патап
Да эры векавой,
Далёкай, дабіблейскай.

У смокінгу да пят,
Як далікатны дождж,
І ў ценкім паліто,
Бы пан яснавільможны,
Па лужах наўпрасяк
Цыбаты дыбаў дождж,
Снег мчаўся у вазку
З прамёрзлай падарожнай.

Заўсёднікі яны
Вакзалаў і партоў,
Не ціснуцца туды,
Дзе месца падарожай.
Ім не патрэбна віз
І нават пашпартоў,
Калі надыхдзе час
Пусціцца ў падарожжа.

Не раз, як да бацькоў,
Ці да сваіх братоў,
Душой не басякі,
Натурай не гулякі,
Дажджы і снег ішлі
Цераз ніты дратоў
Ля грозных паставых
У логава ГУЛАГа.

Хто стомы на плячах
Штодня цягаў вазы,
Ды лёг на Калыме,
А не ля роднай Друці,
Дажджы ў андараку,
І ў світцы маразы,
Укленчыўшы на дол,
Прасілі іх: даруйце!

Са свістам палазоў
Ды з грукатам грамоў,
Да Нарачанскіх хваль
І Белавежскай пушчы
Вярталіся штораз,
Як да сябе дамоў,
З прасветленай душой
І з памяццю відушчай.

Нядзелькаю святой,
Ці рупнай серадой
Здаралася падчас,
Як і парою кожнай,

У бліскаўках — аблоках.

У гурбах ля платоў
Бялее, ды не спіць, —
Смяецца звонка снег
З усмешкаю дзіцёнка.
На гэту белізну
Аж боязна ступіць
Падэшваю цяжкой
Калянага валёнка.

Святога пачуцця
Ці можа хто стаіць,
Калі ад краю ў край
У інеі ад рання
Дзень белы над зямлёй
Бярозаю стаіць
З марознай яснатой
І цішай кафедральнай.

Пакуль яшчэ трашчаць
Ды енчаць маразы,
У дыме завірух,
На ўвазе гэта майце,
Ў развораных снягах
Світаюць абразы
З марозным алтаром,
З іконай Багамаці.

Каля сумёта, бач,
Суседзіцца сумёт,
Заходзяцца вятры
У немых галашэнні
Снягоў і маразоў
Святы спакоі сінод
У белым сасяку
Вядзе Багаслужэнне.

Прымоўкне угары
Зімовая сяўня.
Пагляддам маладым
Удалеч ты прыцэлься, —
Царэўнай каляда
Імчыцца на санях,
Калядкі па баках,
Як юныя прынцэсы.

Высокіх год маіх
Марозныя дымы
Не сохнуць і не мруць,
Не падаюць з гадамі.
Не падае не з дупла,
А з белае зімы,
Арэхі грызучы,
Дагтуль выглядае.

Хіба не прападзе
Палын тваёй тугі,
Калі, як святары,
Ідуць хадюю босай
Праз рэкі і палі
Апосталы снягі,
Узяўшы у руку
Усевідушчы посах.

Ідуць яны і ў сне,
Як і раней ішлі,

Хацеў бы ў вазакі
Не на адзін сезон,
На ўсе гады наняцца.

Хоць над ракой звіняць
Марозна трыснягі,
А распач і туга
Ускрыкнуць летняй каняй.
І па жыцці ад іх
Шырокія кругі,
Як па вадзе рачной
Ад кінутага камяя.

Падэшвы ад хады
Гараць ажно смяляць.
Хто думаў, што ў сіло
Мяне завая зловіць?
Наліты сілай дзень,
Як чырванню смаляк,
Да працы чарнавой
Ён, як і я, не зломак.

І соль і чорны хлеб
Ад рання на стале.
З падвала часам коўш
Пльве з густою брагай.
Мяцеліц і завей
Адно мне не стае,
Сасмяглая душа
Іх апантана прагне.

Мне трэба, як і ўсім,
Маліцца і пасціць.
Надзеі буду рад
Маленькай азярынцы.
Прашу снягоў з нябёс
Мне столькі адпусціць,
Каб мог я з галавой
У холад іх зарыцца.

Хіба ўжо і на снег
Аб'яўлены ліміт?
Няўжо і дня пражыць
Не можам без ліміту?!
Не косці, а душы
Мне пачало ламіць,
Як ломіць востры лом
Пластоўе даламіту.

Паўвека абышоў
Уоперак і ўдоўж,
Да славы і пасад
Не падпаўзаў, не краўся.
Дажджы і светлы снег,
Снягі і шэры дождж
Былі жыцця майго
Уцехаі і акрасай.

Нас не наблізіў век,
Ад шчасця аддаліў.
І дражніцца яно,
Як водбліскі на шпілі.
Хто знае, што снягі
Мы д'ябу аддалі,
І Зорку да грудзей
Ягоных прышпілілі.

ГЭТА БЫЎ МАЙСТАР

ЗГАДКІ ПРА НАРОДНАГА АРТЫСТА БЕЛАРУСІ СЯМЁНА ТАЛКАЧОВА



Вялікага таленту музыканта, прафесіянала найвышэйшага класа, піяніста з бліскавай тэхнікай. Дарэчы, ён па-майстарску чытаў партытуры і нават мог па партытуры граць на фартэпіяна. Людзі дасведчаныя ацэняць гэты феномен: трэба ж было і транспаніраваць, і чытаць з ліста.

Калі наш тэатр упершыню ўзяўся ставіць балет "Спартак", дырыжор І. Абраміс ды С. Талкачоў, каб пра кансультавацца, паслухаць пажаданні аўтара музыкі, удалініць тэмпы будучага спектакля, з партытурай балета паехалі да А. Хачатурана ў Маскву. Цікава, што на той момант Сямён Львовіч нават не бачыў клавіра. Але кампазітар прапанаваў яму прайграць увесь балет на фартэпіяна, і каб не пакрыўдзіць паважанага чалавека, Талкачоў сеў іграць з ліста. Праслухаўшы, А. Хачатуран зазначыў, што такой чыткі з ліста ён ніколі не чуў. На памяць пра гэтую сустрэчу кампазітар уручыў Сямёну Львовічу клавір балета "Спартак" з даравальным надпісам.

Усім, што ўмеў і ведаў, сваімі здольнасцямі, вопытам С.Талкачоў імкнуўся падзяліцца з моладдзю. Некалькі гадоў ён вёў канцэртмайстарскі клас у Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі. Сярод ягоных вучняў — дыпламант Міжнароднага конкурсу імя Р. Шумана, прафесар знамай "гнесінкі" Л. Багданава, прафесар Беларускай акадэміі музыкі С.Бялькевіч, загадчыца кафедры спецыяльнага фартэпіяна Мінскага музычнага вучылішча Л. Ліхачэўская і інш. Добрай пераемніцай майстра стала ягоная дачка Ларыса Талкачова, якая з маленства засвоіла стаўленне бацькі да музыкі, для якога гэта была справа святая. Ларыса Сямёнаўна таксама канцэртмайстар і таксама перадае сакрэты маладым, выкладае ў Беларускай акадэміі музыкі.

На жаль, сваю ўнучку Волечку С. Талкачоў ужо не ўбачыў. А яна пасля заканчэння фартэпіянага аддзялення Мінскага музычнага вучылішча паступіла ў Ленінградскую кансерваторыю на факультэт мастацтвазнаўства, абраўшы спецыяльнасць балетазнаўцы... Музычная дынастыя Талкачовых прадаўжаецца.

Вера КРОЗ

Гэты здымак С.Талкачова датаваны 1947 годам.

Глыбокая зімовая ноч. Толькі чуецца ў хаце пасопванне малых ды нягучны бацькаў храп. Раптам, нібы ў казцы, загучала прыгожая музыка — і абудзіла ўвесь дом. "Хто ж гэтак грае на піяніна?" — усхапіліся і дарослыя, і дзеці. І як жа здзівіліся, калі за фартэпіяна ўбачылі самага маленькага Талкачова — трохгадовага Сымоначку. Ён быў так захоплены музыкой, што нават не заўважыў замілаваных сваякоў. "У хлопчыка відавочны талент, яму трэба вучыцца музыцы!" — расхвалываўся бацька пасля гэтага "публічнага канцэрта"...

... Дзяцінства Сямёна Талкачова прайшло ў Бабруйску. Бацька хлопчыка на ўвесь горад славіўся ўмельствам. Яго называлі майстар "залатыя рукі"; мог зрабіць мэблю, адрамантаваць замок, настроіць любы музычны інструмент. Дома ў яго былі і фартэпіяна, і скрыпка, і мандаліна, на якіх у вольны час з задавальненнем гралі і ён, і дзеці. Гэтыя хатнія канцэрты з маленства чуў і таленавіты Сымончык, музыка для якога стала сэнсам жыцця, прафесіяй. Праўда, сур'ёзна вучыцца пачынаў ён на скрыпцы, але ўсё ж перамагла любоў да фартэпіяна.

Сямён Талкачоў вучыўся ў адной з праслаўленых кансерваторыяў свету — Маскоўскай дзяржаўнай імя П.Чайкоўскага. Яго педагогамі былі заснавальнікі адной з буйнейшых савецкіх піяністычных школ — прафесары Ганна Астроўская ды Канстанцін Ігумнаў. У студэнцкія гады Талкачоў працаваў канцэртмайстрам у оперным і дырыжорскім класах Маскоўскай кансерваторыі пад кіраўніцтвам знамага маэстра Мікалая Галаванова і, безумоўна, многаму навучыўся. Потым працаваў як піяніст-саліст Ленінградскай філармоніі, галоўны канцэртмайстар Заходне-Сібірскай і Усходне-Сібірскай оперы, потым — як галоўны канцэртмайстар Куйбышаўскага опернага. І, нарэшце, больш чым трыццаць гадоў быў ён галоўным канцэртмайстрам Дзяржаўнага тэатра оперы і балета Беларусі — з перапынкам у час Вялікай Айчыннай, калі С.Талкачова прызвалі ў армію, пакуль не выйшла ўрадавая пастанова аб вызваленні ад службы асабліва адораных людзей.

Такім чынам, з 1939 года і да канца жыцця Сямён Талкачоў працаваў з Беларускай опернай трупай. Сёлета — 25 гадоў, як не стала Сямёна Львовіча. Аднак імя яго залатымі літарамі ўпісана ў гісторыю музычнай культуры Беларусі. І сёння ёсць нагода пра гэта ўспомніць.

У ім, галоўным канцэртмайстры опернага тэатра, спалучаліся сапраўдныя вартасці: шматгранная музычная эрудыцыя, найвышэйшы прафесіяналізм, яркі талент піяніста, які бліскача чытаў з ліста, а таксама добра ведаў вакал. Ён выхаваў не адно пакаленне спевакоў. З кожным салістам працаваў над гукам, нюансіроўкай, дыкцыяй. Так што С. Талкачоў зусім заслужана падзяляў поспех Л. Александровскай і Л. Аляксеевай, А. Арсенкі ды І. Балоціна, Р. Млодак і М. Дзянісава, С. Друкер і М. Ворвулева, Т. Ніжнікавай і А. Саўчанкі, Н. Ткачэнкі, З. Бабія, В. Чарнабаева... Гэты спіс можна працягваць.

Пра шматграннасць канцэртнай дзейнасці С. Талкачова сведчаць, напрыклад, праграмкі, якія захаваліся ў ягонай дачкі Ларысы (таксама канцэртмайстра). Самай старой з іх больш як пяцьдзят гадоў. Яна датавана 16 чэрвеня 1942 года. У той дзень

у Маскве адбыўся творчы вечар салістаў тэатра оперы і балета Беларусі. Удзельнічалі вядомыя спевакі Л. Александровская, А. Арсенка, Р. Млодак, Д. Кроз, І. Балоцін, І. Мурамцаў, Л. Аляксеева, балерыны А. Нікалаева. Партыю раяля выконваў С. Талкачоў. Тады ж, у час Вялікай Айчыннай, на сцэне горада Горкага спевакі Беларускай оперы выконвалі "Яўгенія Анегіна" П. Чайкоўскага пад раяля, які, дзякуючы натхнёнаму выкананню Сямёна Талкачова, гучаў нібыта аркестр.

А вось маскоўская праграма больш позняга часу — 1962 года, у якой паведамляецца пра канцэрт, прысвечаны 80-годдзю з дня нараджэння класікаў Беларускай літаратуры Я.Купалы і Я.Коласа. Канцэрт адбыўся ў Калоннай зале Дома Саюзаў, сярод удзельнікаў гэтага свята былі салістка Вялікага тэатра СССР В. Барысенка, наша оперная "зорка" Т. Ніжнікава, цымбаліст А. Астравецкі. Акампаніатар — С. Талкачоў. Захавалася шмат праграмак сольных канцэртаў у Маскве, Ленінградзе, Мінску ды ў іншых гарадах былога СССР выдатных беларускіх спевакоў М. Ворвулева, Н. Ткачэнкі, З. Бабія і многіх іншых, якія выконвалі песні, рамансы, арый з опер. Усім ім бліскача акампанавалі С. Талкачоў.

Геаграфія яго гастрольных паездак была досыць прадстаўнічая для таго часу. Шмат канцэртаў адбылося ў ГДР, Польшчы, Венгрыі. Цэлы месяц беларускія артысты выступалі ў гарадах Францыі. Поспех у французав мелі спевакі С. Данілюк, Т. Шымко, З. Бабій, І. Сарокін, цымбаліст А. Астравецкі і выдатны акампаніатар С. Талкачоў.

І яшчэ адметныя факты творчай біяграфіі С. Талкачова. Ён акампанавалі славытым балгарскім спевакам Дзмітру Узунаву, Каці Георгіевай. Узунаў быў зачараваны чужоўным беларускім музыкантам, марыў пра сумесную працу, але ў той час гэта было немагчыма... Калі ў Мінск неаднаразова прыезджаў на гастролі славыты тэнор Іван Казлоўскі, з ім быў яго пастаянны канцэртмайстар Навум Вальтар. Але неяк піяніст прыехаць не змог. Тады Казлоўскі, які даваў у Мінску сольныя канцэрты, напасіў Талкачова выступіць з ім. А потым спявак звярнуўся з просьбай да Сямёна Львовіча прыехаць у Маскву, каб зрабіць сумесныя запісы. Але, на жаль, ажыццявіць задуманае ім так і не давялося.

Людзі сталыя расказваюць, што С. Талкачоў быў не толькі выдатным акампаніатарам, але і таленавітым салістам. Бывала, падчас канцэртаў спевакоў ён выступаў і сола — з творами для фартэпіяна. Памятны быў канцэрт па Беларускам тэлебачанні, калі Сямён Талкачоў ярка, эмацыянальна выканаў "Месяцавую санату" Бетховена. У другім тэлевізійным канцэрте ў ягоным выкананні прагучалі "Рэвалюцыйныя эцюд" Шапэна. І зноў музыкант выявіў уласцівы таленты і майстэрства. Нярэдка ён выступаў і ў ансамблі з інструменталістамі.

Ну, а беларускія кампазітары давяралі Сямёну Львовічу першаму выконваць іхнія творы. Усе, хто прыносіў у тэатр сваю оперу, спачатку паказвалі яе Талкачова. Да меркаванняў гэтага высокаэрудзіраванага музыканта прыслухоўваліся А. Туранкоў, М. Аладаў, А. Багатыроў, Я. Цікоцкі...

У 1964 годзе Сямёну Талкачова было нададзена ганаровае званне народнага артыста рэспублікі. Гэта было прызнанне

ХТО ТАКІ ЯЗЭП ГАЎРЫЛІК?

Не ведаеце? Яно і не дзіўна: "імя гэтага чалавека з-за трагічнасці лёсу, супярэчлівасці і неардынарнасці характару яшчэ ў нядаўнім мінулым даследчыкі стараліся абыходзіць. Не трапіла яно і на старонкі беларускіх энцыклапедычных выданняў і пакуль што вядома толькі вузкаму колу гісторыкаў. Але гэтаму чалавеку належыць значнае месца ў беларускай нацыянальнай адраджэнні 20—30 гг.". Пра гэтага дзеяча можна даведацца з нарыса У. Адамушкі "Язэп Амялянавіч Гаўрылік", змешчанага ў другім нумары "Беларускага гістарычнага часопіса" пад рубрыкай "Імяны вядомыя і невядомыя". Шэраг іншых матэрыялаў выдання таксама спаталююць цікавасць па розных пытаннях нацыянальнай гісторыі. Прынамсі, У. Лемяшонак выступае з артыкулам "Веліч і трагедыя вайны". Артыкулы Л. Калядзінскага "Віцебск — тры стены каменныя..." і В. Грыгор'евай, А. Філатавай "З гісторыі канфесіянальнага жыцця Віцебскай губерні (канец XVIII — пачатак XX ст.)" аб'яднаны ў зшытак "Віцебшчына".

Да 1010-годдзя заснавання Заслаўя прымеркаваны публікацыі Н. Стрыбульскай "Гарадзішча "Замчак" — мінулае і сучаснае", А. Красновай "Рынкавая плошча ў Заслаўі" і "Гісторыя адной памылкі", Н. Матыліцкай "Фальклорныя традыцыі Заслаўшчыны". Друкуецца заканчэнне артыкулаў В. Лукіна "Народы Прыбалтыкі на тэрыторыі Беларусі (другая палова XVIII — першая палова XIX ст.)", М. Касцюка "Сталіншчына і Беларусь", артыкул І. Котава "Да гісторыі п'есы Янкі Купалы "Тутэйшыя", шэраг іншых матэрыялаў.

...І ЎВЕСЬ МУЖЧЫНСКІ СКЛАД



Напрыканцы сезона Магілёўскі абласны драматычны тэатр парупіўся пра прэм'еру для дзяцей — казку Сяргея Казлова "Парася, якое спявае". Парупіўся, дзякуючы аднаму з вядучых акцёраў Вячаславу Галкіну — ён прапанаваў рэжысёрскае вырашэнне спектакля. Мастаком быў запрошаны Валеры Гараднікоў, музыку і вершы напісаў магілёўскі бард Аляксандр Баль, над танцамі шчыравала балетмайстар Зоя Макарэвіч.

Тым часам Валеры Маслюк (Віцебск) узяўся спраўдзіць свае даўнія абавязальствы перад тэатрам — ставіць... Менавіта — "Рычарда III" У.Шэкспіра, заняўшы ў рэпетыцыях увесь мужчынскі склад трупы. Прэм'ера спектакля будзе прымеркавана да адкрыцця новага тэатральнага сезона.

Вадзім КУСТОЎ

На здымку: сцэна са спектакля "Парася, якое спявае". Галіна Лабанок (Парася) і Ларыса Бялова (Заяц). Фота аўтара

ПРАПАНАУЕ НЯМЕЦКІ КУЛЬТУРНЫ ЦЭНТР...

У сувязі з днём вызвалення Беларусі і 50-годдзем заканчэння Другой сусветнай вайны Нямецкі культурны цэнтр імя Гётэ ў Мінску арганізаваў у ДOME літаратара фестываль антыфашысцкіх фільмаў. Праграма ўключае шэраг стужак, створаных нямецкімі кінематаграфістамі ў розныя гады, у якіх праўдзіва асэнсоўваюцца складаныя падзеі.

Паказ пачаўся ў мінулы аўторак фільмам "Забойцы сярод нас" — гэта першы нямецкі пасляваенны фільм і адначасова першая стужка студыі ДЭФА. Аматыры кіно атрымалі мажлівасць пазнаёміцца таксама з такімі фільмамі, як "Лісці", "Якаб-ілгун", "Заручаная" ... Фестываль завершыцца ў наступны аўторак дэманстрацыяй фільма "Твой невядомы брат", створанага ў 1982 годзе, які выклікаў у Германіі далёка неадназначную ацэнку і палеміку.



ЧАРГОВЫ РАЗ ПАВОДЛЕ ГАЛУБКА

Мастацкі кіраўнік Слонімскага Беларускага драматычнага тэатра Мікалай Варвашэвіч ажыццявіў пастаноўку спектакля "Каханне з падманам" па п'есе Уладзіслава Галубка "Ветрагоны" (дарэчы, гэта трэці спектакль рэжысёра паводле ўлюбёнага драматурга). Як вядома, п'еса ў розны час на сцэнах Беларусі ішла пад назвамі "Хціўцы", "Дваяжэнцы" і інш. У Слоніме прэм'ера адбылася пад назваю "Каханне з падманам".

...Смех драматурга з адмоўных рыс чалавечага жыцця шчыры і адкрыты. Рэ-

жысёр пэўным чынам асучасніў драматургічны матэрыял і падзеі спектакля ператлумачваюць наш будзённы, звычайны дзень...

У ролях занятыя Ніна Жукоўская, Таццяна Жатарова, Ірына Яцук, Віктар Шчабакоў, Васіль Сявец, Уладзімір Навумік, Сяргей Фурса.

Сяргей ЧЫГРЫН

На здымку сцэна са спектакля "Каханне з падманам". Фота Мікалая СУПРУНА

Ну, вось і адзейснілася. Прэм'ера "Вясёлай удавы" Ф. Легара, пра якую так многа гаварылі ў тэатры музычнай камедыі, нарэшце адбылася. І прыпала на тыя ашалелыя дні пачатку чэрвеня, калі слупок тэрмометра падымаўся да 32-градуснай адзнакі. Не ведаю, хто як, а я асабіста дрэнна пераношу спякоту. У мяне настае, як выказваецца адзін з герояў "Вясёлай удавы", Нэгаш (Г. Казлоў), "поўнае размякчэнне мозгу", калі, згодна з парадай таго ж Нэгаша, "галаву трэба ампутаваць і аддаць сабакам". Зрэшты, больш не буду пакуль што цытаваць нягледзячы перлы, якія прамаўляюць са сцэны мае любімыя артысты. Я — пра спёку. Мяне яна даканала. А спектакль — дабіў. Бо такой — прабачце мяне — "радасці" на сцэне беларускай музычнай камедыі не з'яўлялася даўно. Дый што магло нарадзіцца ў тэатры, які быў у ліхаманцы ўвесь гэты сезон — у ліхаманцы ад бясконцых праверак, камісій, рэвізій? Што магло з'явіцца ў шматпакутным тэатры, дзе няма згоды паміж акцёрамі, дзе не адчуваецца сапраўднага мастацкага кіраўніцтва і дзе ў чарговы раз здымаюць з пасады чарговага дырэктара?..

Тым не менш, прэм'еру ўсё ж справілі, прымеркаваўшы яе да 125-годдзя з дня нараджэння Ф. Легара і да 90-годдзя з дня

тэатры аперэт былога Саюза — даводзіцца ой як круціцца, "збіраючы па крупінках" тую ці іншую вядомую аперэту. Дырыжоры самі далісаюць аркеструікі, рэжысёры дапускаюць шматлікія ўстаўныя нумары (так, напрыклад, усё ў той жа "Вясёлай удаве", як правіла, выконваецца вельмі папулярны цяпер нумар "Арэлі", які належыць прэму кампазітару А. Голэндэра і быў "уманціраваны" ў спектакль аж у 1906 годзе, калі "Удаву" паставіў С.-Пецябургскі тэатр "Пасаж"). Напэўна, гэта заганныя практыка. Але я ўсё ж дазволю сабе выказаць крэмоўную думку і заўважу, што проста гледачу абыякава, што ўстаўляюць пастаноўшчыкі ў той ці іншы спектакль. Важна, каб ён "дыхаў", быў жывы, каб захапляў.

Напрыклад, у мінулым сезоне ў нас адбылася прэм'ера аперэты М.Стрэльнікава "Халопка". Пастаноўшчыкі адкрылі ўсе купюры, працуючы таксама з аўтарскай партытурай. І што ж? Атрымалі маруднае, сумнае відовішча цягам на 4 гадзіны. Адразу ж пасля прэм'еры рэжысёр вымушаны быў пераставіць адны сцэны і скараціць іншыя. Не хачу, аднак, працягваць гэтыя спрэчныя развагі. Усё адносна. Галоўнае, каб тое, што прапануецца гледачу, было таленавітае, цікавае, дасціпнае. І тады пастаноўшчыкам даруецца многае з таго, да чаго можна было б "чэп-ляцца".



"Удавы". Тут я павінна змяніць свой з'едлівы тон і заўважыць, што гэта па-майстэрску зробленая музыка ў цэлым не прэчыла легараўскай, а сам балетны дывертисмент ("Начны Парыж" — так ён называецца) у бліскучай пастаноўцы Н. Дз'ячэнкі ўпрыго-

павярнуўся б у труне, калі б пачуў і пабачыў, што робяць і што гавораць героі выпакутавамай ім аперэты. Граф Даніла (А. Ісаев), шукаючы гаспадыню згубленага веера, звяртаецца да жонкі саветніка пасольства: "Як у вас абстаецца справа з тым, што ссоўваецца-рассоўваецца?"... Той жа Даніла дзякуе Нэгашу: "Залаты вы чалавек", — і атрымлівае ў адказ: "А ў ламбард не бяруць: пробу ставіць няма куды". "Псік, стары барбос!" — кідае свайму мужу, военнаму аташэ, жонка Сільвіяна (Л. Шаўчэнка). Першай рэплікай барона Зэты (А. Ранцанц) робіцца фраза аднаго вядомага палітыка — "працэс пайшоў". А далей на працягу ўсяго спектакля акцёр упарта намагаецца пераймаць манеру гаворкі ды рухі іншага вядомага палітыка, хіба толькі не картавіць. Ды й на тым дзякуй!..

Публіка, як і трэба было чакаць, з захапленнем усё гэта прымае. Смяецца і рагоча. Але што вынесе яна з такога "шоу", прабачце за высокі штэль, у сэнсе духоўнасці? Не хачу абражаць тых, каму пастаноўка падабаецца. Але не хачу і атаясамлівацца з імі. Я бачыла ў гэтых сценах іншы тэатр і не хачу, каб цяперашняй "Удавой" мне "ампутоўвалі галаву", а тым больш "аддавалі яе сабакам". Я не хачу, каб з мяне як з гледача рабілі поўную дурніцу, і не жадаю гэтага іншым. Зрэшты, мая галава можа пацярпець і пасля выхаду гэтых нататкаў. І таму, пакуль яна пры мне, спяшаюся напаследак выплюхнуць сваю апошнюю "дозу атруты".

Дырыжор Анатолий Лапуноў, не вагаючыся, назваў на прэс-канферэнцыі "Вясёлую удаву" — цытую — "самым лепшым спектаклем тэатра". Дазвольце, лаважаным маэстра! Як можна называць гэтак спектакль, дзе няма ніводнага жывога характара, па сутнасці, ніводнай вартаснай акцёрскай работы?! Бадай, толькі адна пара — З. Вяржбіцкая ды В. Мінгалёў (баранеса Зэта і Каміл дэ Расільен) па-сапраўднаму спрабуюць нешта іграць. Усе астатнія акцёры з рознай ступенню гучнасці вымаўляюць гэст і спяваюць пад музыку (дарчы, маэстра, — у гэты момант іх часцяком зусім не чуваць...).

Выканаўцы галоўных роляў Л. Станевіч і А. Ісаев (Ганна і Даніла), працуючы ў пары не першы спектакль, зрабілі вялікі крок наперад у параўнанні са сваімі акцёрскімі набыткамі ў ранейшых пастаноўках. Парадавала, што А. Ісаев стаў больш мяккі, чуйны да сваёй партнёркі, а Л. Станевіч прыкметна набыла раскаванасць, нязмушанасць сцэнічных паводзінаў. І ўсё ж вядучым салістам не хапае тых акцёрскіх якасцяў, праз якія глядач паверыў бы ва ўзаемнасць пацучы Ганны і Данілы. Шмат працы чакае сплевакоў і ў плане ўдасканалення свайго вакальнага майстэрства.

Вонкавае аблічча, афармленне спектакля прыяблявае, уражвае. Праўда, і тут не магу не сказаць пра пэўны "перабор". Прыгажосць і незвычайнасць касцюмаў (Т.Тулуб'ева) і дэкарацыі (І. Нежны) у нейкі момант становяцца празмернымі, прэстыжымі. За-стракатасці іх перастае заўважаць. Вочы неак самі сабой заплішчваюцца, патрабуючы адпачынку ад гэткага бляску. А вушы цярапліва працягваюць "трымаць" тое, што на іх "вешаюць"...

Але — даруйце, даруйце мне гэткую недалікатнасць у выразах. Пэўна, усё ад неймавернай спёкі. Я, канечне ж, зноў і зноў буду прыходзіць у свой улюбёны тэатр. З надзеяй на тое, што ўсё ў ім стане на свае месцы і што спектаклі нахшталь "Вясёлай удавы" не запануюць на яго сцэне.

...У адрозненне ад мляважучага "замужка удавы" прыёмам уразіла мяне іншае вяслелле, сапраўднае — галоўнага дырыжора тэатра А. Сасноўскага. Яно адзначалася ў дзень прэм'еры, за кулісамі, і шчырасцю падзей зусім не нагадвае сцэнічнае. З чым і віншую...

Вольга БРЫЛОН

На здымках: сцэны са спектакля "Вясёлая удава".
Фота Вім. АМІНАВА

"УДАВА", ЗНІЯКАВЕЛАЯ АД СПЁКІ, АБО ЦІ ТРЭБА "АМПУТАВАЦЬ ГАЛАВУ"?


НОВЫ СПЕКТАКЛЬ ДЗЯРЖАЎНАГА ТЭАТРА МУЗЫЧНАЙ КАМЕДЫІ

першай пастаноўкі "Вясёлай удавы" ў венскім тэатры "Ан дэр Він".

"Вясёлая удава" — адзін з тых твораў, што, як правіла, значацца ў афішы амаль кожнага тэатра аперэты. Калісьці гэты спектакль ішоў і ў Мінску, і ставіў яго рэжысёр Л. Вільковіч. Не было ў той пастаноўцы нічога дзіўнага, і ніякіх Амерык яго стваральнікі не адкрывалі. І тым не менш, "Вясёлая удава" была не горшая за іншыя тагачасныя пастаноўкі. А калі ў галоўных ролях выходзілі на сцэну Н. Гайда і Р. Харык, В. Мазур і П. Рыздзігер, няк не думалася пра тое, што дэкарацыі спектакля вельмі сціплыя, а сюжэт самой аперэты немудрагелісты. Гэты сюжэт, што называецца, "чытаўся", чытаўся лёгка і з задавальненнем. А яшчэ былі ў тым спектаклі нейкія святло і шчырасць. Не ведаю, можа, даваць такія эпітэты былой пастаноўцы мяне прымушае настальгія па тых часах, калі я, студэнтка кансерваторыі, толькі пачынала адкрываць для сябе наш чароўны і дзівосны тэатр музычнай камедыі, у які проста закахалася на ўсё жыццё. "Вясёлая удава" рэжысёра Л. Вільковіча — адтуль, з тых успамінаў...

Але прамінула 10 гадоў, мой улюбёны тэатр прыкметна ўзмужнеў, пахарашэў, пасур'ёзнаў. І — пабагацеў. На фоне іншых спектакляў "Вясёлая удава" ўсё больш і больш глядзелася папалюшкай, адкрыта старэла. Нарэшце, пастаноўку знялі.

Летась беларускі тэатр музычнай камедыі стаў членам Еўрапейскай музычнай акадэміі тэатраў. Будучы на кангрэсе гэтай акадэміі, былы дырэктар тэатра С. Косцін атрымаў аўтарскую партытуру "Вясёлай удавы", г. зн. першакрыніцу. Нашаму тэатру быў дадзены ўнікальны шанц — узнавіць твор такім, якім яго стварыў сам маэстра Легар. Не сакрэт, што, у адрозненне ад класічных оперных партытур, аперэтычны ў нас амаль не выдаюцца, і кожнаму тэатру — маю на ўвазе



Нібы пацярджваючы гэтыя думкі, на мае пытанне: "Як трэба ставіць класічныя аперэты, ці ёсць нейкі эталон?" — рэжысёр цяперашняй версіі "Вясёлай удавы" М. Дотлібаў (ён меў гонар ставіць Легара ў Вене) адказаў: "Ніякіх правілаў няма". Напэўна, таму "Вясёлая удава" ў новым мінскім варыянце без шкадавання пазбавілася голэндэраўскіх "Арэлі" і як сапраўдна модніца, прымерыла на сябе балетны дывертисмент (даўжынёй амаль у 15 хвілін!), спецыяльна напісаны да гэтага выпадку беларускім кампазітарам У. Дарохіным. Праўда, У. Дарохін пісаў сваю музыку, грунтуючыся на мелодыях самой

жыў спектакль.

Увогуле, 3-ці акт, пра які тут ідзе гаворка, аказаўся найбольш удалым, кампактным і багатым на адкрыцці. Вось дзе прыдалася наляўнасць аўтарскай партытуры, калі дырыжор А. Лапуноў упершыню пасля шматгадовага пераможнага шэсця "Вясёлай удавы" па савецкіх тэатрах аднавіў забытыя, дагэтуль нікім не пастаўленыя сцэны з гэтай аперэты. Маю на ўвазе чудаўны нумар Нэгаша "Мы — парьжкане" і сцэну парьжскіх грызетак ("Мы — парьжскія грызеткі" — з задавальненнем спяваюць актрысы З. Вяржбіцкая, А. Чумаківа і Л. Шаўчэнка, якія, праўда, чамусьці ў дзвюх папярэдніх дзяхах ціхмяна выконвалі ролі пасьольскіх жонак. Гэткае пераўвасабленне, як і шмат іншых "знаходак" пастаноўкі, трэба думаць, — плод гулівай фантазіі рэжысёра). Увогуле, хараво музыка Легара — рэч самакаштоўная і не мае патрэбы ў дадатковых характарыстыках. "З "Вясёлай удавой", — пісаў сам кампазітар, — я знайшоў свой стыль, да якога імкнуўся ў папярэдніх творах. Я думаю, што жартоўная аперэты не ўяўляе цікавасці для сённяшняй публікі. Я не магу бачыць прызначэнне аперэты ў тым, каб падвргаць асмяяню ўсё чужомае і ўзвышанае. Мая мэта — зрабіць аперэту высакароднай. Глядач павінен перажываць, а не глядзець і слухаць заведмае глупства".

Гэтыя словы маглі б стаць дэвізам для пастаноўшчыкаў "Вясёлай удавы". Але ў рэжысёра М. Дотлібава, відаць, быў свой погляд на тое, як трэба ставіць аперэту (бо правілаў жа няма!). Выбачайце, калі памыляюся, але мне здаецца, што ягонамі мэтай было... надаць пошласці легараўскаму твору, прычым, на максімальную велічыню. Рэжысёр сам зрабіў пераклад п'есы В. Леона і Л. Штайна з нямецкай мовы, а таксама ажыццявіў яе "драматургічную рэдакцыю" (так напісана ў праграмцы). Думаю, Легар



“ЖЭСТУ” — 15
ГАДОЎ



Тэатру-студы пантамімы і клаўнады “Жэст” сёлета спаўняецца пятнаццаць. Узрост юны, але для тэатра гэта ўжо сталасць.

У цэнтры ўвагі спектакляў “Жэста” заўсёды чалавек і яго праблемы. Артысты не імкнуча рабіць толькі камедыю або трагедыю. І ў апошняй іх рабоце — “Традыцыйная кухня вострава Рукю” — яны паказваюць глядачу, што жыццё — гэта разнаколерная палітра з мноствам разнастайных адценняў.

Уся работа “Жэста” трымаецца, на жаль, на энтузіязме актэраў, бо ў тэатра дагэтуль няма сваёй сцэны. Магчыма, таму “Жэст” больш вядомы за мяжой. Калектыў ужо пабываў у Швейцарыі і Аўстрыі, аб’ехаў амаль усю Германію. І ўсё ж справай гонару жэстаўцы лічаць выступленні перад беларускімі глядачамі.

На здымку: сцэна са спектакля “Традыцыйная кухня вострава Рукю”.

Фота Віктара ТАЛОЧКІ,
БЕЛІНФАРМ

СЯМЕЙНАЯ
ВЫСТАВА
ГАБЕЛЕНАЎ



У Гомелі праходзіць выстава габеленаў мужа і жонкі Ірыны Данілавай і Арсенія Двараніна. У сваёй тэхніцы вырабу габеленаў, у аснове якой ляжыць традыцыйная нацыянальная манера, гэтыя мастакі паспяхова ўжываюць рэльефнае ткацтва. Гэта дасягаецца дзякуючы выкарыстанню самых розных матэрыялаў.

Работы Ірыны і Арсенія экспанаваліся ў Музеі дыванаў у Францыі, на іншых прэстыжных выставах, знаходзяцца ў прыватных калекцыях у ЗША, Германіі.



На здымках: муж і жонка Ірына Данілава і Арсеній Дваранін у час адкрыцця выставы.

Габелены “Вечнае святло”.
Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА,
БЕЛІНФАРМ

У ГОСЦІ ПРАЗ 71 ГОД

Малады фін Аляксандр Ахола, які прыняў Кастрычніцкую рэвалюцыю як святло, што нясе свету выхад з цемры і пакут, трапляе з Чырвонай Арміяй у Віцебск. Тут ён знаёміцца з вучнямі вядомай віцебскай школы жывалісы — Шагалам, Пэнам, Малевічам, Юдовіным і іншымі.

Тыя гады рабілі рэвалюцыю і ў мастацтве, і ў свядомасці людзей. На грэбені яе быў і малады фін, які пражыў і адпрацаваў у Віцебску чатыры гады. Аляксандр Ахола ўзяў псеўданім Вало, што азначае святло, шмат маляваў, афармляў газеты і часопісы, кнігі, спектаклі.

І вось, праз 71 год у свае 95 (!) вядомы мастак Аляксандр Ахола-Вало, які жыве ў Швецыі і Фінляндыі, прыехаў у горад свайго юнацтва.

Тут у яго адбыліся сустрэчы з творчым актывам горада, з маладымі віцебскімі мастакамі. Аляксандр Ахола-Вало падарыў Віцебску дзесяць карцін з апошняй серыі сваіх работ “Кветкі разумнай любові”.

На здымку: Аляксандр Ахола-Вало на сустрэчы з творчай інтэлігенцыяй горада.

Фота Аляксандра ХІТРОВА,
БЕЛІНФАРМ



НЯНАВІСЦЬ:
ХТО ЯНЫ, ДЗЕЦІ ХЛУСНІ?

(Пачатак на стар. 5)

— Што да Няўзорава, дык ён бессаромна хлусіць. Ёсць аўтарытэтная крыміналістычная экспертыза, якая ідэнтыфікуе подпісы Сталіна, Берыі, Молатава, Кагановіча і іншых членаў Палітбюро, што стаяць пад пратаколам. Ідэнтыфікаваны нават пішучая машынка і папера, на якіх друкаваўся гэты тэкст.

— Памніцца, да ўсёй гэтай гісторыі расстрэлы ў Катнін меў дачыненне і старшыня КДБ, член Палітбюро ЦК КПСС у хрушчовскія часы А. Шалепін, якога яго бліжэйшыя паплечнікі за вочы называлі “жалезным Шурыкам”.

— Так, была выяўлена яго рукапісная запіска М. Хрушчову, у якой ён раіў знішчыць усе дакументы, што сведчылі пра ўдзел Крамля ў катынскай расправе з польскімі афіцэрамі.

— Няўзораў і гэтую шалепінскую запіску таксама лічыць сфальсіфікаванай?

— Так, хоць почыркаведная экспертыза адназначна засведчыла яго аўтарства. Ды і сам Шалепін, выкліканы для допыту па гэтай справе, ад сваёй запіскі не адмовіўся.

— Мы крыху збочылі ад нашай тэмы — курапацкай трагедыі...

— Не збочылі. Зноў паўтару: Катнін і Курапаты — звонні аднаго ланцуга. Нядаўна мне давялося выяжджаць у Польшчу, дзе адбылася рабочая сустрэчка расійскай, украінскай, беларускай і польскай дэлегацыі, прысвечаная далейшаму выяўленню дэталей катынскай гісторыі. Як вядома, катынскую справу даследуе ваенная пракуратура Расійскай Федэрацыі, якая многага на гэтым шляху дамаглася. У прыватнасці, ёй удалося высветліць, што расстрэлы ўзятых у палон у верасні 1939 года польскіх афіцэраў і салдат праводзіліся і ў іншых мясцінах, напрыклад, у Харкаўскай вобласці. І тут я падыходжу да самага цікавага, калі тут да месца гэтае слова. Паводле дакументаў, якія расіянам удалося вызваліць з небыцця, у 1940 годзе па загадзе Берыі з турмаў НКУС у заходніх абласцях Беларусі было вывезена ў Мінск каля 3000 зняволеных, след якіх тут знікае. Аналагічная аперацыя праводзілася і на Украіне. Выяўлена датаваная сакавіком 1940 года запіска Берыі тагачаснаму наркому шляхоў зносін, члену Палітбюро ЦК ВКП(б) Л. Кагановічу такога зместу: “Для выканання аперацыйнага задання неабходна тэрмінова вывезці ў дзесяцідзённы тэрмін з турмаў НКУС УССР зняволеных з заходніх абласцей Украіны за межы УССР — 8 тысяч чалавек, у яе цэнтральныя вобласці — 3 тысячы, з заходніх абласцей БССР у Мінск — 3000 чалавек”. У запісцы даецца і поўная раскладка вагонаў, якія спатрэбяцца для гэтай акцыі. У прыватнасці, па Брэст-Літоўскай чыгунцы — 100 вагонаў прызначаннем у Мінск, Беларускай чыгунцы — 23 вагоны і Заходняй чыгунцы — 32 вагоны таксама з канечным пунктам

прызначэння — Мінск. Такім чынам, гэты дакумент пацвярджае, што ў сакавіку-красавіку 1940 года ў Мінск былі дастаўлены з турмаў заходніх абласцей Беларусі каля 3000 чалавек, след якіх тут, паўтараю, губляецца.

— Гэта былі польскія грамадзяне?

— Да верасня 1939 года так, польскія, а пасля далучэння Заходняй Беларусі да СССР, фактычна, савецкія. Але з пункту гледжання рэжыму — сацыяльна небяспечныя. Дарэчы, у Расійскай Федэрацыі і на Украіне складзены і перададзены Польшчы спісы расстраляных органамі НКУС яе былых грамадзян.

— А мы?

— Наш КДБ упарта сцвярджае, што ніякіх падобных дакументаў у іх няма. Хоць я ўпэўнены ў адваротным. Яшчэ такая дэталёў. У органах дзяржбяспекі, па маім меркаванні, павінны былі б захавацца загады аб выдзяленні зямельных участкаў пад расстрэлы асуджаных. Нашы беларускія чэкісты даводзяць, што такіх загадаў ніколі не існавала. У тым, што гэта, мякка кажучы, няпраўда, я ўпэўніўся пры сустрэчы са сваімі украінскімі калегамі, якія мне расказалі, што такія загады на Украіне былі выяўлены. Цяжка паверыць, што беларускія органы НКУС тады працавалі па нейкай іншай сістэме, чым украінскія. Сістэма была адна, устаноўленая Лубянкай, і падпарадкоўваліся ёй усе — і ў Беларусі, і ў Грузіі, і на Украіне...

— Дарэчы, як наш КДБ ставіцца да вашага расследавання курапацкіх падзей?

— Індыферэнтна. Быццам і не умешваецца, але і не дапамагае. На ўсе свае запыты туды атрымліваю стэрэатыпны адказ: такімі дакументамі, ці такімі звесткамі не валодаем. Мне куды лягчэй мець справу са спецслужбамі Расійскай Федэрацыі, Украіны ці нават Польшчы.

Вось яшчэ адзін характэрны прыклад. Спрабуючы ў што б ні стала абяліць органы НКУС камісія Загараднюка высювае такі аргумент — у курапацкіх магілах выяўлены астанкі жанчын, што, быццам бы, сведчыць аб недатычнасці да гэтай справы чэкістаў, якія жанчын наогул не расстрэльвалі...

— Якое кашчунства! Вядомы ж дакумент за подпісам В. Молатава, у якім даецца згода на расстрэл жонак найбольш вядомых “ворагаў народа”.

— Я звярнуўся да спецслужбай Расіі з просьбай даслаць нам для азнаямлення некалькі актаў аб расстрэле палітвязняў у канцы трыццаціх гадоў. Такі дакумент мы атрымалі, праўда, толькі па адной невялікай колькасці спраў, якія, дарэчы, тычыліся грамадзян нашай рэспублікі. Дакумент гэты ўяўляе сабой спіс асоб, накіраваны выязной ваеннай калегіяй Вярхоўнага суда СССР тагачаснаму наркому ўнутраных спраў БССР з наступнай прэамбулай: “Просім вашага дазволу аб прывядзенні ў выкананне прысу-

даў выязной сесіі ваеннай калегіі Вярхоўнага суда СССР ад 28 кастрычніка 1937 года ў адносінах да 49 чалавек”. І тут жа прыпіска ад рукі: “29 кастрычніка 1937 года ў 0 гадзін 30 хвілін прысуд ваеннай калегіі Вярхоўнага суда СССР у адносінах асоб, пералічаных у спісе прыведзены ў выкананне”. І подпісы. Застаецца дадаць, што паводле гэтых актаў сярод расстраляных было 19 жанчын.

— Вось вам і “аргументы” гараднюкоўцаў. А вы, Валерыі Міхайлавіч, не спрабавалі высветліць, хто ўсё-такі стаіць за гэтай “грамадскай камісіяй”, хто ініцыіруе яе дзеянні?

— Гэта не ўваходзіць у мае абавязкі. Мая задача — аддзяліць хлусню ад праўды, ад каго б гэтая хлусня ні зыходзіла.

Скажу адно — выяўлена мноства дакументаў, якія абвяргаюць ці не ўсе сцвярджэнні “грамадскай камісіі” адносна курапацкіх падзей. Вось хоць бы і гэтак. Наконт таго, што, па іх звестках, органы НКУС у 1939—1940 гадах наогул спынілі расстрэлы “ворагаў народа”. Чытаю дакладную ў ЦК КП(б)Б начальніка 2-га аддзялення УДБ НКУС Беларусі “Аб ліквідацыі контррэвалюцыйнай паўстанцкай арганізацыі ў заходніх абласцях Беларусі з кастрычніка 1939 па ліпень 1940 года. Па ўсіх абласцях — 3231 чалавек”.

— Вядома, як лёгка было ў тыя гады прыпісаць любому чалавеку абвінавачанне ў прыналежнасці да контррэвалюцыйнай дзейнасці, шпіянажы, дыверсіі, сабатажы і да г. п. Але ва ўсіх нагаданных вамі дакументах фігуруе лічба ў 3 тысячы чалавек, арыштанаваных пасля верасня 1939 года ў заходніх абласцях Беларусі і неўзабаве адпраўленых у Мінск.

— І тут іх следы губляюцца, як я ўжо казаў.

— Губляюцца ў Курапатах?

— Хутчэй за ўсё — тут. У раскопе нумар пяць разам з абуткам, што мае замежную маркіроўку (любімы аргумент гараднюкоўцаў на карысць таго, што тут былі знішчаны “гамбургскія” яўрэі), была знойдзена і расчоска з надрапаным на ёй тэкстам на польскай мове: “Цяжкі лёс зняволенага. Мінск. 25 красавіка 1940 года. Думка пра вас даводзіць мяне да адчаю”. Гэта на адным баку расчоскі. На другім: “26.04. Расплакаўся, цяжкі дзень”. Гэтая дата на расчосцы, іншыя сведчанні прымушаюць зрабіць выснову, што расшэнне Палітбюро ЦК ВКП(б) ад 5 сакавіка 1940 года было выканана, і адным з месцаў, дзе гэта адбылося, былі Курапаты.

— Вашыя далейшыя дзеянні?

— Праца ў архівах. І не толькі беларускіх, а і ў архівах Расіі, Украіны, Польшчы, Германіі. Апошні шлях зняволеных ад Мінскай турмы да Курапат павінен недзе быць дакументальна зафіксаваны. Упэўнены, такія дакументы ёсць, і мы іх знойдзем.

— Мне застаецца пажадаць вам плёну ў гэтым пошуку.



Рабочы момант адкрыцця мастацкай галерэі. Спадары Гоманавы са спадаром Стальмашонкам.



У ролі міністра пяхотных пацукцяў — Дзіма Дубсон.



Спадар Польш Рамановіч, завадатар самых вяслых пасольскіх мерапрыемстваў.

“ІМГНЕННІ ПРАЦЫ ЯК ІМГНЕННІ ШЧАСЦЯ”

(Пачатак на стар. 1)

трэба было распачаць сваю працу, прыехаўшы з Францыі... “Паўлінка”, “Сірано дэ Бержэрак”, “Рамеа і Джульета”, “Звычайны цуд” (Купала, Растан, Шэкспір, Шварц) папярэднічалі “Голаму каралю” і “Каменнаму анёлу” (адпаведна, Шварцу і Цвятаевай). Для шмат каго з удзельнікаў гэтыя спектаклі былі апошнімі школьнымі. Дзеці, прабацце, маладыя людзі пакідалі свой маленькі абжыты свет, які з такою ўдзячнасцю заахвочваў у іх майстроў... Таццяна Шылава не хавала любові да іхняе грамады. Дасціпна і кранальна грамадавалі педагогі і выхаванцы. У Каці Агароднікавай, якая пераіграла паўтузіна галоўных роляў на школьнай сцэне, брала інтэрв’ю тэлебачанне. Сяргей Савяноў, ці не самы папулярны выканаўца сярод аднакашнікаў, падобна, рыхтаваўся ўжо на выпуск... у войска. Адметна абаяльны Юры Белякоў, сыграўшы таўстуна-караля, ладкаваўся ў зале, каб глядзець на аднакашнікаў-акцёраў... Праўда, наперадзе быў яшчэ чэрвень з выпускнымі іспытамі і май з фестывалем франкафоннага аматарскага тэатра. “Па ініцыятыве Французскага пасольства ў Беларусі”, — адзначалася

ўжо тады ў запрашэннях...

Ініцыятыва спраўдзілася 11 і 12 мая на сцэне Тэатра юнага глядача, за што і дзякуй, і віват Ігару Андрэеву, ягонаму дырэктару, і Мадэсту Абрамаву, ягонаму мастацкаму кіраўніку. Тэатр прафесійны заахвочваў тэатр аматарскі і ў асобах Веры Кавалеравай, Жаны Друцкай, Маргарыты Патапчук (яны былі чальцамі журы разам з Аляксандрам Талстым, культурніцкім радцам пасольства). Знайшліся нават памагатыя (спонсары) — сп. Чумак (“Матра”), сп. Ж.-Ф. Фельдман і сп. Ц. Малерб (“Аргас інтэрнацыяналь”). Школы Гародні, Жлобіна, Гомеля, Маладзечна і Мінска спаборнічалі на мастацкай мове Мальера, Грыпары, Жыраду і Бамаршэ. Апошняга прадставіла якраз 74-я школа і рэжысёр Таццяна Шылава.

— Праўда, гэтую пастаноўку я не паставіў у шэраг самых моцных спектакляў школы, — адзначыў Польш Рамановіч як чалец журы. — І агульным пажаданнем было б адно: лепш браць для сцэнічнага адаптавання сучасныя французскія творы. У Мальеры ды Бамаршэ складана зарыентавацца ўжо і самім французам, бо для такіх аўтараў толькі веданне мовы не стае. Прыкра і тое, што бальшыня мінскіх школ паставіліся да фестывалю сціпла. Зала

амаль ніколі не была поўнаю. Толькі з адною пастаноўкаю ўзяў удзел універсітэт культуры (рэжысуру студэнта А. Якуба нават адзначылі) і Беларускае лінгвістычнае ўніверсітэт. Мо таму, што мы рыхтавалі свой тэатральны фэст як школьны? Спадары студэнты пачуваліся на нашым свяце

прафесійнікамі... А сярод пераможцаў, безумоўна, трэба назваць Віктара Гануску (Гродзенскі ўніверсітэт) і Наталлю Мацуганаву (Лінгвістычны ўніверсітэт). Прызны — вандроўкі ў Францыю. Мацуганова сёлета возьме ўдзел у Авіньёнскім тэатральным фестывалі...

А ён распачнецца летнімі — ліпеньскімі днямі. Трапіць на яго — падарунак нават для прафесійніка. Падарунак і — свята, здатнае імгненні працы (і якой!) ператварыць у імгненні шчасця. Таццяна Шылава мае рацыю перад усімі. А школы — 20-ая, 79-ая, 74-ая, 148-ая, мінскія і франкапрыхільныя іншагароднія змацавалі гэтую рацыю сваім маленькім святам. Хоць і па ініцыятыве Французскага пасольства.

Жана ЛАШКЕВІЧ



Сцэна са спектакля “Каменны анёл” паводле Марыны Цвятаевай.



Сцэна са спектакля “Голы кароль” Я. Шварца.

Фота Віт. АМІНАВА

БЕЗ ІСЦІНЫ
НЕЛЬГА

“Аднойчы вясною, у надзвычай душы адвечорак, на Патрыярхавых сажалках у Маскве з’явіліся двое. Першы, у шэранькім летнім гарнітуры, быў маленькі ростам, сыты, лысы, свой прыстойны на выгляд капялюш-булачку нёс у руцэ, а на чыста выгаленым твары меў велізарныя акулеры ў рагавой аправе. Другі — плячсты, рыжаваты, віхрысты малады чалавек у клятчастай шапачцы, ссунутай на патыліцу, — быў у каўбойцы, пакамечаных белых штанах і ў чорных тапачках”. Здагадаліся, адкуль гэты ўрываў? Але, з раману Міхаіла Булгакава “Майстар і Маргарыта”, самы першы абзац яго. А па-беларуску гучыць ён таму, што прыведзены з кнігі, выпушчанай выдавецтвам “Мастацкая літаратура” ў перакладзе Алеся Жука. Тым самым серыя “Скарбы сусветнай літаратуры” папоўнілася яшчэ адным томом. І трэба сказаць, папаўненне дастойнае, бо творчасць М.Булгакава — яркая старонка ў гісторыі рускай і сусветнай літаратуры. А гэты яго раман стаў галоўнай кнігай пісьменніка, ён быў апублікаваны толькі ў канцы 1966 — пачатку 1967 года ў часопісе “Москва”. Самога ж М.Булгакава не стала ў 1940 годзе. І пра лёс пісьменніка, і пра лёс рамана можна даведацца з прадмовы М.Тычыны “Непазбежнасць ісціны”.

ДНІ КУЛЬТУРЫ
ВІЦЕБСКА
Ў РЭЗЕКНЕ



У латышскім горадзе Рэзекне прайшлі Дні культуры Віцебска. Латышам былі паказаны лепшыя работы віцебскіх мастакоў і керамістаў, на выстаўцы тавараў народнага ўжытку былі прадстаўлены вырабы прамысловых прадпрыемстваў Віцебска. Сотні прыхільнікаў самабытнай беларускай культуры сабраў і канцэрт майстроў мастацтваў.

Вынікам Дзён стала заключэнне дагавора аб культурным і эканамічным супрацоўніцтве паміж Віцебскам і Рэзекне.

На здымку: канцэрт майстроў мастацтваў Віцебска.

Фота Аляксандра ХІТРОВА,
БЕЛІНФАРМ

“ВЕТКАЎСКІЯ
РУЧНІКІ”



— так называецца перасоўная выстава Веткаўскага музея народнай творчасці. Яе экспазіцыя размясцілася ў Гомельскім абласным навукова-метадычным цэнтры народнай творчасці.

Веткаўскі раён славіцца сваімі майстрамі на ўсю рэспубліку, а вёска Неглюбка — умельні вышывальшчыцамі ручнікоў. З гэтымі і многімі іншымі унікальнымі і самабытнымі работамі майстроў Веткаўскага раёна і знаёміць выстава (на здымку).

Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА,
БЕЛІНФАРМ

(Працяг. Пачатак у N 27)

Калі ж склад во паставім у канец слова волат, дык атрымаем лат-во (лот-во/лот-ва, як адно з азначэнняў літ-ва). Значыць імя волат з’яўляецца формай наймення лотвін/літвін. Абедзве формы захавалі ў сваім найменні волаты/велеты-люцічы (лецічы/лоцічы). Такім чынам, пацвярджаецца думка Шафарыка, што волаты-люцічы да перасялення ў міжрэчча Лабы і Одэра жылі на землях Віленшчыны і Гарадзеншчыны. Хаця можна сцвярджаць і адваротнае, што яны перасяліліся з захаду на Беларусь у часы нямецкай экспансіі на землі палацкіх славянаў.

Само сабой просіцца супастаўленне назвы рэчкі Полата з словам волат, бо карань лат/лот аб’ядноўвае іх (параўнаем леталіс-

сакральны сэнс гэтага наймення. Зробім гэта мы. Не будзем доўга меркаваць наконт сэнсу эпітэта белы, бо тут разыходжанне ў даследчыкаў няма. Сапраўды, эпітэт белы падкрэсліваў значнасць, вялікасць, высакроднасць. Усякая крыніца дабрадзеяства ў славян называлася белаі: белы свет, белаіравіца, белая галоўка (жанчына), белы двор (сямейнае кола), белы пірагі, белы шлях (знічка), зрэшты — кожны дзень у славяніна пачынаўся рытуальным умываннем вадой (беларускае выслоўе ў замовах: “Устану я рана-раненька, умуюся белым-бяленька”). Эпітэт белы з’яўляецца сінонімам святлы, што азначае і жывы. Так што “белая вада” мае сакральны сэнс святая вада, жывая вада. Каб зразумець, чаму Белая Русь мела такую назву, варта лакалізаваць яе месца знахо-

бавая дружына (пэўна, варта адмовіцца ад версіі паходжання Літвы ад Лютвы — люцічаў, хутчэй усё было наадварот). Версія, што Літва азначала і баявую дружыну, падмацоўваецца новымі фактамі і адпавядае той рэлігійна-сацыяльнай сістэме, у якой жылі да прыняцця хрысціянства славяне. Напрыклад, у Ругенскіх люцічаў у дахрысціянскія часы, як і ў крывічоў, існавала тэакратыя. Першасвятара свайго галоўнага бога Святавіта (ці не хаваўся пад гэтым імем Пярун, бо адзін з ягоных эпітэтаў Святавіты), люцічы шанавалі больш за свайго князя. Паводле сведчання Саксона Граматыка, пры храме Святавіта пад уладай жраца знаходзілася “трыста коней і столькі ж верхнікаў”. Гэта і была баявая дружына, якая служыла Святавіту, абараняла ягоны храм. Пэўна, лічба трыста

Вітаўт ЧАРОПКА

ПАГОНЯ — БОГ,
РАДЗІМА, НАРОД!

ны шэраг: Полотыскі крывічы і Волотыская раць). Пераход п—ф—в дае нам форму Вóлотск або Волацк. Значыць, Полацк гэта горад волатаў (лотвы/літвы).

Для нашай тэмы цікава разгледзець і апакрыфічнае паданне аб паходжанні роду Гедымінавічаў, занатаванага ў рукапісе Антонія Корсака (1488 г.). Заснавальнікам роду названы асілак Гелон, які змагаўся са шведзямі ў Жамойці. Ягоныя нашчадкі доўгі час жылі ў зямлі другавічоў, “народу прыязнага Літве”, а пасля перасяліліся ў Жамойцію. З гэтага роду паходзіў князь Лутавор (Літавор) і ягоны сын Віцень, якія з часоў Міндоўга былі князямі ў Полацку. А з Віцёнем леталіснай традыцыя звязвае прыняцце Пагоні за дзяржаўны герб ВКЛ і знака Калюмны, як родавага сімвала Гедымінавічаў. Адраза ўзвжым ідэалагічную аснову падання — нашчадкі Гелона сваёю ўладай аб’ядноўваюць Жамойцію, Дрыгавіцкую і Крыўскую землі ў адно цэлае. Паданне нібыта абгрунтоўвае права Гедымінавічаў на гэтыя землі. Але вельмі істотная акалічнасць — імя Гелон прадстаўляе ў паданні міфалагічны аспект. У грэчаскай міфалогіі Гелонам называўся сын Геракла, ад якога ўзнік народ гелоны. А паколькі Геракл нарадзіўся ад сувязі Зейса і Алкмены, дык Гелон выступае ўнучкам бога Грамоўніка. Імя “першапродка” Гедымінавічаў павінна было ўказваць на паходжанне іх ад Грамоўніка. Такая міфалагічная камбінацыя зразумелая для ўладароў паклоннікаў Перуна, бо яна “абгатвавала” іх уладу і само паходжанне. Асабліва роля ў паданні належыць Полацку, менавіта князя гэтага горада Віцёня выбралі станы Вялікага княства Літоўскага за ўладара. І тым самым засведчылі першыства полацкага князя над іншымі князямі. І гэта зразумела, калі ўлічыць, што Полацк — гэта сталіца волатаў (лотвы/літвы) і крывічаў/кывічаў. Падобныя ўяўленні пра Полацк захоўваліся нават у XVI ст., калі рускія леталісны выводзілі вялікіх князёў літоўскіх з полацкай княжацкай дынастыі. З Полацкам звязана і адна з першых лакалізацый назвы Белая Русь.

Для нашага даследавання важна ўсталяваць сакральную сувязь паміж найменнем Літва і Белая Русь. Тлумачэнне назвы Белая Русь прысвечана багата літаратуры (бадай уся яна, апроч грунтоўных даследаў беларускіх эміграцыйных гісторыкаў, надрукавана ў кнізе “Імя тваё Белая Русь”. Мн., 1991), таму не будзем спыняцца на разглядзе розных версій. Заўважым толькі, што многія даследчыкі звязвалі гэтае найменне з белым адзеннем беларусаў, бачыўшы ў гэтым сімвалічнай сувязь з эпітэтам белы. Сувязь гэтую нельга адмаўляць, бо, канешне, белы колер адзення насіў сакральны характар. Блізка да правільнага тлумачэння гэтага наймення падыйшоў П.Крапівін, паводле якога “Белая Русь” уяўляецца паўперакладам на славянскую мову якойсьці вельмі старажытнай назвы, якая азначае “белая вада”. І раней даследчыкі ўказвалі, што слова рус/рос магло быць славянскім (дарэчы, гэтак лічыў буйнейшы славянавед П.Шафарык). Сапраўды, русь/рось азначаў у славян ваду, раку, расу. Хаця не выключана перайманне славянамі гэтага слова ад ранейшага насельніцтва Усходняй Еўропы. Для нас істотна, што са словам русь/рось утвораны такія азначэнні, як расці, росіцец — дробны дождж, прасіць — маліць, русла — ручай, струмень, старыца, парасткі — вітвіна, літвіна, гоні, а таксама пушча, гай, раса — туман. І гэтыя паняцці сінанімічна супадаюць з азначэннямі літ/віт, гон. Шкада, што П.Крапівін не пайшоў далей тлумачэння “белая вада” і не разгледзеў

джання. Ужо ў першай згадцы пра Белую Русь у “Дублінскім рукапісе” яна названа паблізу Яцвязі. Іпацьеўскі леталіс размяшчае Белую Русь каля Літвы. А першая дакладная лакалізацыя Белай Русі ў 1382 г. Янкі з Чарнікава ўказвае на Полацк; Пятра Зухенвіртаў — на Ізборск. На Пскоўшчыну, як на Белую Русь, указвае ў 1413 г. магістр Тэўтонскага ордэна Генрых Паўлян. Ёсць падставы сцвярджаць, што найменне Белая Русь першапачаткова адносілася да земляў полацкіх, пскоўскіх і смаленскіх крывічоў. Калі паглядзець на мапу, дык гэта зямля, з якой выцякалі тры буйнейшыя еўрапейскія рэкі — Заходняя Дзвіна (Эрыдан, Рубон), Дняпро (Барысфен), Волга (Ра, Іціль) — яны давалі жыццё шматлікім народам, якія сяліліся на іх берагах. І зразумела, што тая зямля, на якой нарадзіліся гэтыя рэкі, уяўлялася людзям, як зямля белай вады, а ў сімвалічным прачытанні — жывой вады. На тое, што назва Белая Русь першапачаткова адносілася да земляў крывічоў (г.зн. вярхоўе трох важнейшых для Усходняй Еўропы рэк), сведчыць наяўнасць гідронімаў з каранем “бел”. Так, на Віцебшчыне іх налічваецца 30 назваў, а ў Верхнім Падняпроўі — некалькі соцень.

Сінонімам назвы Белая Русь выступае назва Святая Русь. Напрыклад, у беларускіх замовах гэтыя назвы ідэнтычныя. (“Ідзе мы на Белую Русь... забудзьце дарогу на святую Русь”). Канешне, у часы хрысціянства гэтая назва набыла зусім іншы змест — праваслаўная Русь або, як тлумачылі ў Еўропе, “грэчаскае праваслаўе”. На гэтую назву прэтэндавалі з палітычных меркаванняў маскоўскія ўладары. Яшчэ раней, паводле Тацішчава, назву Белая Русь ужываў князь Багальюбскі для абазначэння Растова-Суздальскай зямлі.

І нягледзячы на ўсе палітычныя перыпетыі, Белая Русь, як назва земляў крывічоў, захавалася на Смаленскай і Полацкай землях, хаця яе і пакрыў палітонім і этнонім Літва. Дзясць год з канца XVI стагоддзя Усходняя Літва ўсё часцей называецца Белай Руссю, а да праваслаўных літвінаў дадаецца азначэнне беларусец. І толькі ў XX ст. назва Беларусь становіцца найменнем былой Літвы. Палітычная гісторыя замены гэтых назваў асветлена намі ў даследаванні “Гісторыя нашага імя”.

Такім чынам, Белая Русь азначае белая (святая) вада, а Літва — літасцвітая вада — абодва паняцці роднасныя Заўважым, што іе. hvit/cvita азначае белы, такім чынам і слова вітва можна расшыфраваць як белая вада. Аб’ядноўвае словы літва і *vitva* семантычнае значэнне найменне Перуновага жраца Крэва, якое складаецца з караня *krv*(ь), вытворчага для слова крэці — рабіць, ствараць, ажыўляць і склада *va* — вада. Так што, Крэва ў вышэйшым сакральным значэнні — жывая вада. Калі ўлічыць, што словам крэва/крыва абазначалася і кроў, дык становіцца зразумелым, чаму так яе называлі. Што мы атрымліваем: найменне Літва і Белая Русь тоесныя паняцці і азначаюць жывую ваду. Словам-кодам у гэтай сувязі выступае “Крэва”, а сімвалам — “Пагоня”. “Герб Белья Русі іздрыбел был всадник белый в красном поли, саблю имеющий перед собою”, — пісаў Тацішчаў. Супадзенні? Не, заканамернасць, бо паколькі Белую Русь насламялі крывічы, а Літву крывічы і другавічы, дык і сакральны сімвал Перуна Пагоня быў для іх агульным.

Палітычна-дзяржаўны змест герб “Пагоня” атрымаў у часы Вялікага княства Літоўскага. Мы ўжо паказалі славянскае паходжанне слова літва і ягоны сакральны сэнс, але гэтае слова мела яшчэ адно паняцце —



Перунова манета

для славян мела сакральны характар (нагадаем, што гоні значылі кола дыяметрам 300 м), бо ў паведамленні леталісу пра паўстанне валхвоў у Суздалі пад 1124 г. (!) указваецца: “и бе у них иных людей триста”. У быліне “Салавей Будзіміравіч” знаходзім: “Дружина его хоробрая, триста молодцев со единым” (параўнаем быліннае “хоробра Литва”). Лічба 300 уяўлялася і ў рускіх замовах: “...триста коней железных и триста мужей железных, берите вы по луку железному и по триста стрел железных” (железные стрелы — сімвал Перуна). І ў гэтым шэрагу не вылікае здзіўлення паведамленне ноўгарадскага леталісу пра з’яўленне ў Пскове нальшанскага князя Даўмонта “с 300 литвы с женами и детьми”. Лічба 300 ясна паказвае, які сэнс нясе тэрмін літва. Заўважым, што паняцце літва не адносіцца ў леталісе да жанчын і дзяцей (красамоўнае ўказанне на прыналежнасць назвы літва да мужчын, таму становіцца зразумелым, чаму Перуновы дзень чацвер беларусамі лічыўся “мужчынскім”). Расшыфроўвае “літву” Пскоўскі леталіс, у якім сказана, што Даўмонт прыйшоў у Пскоў “со дружиною своею и со всем домом своим”. Як вынікае, літва і дружына паняцці тоесныя. У леталісах літва выступае сінонімам дружыны, напрыклад: “Даниил возведе на Конрада Литву Миндовга”, “Воеваша Литва”, “И послаша сторожа Литва”, “Привел Литву, дружину”. І ў беларускім фальклоры літва — тоесная дружыне жаніха (князя).

Не наступай Літва,
Бо будзе з нами битва.
Будем бити, воевати
И девоньку не давати.
— У гэтым выпадку “Літва” звязана з вясельнай абраднасцю, але гэта заканамерна, бо днём вяселля ў славян быў чацвер — Перу-



Бронзавая падзвеска
з выявай вяршніка XI ст.

якая сустракаецца ў дакументах, можа ўказаваць на дружыны воінаў-звароў, у якіх татамам быў воўк — люты звер, або на іх люціцкае паходжанне. А калі ўлічыць, што Літву яшчэ называлі і Летава, дык, пэўна, гэтыя чатыры назвы сімвалічна адпавядалі чатыром іпастасям Перуна. Літо — вясенняй, лета — летняй, лота — восенскай і люта — зімовай (у лютым на Гамніцы зіма сустракаецца з вясной-літо). Герб Пагоня якраз і раскрываў галоўную функцыю воіна-літа ахвяраваць сабой. Вось што пісаў у 1588 г. Андрэй Рымша:

При которых з оружьем
конный воин стоит,
Знаком того,
и ж ся з них ни один не боить.
Служить своим сподарем
ку каждой потребе,
Не литуючи скарбов, ни самого себе.

Пэўна, спачатку літва была дружынай пры храмах Перуна, але з цягам часу гэтак пачалі называцца ўсе баявыя дружыны язычнікаў. На чале літвы стаяў выбарны правадыр-князь, а воіны называліся баярамі. Падобную выснову пацвярджае беларуская песня пра Перунава сына Дажбога, у якой ягоныя воі названы баярамі.

Ой далеко за двором
Едуць бояры усе рядом.

Тэрмін баяры, як вызначэнне вайсковага саслоўя Вялікага княства Літоўскага, фіксуецца нямецкімі хронікамі і дакументамі.

Пярун лічыўся алекунном ваяроў (менавіта стод гэтага бога і паставіў Уладзімір у Кіеве на княжацкім двары), што адпавядала і функцыям арыйскага Індры. Арыіцы маліліся да Індры з просьбай заступніцтва над воінамі: "Будзь з намі, Індра, калі лунаюць сцягі, няхай нашы стрэлы будуць пераможнымі, даруй перамогу нашым воінам!".

Варта спыніцца на легендарных волатах — "першапродках" беларусаў. Беларускія паданні распавядаюць пра ўклад жыцця асілкаў: "Карміліся яны тым, што лавілі па лясам зварэй ды па водам рыбу. Адзежу сабе яны строілі з зварэйных шкур". Як не нагадаць звесткі летапісаў, што літвіны "вовчыны невыправныя скуру носілі". Вельмі ж падобна на тое, што волаты былі воінамі дружын літвы. Яны ішлі наперадзе славянскай каланізацыі, таму і захавалася памяць пра іх, як пра герояў-волатаў (у эпасах воіны заўсёды надзяляюцца багатырскімі рысамі). На гэтую сувязь волатаў з дружыннікамі-літвінамі яскрава ўказваюць паданні сяла Вялецкіх (Барысаўскі павет), у якіх захоўваюцца ўспаміны аб даўнім князю і бітвах з ворагам. А пра сувязь волатаў з Перуном мы ўжо казалі.

Культ воіна-волата ў беларусаў атаксамліваўся з сімвалам народа: "Згодная грумада, бы адзін вялікі чалавек, вялікі багатыр, дужэйшы за ўсіх багатыроў". Вось яшчэ адзін сімвал віцязя Пагоні — "згодная грумада", сімвал усяго беларускага народа.

Менавіта з дружынамі літаў літвой і сутыкнуліся рускія князі, калі пачалі мячом папярэць хрысціянства на крывіцка-дрыгавіцкіх землях. А паколькі даўлялася змаганне з літвой, дык у летапісах склалася ўяўленне, што гэта нейкі асобны народ, а паколькі яна прытрымліваецца паганства, дык Нестар залічыў яе "да іныя языцы". Падобная памылка раковым чынам забылася сапраўдную гісторыю Літвы, за якую пачалі прымаць народ, які ў "Аповесці мінулых гадоў" выступаў пад назвай Нарома і які акружалі лівы, корсь і земігола. Гэты народ жыў у басейне рэчкі Нярыс на сучасных летувіскіх землях. А вось дзе знаходзілася "хоробрая Літва", на якую хадзілі рускія князі, летапісы не ведаюць. Калі прааналізаваць іх паведамленні, дык бачым, што з Літвой ваююць кіеўскія, галіцка-валынскія, смаленскія, царнігаўскія, полацкія, пскоўскія, ноўгарадскія, цвярскія, суздальскія, уладзімірскія, маскоўскія князі. Такое ўражанне, што Літва ці ўсясюдная, бо з'яўляецца амаль адначасова па ўсёй Русі, ці адразу межавала з усімі гэтымі княствамі. А разгадка простая: любая язычніцкая дружына ў рускіх летапісах атаксамлівалася з Літвой і нават народам. Так, Голядзь, якая знаходзілася на рэках Ака і Протва, для летапісаў было язычніцкае насельніцтва, якое жыло "па другі ўсходні бок Полацкага княства". На думку расійскага гісторыка Сабалеўскага, межы гэтай Літвы сягалі ад Усвятаў аж да вярхоўяў Волгі і ракі Вазузы.

Таму тарапецкі князь Уладзімір Мсціславіч называецца ў летапісах літоўскім. Кім была гэтая Літва? Ці язычнікі балты ці язычнікі крывічы? Але ў XIX ст. іх тэрыторыя ўваходзіла ў межы беларускай мовы. А яе жыхары, па сведчаннях этнографу, мелі чыста беларускі характар. У гісторыкаў, якія памылкова звязвалі Літву з землямі Жамойціі, склалася ўражанне пра нібыта "ўзмацненне Літвы і аслабленне Полацкага княства". Так з'явілася прымітыўная дактрына пра заваёву "літоўскімі феадаламі" Беларусі. З назапашаннем новых фактаў гэтая дактрына не вытрымлівае крытыкі, а як паказаў наш вопыт сакральна-семантычнага аналізу слова літва, дык яно мае славянскае паходжанне.

Працяг будзе.

АБМЕРКАВАЛІ І РАШЫЛІ...

28 чэрвеня ў Міністэрстве культуры і друку Рэспублікі Беларусь адбылося пасяджэнне Калегіі, на разгляд якой, сярод іншага, было вынесена і пытанне "Аб дзейнасці перыядычных выданняў, заснаваных Міністэрствам культуры і друку".

Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад намесніка начальніка Упраўлення сродкаў масавай інфармацыі Л. Ананіч, паведамленні галоўных рэдактараў газет "ЛіМ", "Культура" (М. Гілевіча і А. Камінскага), часопісаў "Спадчына", "Мастацтва", "Тэатральная Беларусь" (І. Чыгрынава, А. Дударова і А. Сабалеўскага) і адзначыўшы, што перыядычныя выданні, заснавальнікамі якіх выступае міністэрства, маюць сваю нішу ў культурна-інфармацыйнай прасторы рэспублікі, імкнуча шырока і змястоўна асвятляць духоўную спадчыну беларускага народа, сённяшняе грамадска-культурнае жыццё краіны, Калегія прыняла рашэнне. У ім, у прыватнасці, гаворыцца: "Прызнаць, што рэдакцыйныя калектывы газет "Літаратура і мастацтва", "Культура", часопісаў "Спадчына", "Мастацтва", "Тэатральная Беларусь", маючы добры прафесійны патэнцыял і пэўны творчы набывіткі, не ў поўнай меры выкарыстоўваюць рэальныя магчымасці для шырокага, аб'ектыўнага і ўсебаковага асвятлення культурна-мастацкага жыцця краіны, асэнсавання ролі і месца беларускай культуры і мастацтва, нацыянальнай творчай інтэлігенцыі ў кантэксце еўрапейскага і сусветнага культурнага працэсу". Тут жа даецца рэкамендацыя Упраўленню па справах мастацтваў (А. Кірыенка), Упраўленню Установы культуры і народнай творчасці (Т. Стружэцкі): "Шырэй практыкаваць паездкі супрацоўнікаў рэдакцый газет і часопісаў разам з мастацкімі прафесійнымі і самадзейнымі калектывамі ў час іх гастрольных паездак па Беларусі і ў замежжы". Рашэннем Калегіі працоўны калектывы рэдакцый газет "Літаратура і мастацтва" ўведзе-

ны ў склад заснавальнікаў выдання. Адпаведныя змены ў Пасведчанне аб рэгістрацыі "ЛіМа" будуць унесены АДДЗЕЛам рэгістрацыі перыядычных выданняў і ліцэнзавання.

Калегія прыняла да ведама заяву І. Чыгрынава аб тым, што ён складае з сябе паўнамоцтвы галоўнага рэдактара часопіса "Спадчына". Намесніку міністра культуры і друку І. Карэндзе, старшыні праўлення Беларускага фонду культуры І. Чыгрынаву даручана прадаставіць на разгляд Калегіі кандыдатуру на пасаду галоўнага рэдактара часопіса "Спадчына".

Рашэннем Калегіі зацверджаны статыты рэдакцый газет "Літаратура і мастацтва", "Культура", часопісаў "Мастацтва", "Тэатральная Беларусь" і Дагаворы рэдакцый гэтых выданняў з заснавальнікамі аб арганізацыі выпуску перыядычных выданняў. Зацверджэнне адпаведных дакументаў па часопісе "Спадчына" адкладзена да вырашэння пытанняў аб заснавальніцкай часопіса і аб галоўным рэдактары.

Міністру культуры і друку Калегія рэкамендавала заключыць кантракты з галоўнымі рэдактарамі газеты "Культура" і часопіса "Мастацтва".

Кіраўнікамі прадпрыемстваў "Белсаюздруку" і Магілёўскага арэнднага прадпрыемства "Прамень" сумесна з Упраўленнем культуры і інфармацыі аблыканкамаў даручана прааналізаваць практыку рэалізацыі газет і часопісаў ("ЛіМ", "Культура", "Спадчына", "Мастацтва", "Тэатральная Беларусь") і зрабіць неабходныя захады па павелічэнні іх продажу ў магазінах і кіёсках, змяшчэнню працэнта спісання гэтых выданняў.

АСОБА

(Пачатак на стар. 4)

Яшчэ ў 50-ыя гады ён надрукаваў у "ЛіМе" свой сьлінны артыкул "Шанаваць родную мову", які, здавалася, усмаліхнуў цэлы свет — шумелі за мяжой, шумелі ў нас на радзіме нядобразычліўцы нашага старажытнага слова. Тады гэта было небяспечна, і студэнта Сачанку ледзь не выключылі з універсітэта. А пасля, колькі гадоў таму назад, ён быў адным з галоўных, хто напісаў і падрыхтаваў Закон аб мовах Беларусі, які прыняў Вярхоўны Савет і ў якім беларуская мова быў нададзены статус дзяржаўнай.

Барыс Іванавіч умеў працаваць. На сур'ёзную, удумліваю працу ён, здаецца, быў скіраваны з самага нараджэння. Закончыў школу з сярэбраным медалём. У студэнцкія гады больш за ўсё праседжаў у бібліятэцы: калі мы, упэўненыя, што перад намі вечнасць, што ўсё яшчэ паспеем, бавілі а то і марнавалі час, ён выкарыстоўваў кожную хвіліну, каб больш пабыць з кнігаю. "Веды, веды, веды" — быў яго жыццёвы прынцып. Таму не дзіўна, што за сваё жыццё ён сабраў унікальную бібліятэку, найпаўнейшы з усіх прыватных кнігазбораў Мінска, а яго веды і сапраўды сталі энцыклапедычнымі.

На кожную новую працу ён прыходзіў звычайна са сваімі планами і задумамі. І што вельмі важна — здзяйсняў іх. Колькі такіх задум збылося ў Саюзе пісьменнікаў Беларусі, дзе ён у той час працаваў сакратаром праўлення. У выдавецтва "Мастацкая літаратура" Барыс Іванавіч прынес таксама шмат цікавых, карысных ідэй, сярод якіх і самая найважнейшая — выданне стотомнай бібліятэкі "Скарбы сусветнай літаратуры". Падрыхтаваў спіс твораў для гэтай серыі і найперш намаганнямі яго, загадка рэдакцыі заручыўся літаратуры Барыса Сачанкі выйшла каля двух дзесяткаў тамоў гэтай бібліятэкі. Шырока разумеў ён месца ў свеце незалежнай Беларусі і шыра дабаў пра яе культурны набывіткі.

Асабліва яскрава ўсё гэта ўбачылася, калі Барыс Іванавіч узваліў на свае плечы цяжкую ношу — узначаліў выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя". Шчыра кажучы, я адгаворваў яго, ведаючы Барысава здароўе і апантанасць усім, за што ён браўся. Але сябра не згадзіўся са мною — "некаму ж трэба", — а потым перацягнуў у выдавецтва і мяне самога.

Ён быў дзяржаўным чалавекам і выданне новай універсальнай васемнаццацітомнай энцыклапедыі лічыў найважнейшым дзяржаўным справам. Гэта таксама была яго глабальная задума — завяршыць XX стагоддзе, яе пісаў ён усё ў тым жа інтэр'ю-запавецце, зборам усіх ведаў пра Беларусь, якія накоплены светам і Беларусскаю, выдаць да двухтысячага года ўсе васемнаццаць тамоў "БелЭн", каб Беларусь у новае тысячагоддзе ўступіла годна, які і належыць сапраўды высокакультурнай краіне.

Размовы — толькі пра энцыклапедыю. Калі я злаваяўся, казаў: "Хопіць пра энцыклапедыю, давай пра жыццё пагаварым", ён некай задумліва ўсміхаўся: "А гэта ж і ёсць наша жыццё".

І глядзеў на кніжнюю паліцу ў кутку перад ім, на якой стаялі выданні апошніх, ягоных, гадоў. Ён ганарыўся гэтым кутком. Нягледзячы на круты час, на ўсеагульны развал і абвал, калі распаліся амаль усе энцыклапедычныя цэнтры новых краін, што ўзніклі на тэрыторыі былога Саветаў Саюза, яму цанючы неймаверных намаганняў удалося зберагчы "Беларускую энцыклапедыю" і выдаць больш за дзесятак такіх унікальных энцыклапедычных даведнікаў, як "Архітэктура Беларусі", "Археалогія і нумізматыка", два тамы "Гісторыя Беларусі", шасцітомнік "Беларускія пісьменнікі" і інш.

Ён раскаваў мяне, што калі гэтую палічку ўбачыла гося — супрацоўніца энцыклапедыі з іншай новай дзяржавы, яна расплакалася — не магла даць веры, што ў гэтым хаосе можна выдаць столькі унікальных кніг.

Таму ён і ганарыўся гэтай палічкаю. І з любоўю і пашанаю ставіў на яе кожную новую, выдадзеную з такімі цяжкасцямі, кнігу. І ўсе разумеў яго, бо ў тым, што не распаўсюдзіў беларускі энцыклапедычны цэнтр, — вялікая ягоная заслуга.

Так, ён умеў многа і плённа працаваць. Барыс Сачанка пакінуў народу больш за сорак кніг арыгінальнай, змястоўнай, разважлівай прозы, дзе ў рамане, аповесцях, апаўданах, эсе усё пра родны народ і родную зямлю, з якой лёс разлучаў двойчы: адзін раз, калі яго малага разам з сям'ёю фашысты вывезлі ў Германію, і ў другі раз, калі Чарнобыль адабраў малую радзіму, пасыпаўшы радыяцыйным попельам Гомельскую вобласць, Хойніцкі раён...

А яшчэ ж яго яркая, змястоўная публіцыстыка, якой ён апошнія гады аддаваў шмат увагі і сіл і дзе ўсё зноў жа пра Беларусь, пра яе мінулае, сённяшняе і будучае...

Ён, здаецца, усё умеў і мог на гэтай зямлі. І толькі адзінае, што не умеў і не мог, — шанаваць, берачы сябе. Працаваў на знос. Апошнія тры гады не быў у адпачынку. Калі я казаў яму, што трэба вырвацца хоць на тыдзень, з'ездзіць куды-небудзь у вёску, развезьца, злаваяўся ўжо ён: калі гэта, маўляў, я паеду, а як жа энцыклапедыя.

Я знарок гаварыў, успамінаў пра Барыса Іванавіча Сачанку як пра мужа, сумленнага, шчырага, дзяржаўнага чалавека, як пра асобу, якая ўсё сваё жыццё, працу і творчасць аддала роднай Беларусі.

А можна ж было яшчэ ўспомніць, які чулы і ўважлівы быў ён чалавек. Як, да прыкладу, калі ўся мая сям'я, цяжка грыпуючы, ляжала з высокаю тэмператураю, ён сам нечакана з'явіўся ў нашай хаце з поўнаю авоскаю. Ці як у звычайны, будзённы дзень майго нараджэння, на які забывіўся і я сам, ён раптам з'явіўся на парозе з вялікім букетам руж.

Але такія ўспаміны, муш, не для гэтага горкага развітальнага слова з чалавекам, пісьменнікам, асобам, сябрам.

Бывай, дарагі, незабыўны дружа.

Янка СІПАКОЎ

Шматвяковая гісторыя беларускай літаратуры змяшчае ў сабе мноства імён, з якімі звязаны перыяды ўзлёту і заняпаду, нацыянальнага самасцвярджэння і палітычнага крызісу. За кожнай рэальнай асобай стаіць пэўная эпоха, геаграфічная прастора, культурна-бытавы асяродок.

Што тычыцца літаратуры Нясвіжа і літаратурнай Нясвіжчыны, то трэба адзначыць, што з гэтым

ны "Катэхізіс" (1563—1564), у 1564 г. у перакладзе С. Буднага на польскую мову выйшлі "Размовы" Юстына (Будным да іх напісана "Прадмова"), выдадзены і іншыя працы Сымона Буднага ("Апокрыф", "Аб зачачці Сына Божага" і г. д.). Не без яго ўдзелу ў 1564 г. надрукаваны тры антырылітарныя трактаты арыянскага пісьменніка і тэолага Паўла з Бжэзін ("Адрозненні ў веры Станкаравых вучняў", "Кароткае апісанне падзей, якія адбыліся ў 1563 годзе ў Кракаве

гіх стагоддзяў гуртавала вакол сябе пісьменнікаў, архітэктараў, мастакоў, артыстаў, музыкантаў. Клапоцячыся пра сваю веліч, Радзівілы выступалі мецэнатамі многіх культурна-асветных пачынанняў, садзейнічалі развіццю літаратурных талентаў. Да таго ж асобныя прадстаўнікі магнатскага роду самі добра валодалі пяром, пакінулі пасля сябе багатую літаратурную спадчыну ў розных жанрах: паэзію, прозу, драматургію, мемуарыстыку, эпісталарый... Калі звуціць гаворку ва-

"Arehiwum domu Radziwiłlow", выдадзенай у 1885 г. у Кракаве.

Асаблівай цеплынёй і глыбокай пранікнёнасцю прыжыты лісты слаўнай жыхаркі Нясвіжа Уршулі Радзівіл (з роду Вішнявецкіх), якія былі адрасаваныя мужу Міхалу Рыбаньку. І ўсё ж Уршуля Радзівіл найбольш вядомая як драматург, стваральнік Нясвіжскага прыдворнага тэатра, які фактычна быў першым стацыянарным тэатрам на тэрыторыі Беларусі. З прыходам у 1746 г. у тэатр Уршулі Радзівіл пачалася і яе творчасць у галіне драматургіі. Княгіня пісала драматычныя творы з разлікам на іх сцэнічнае ўвасабленне. Яны мелі дыдактычны характар, прызначаліся да пэўных юбілеяў, свят.

Дамінуючай тэмай у драматургіі Уршулі Радзівіл было каханне. Многія даследчыкі звязваюць гэта з вялікай любоўю княгіні да мужа, — з яе раўнівым характарам. З выказанай версіяй даводзіцца лічыцца, бо самі сюжэты і назвы твораў ("Дасціпнае каханне", "Каханне нараджаецца з позірку", "Каханне — дасканалае штукарка", "Спяное каханне не зважае на вынікі...") з'яўляюцца тут яскравым пацвярджэннем.

Дзякуючы "Дыярышу" Міхала Радзівіла Рыбанькі, які ён вёў штодзённа, больш за трыццаць гадоў, стала магчымым усталяваць многія факты тэатральнага і сямейнага жыцця Радзівілаў: рэпертуар тэатра, колькасць спектакляў, п'есы, у якіх выконвалі ролі іх дзеці...

Уршуля Радзівіл была жанчынай высокаадукаванай, чалавекам духоўна багатым. Яна добра ведала сусветную літаратуру, выкарыстоўвала ў сваіх творах сюжэты арабскіх казак, твораў антычнасці, персідскія матывы, славянскія паданні. Вядомая яна і як перакладчыца твораў Ж.-Б. Мальера, а таксама як аўтар вершаў, здольнасць да якіх праявіла яшчэ ў дзяцінстве. Дзякуючы ініцыятыве Уршулі Радзівіл была адноўлена замкавая друкарня, узведзена спецыяльнае памішканне тэатра "Камедыаўз", узбагачаны фонды радзівілаўскай бібліятэкі.

Творчая спадчына Уршулі Радзівіл з'яўляецца каштоўным гісторыка-літаратурным матэрыялам, дакументам пэўнай эпохі, рэдкая нацыянальна-культурнай з'явай. Яна напоўнена тагачасным шматфарбным жыццёвым матэрыялам. Напісанае ёй трэба сабраць, навукова апрацаваць і выдаць услед за польскай на беларускай мове.

У сувязі з Нясвіжскім тэатрам неабходна згадаць імя Мацея Радзівіла — аўтара лібрэта опер "Агата" (1784) і "Войт альбанскага селішча" (1786). Да першай з іх музыку напісаў кампазітар Е. Голанд, музыка ж другой належыць пяру самога Радзівіла. У пастаноўцы яе адну з роляў выконваў сам аўтар. Для многіх пісьменнікаў Беларусі Нясвіж стаў крыніцай пазнання свету, спасціжэння духоўнасці, пачаткам шляху ў вялікае жыццё. "Малым дзіцем трапіў я сюды, — пісаў у

"Вандроўках па маіх былых ваколіцах" Уладзіслаў Сыракомля, — і тут, у радыусе некалькіх міль, прайшло ўсё мае маленства, юнацтва і сталыя гады, тут зведваў я ўсе чалавечыя пачуцці — ад хлапцускай радасці, калі ганяўся за матылем, і да сардэчнага болю, калі як бацька плакаў над магілкамі дзяцей. Гэтае сціплае мястэчка было першым горадам, які бачыў я ў жыцці, у гэтым ціхім касцёле пачуў я першы раз голас арганаў, прыняў там першае прычасце, якраз там на школьнай лаве ўпершыню пакаштаваў я пладоў навуку, там пад ценем вясковага аleshніку, каля крыніцы, пачаў я прычашчацца да высокага святла і марыць пра нязнанае яшчэ пачуццё кахання, у гэтым старажытным замку я ўвайшоў юнаком у кола таварыскага жыцця, у гэтай святыні ўзяў я шлюб, а потым у гэтай наддніманскай ваколіцы з Богам і кніжкай ступіў на пісьменніцкую дарогу..."

У прыведзеным тэксце выразна праглядаюцца гадзі навування У. Сыракомлі ў Нясвіжскай павятовай школе пры дамініканскім кляштары, служба ў канцылярыі радзівілаўскіх маэнтаў, згадваецца сяброўства пісьменніка з колішнімі выпускнікамі Віленскага ўніверсітэта, а таксама вячнанне ў фарным касцёле з Паўлінай Мітрашэўскай. Пазней сувязь пісьменніка з Нясвіжам фактычна перапынілася. Аднак перажывае ў ўбачанае ў ім, вядома ж, засталося ў сэрцы мастака, знайшло свой працяг, уасобіўшыся ў мастацкіх творах і навукова-даследчых працах.

Акрамя названых вышэй "Вандравак...", дзе столькі месца адводзіцца Нясвіжу, магнатскаму роду Радзівілаў, варта згадаць тэматычна блізкі цыкл вершаў У. Сыракомлі "Успаміны пра Нясвіж", яго гуртарку "Школьныя часы", вершы "Да ****", "Ілюмінацыя" і інш. Так складалася, што пісаў ён пераважна на польскай мове, аднак тэматыка, месца разгортвання падзей, фальклорная аснова ў яго творах — у большасці беларуская. "Лірнік вясковы" праз усё жыццё пранёс любоў да Беларусі. У нататцы "Нёман ад вытокаў да вусця" ён пісаў: "...Нельга палюбіць родную маці-зямлю без глыбокага і шырокага пазнання ўсяго яе аблічча. Навучыцца глядзець у іскры, што злітае з яе веек, плакаць слязьмі, што льюцца з яе вачэй ці ліцца маглі, нават лічыць з любоўю маршчыні на высакародным абліччы — вось прыкметы любові. Вылучаць нашу родную зямлю ў адносінах гістарычных, прыродазнаўчых, этнаграфічных, археалагічных, геаграфічных — гэта, як мне здаецца, толькі нязначны вынік таго, што звычайна завецца любоўю да бацькаўшчыны.

Бо як жа любіць, як жа аддаваць кроў за тое, чаго не ведаем і не разумеем?" Удумаецца ў гэтыя словы, і вы зразумеете, што Нясвіж (Нясвіжчына) — не проста геаграфічная назва на карце Еўропы.

Тэрэза ГОЛУБ

"БО ЯК ЛЮБІЦЬ ТОЕ, ЧАГО НЕ ВЕДАЕМ?"

ПАДАРОЖЖА У НЯСВІЖ ЛІТАРАТУРНЫ

маляўнічым кутком Беларусі так ці інакш судакранаюцца лёсы многіх пісьменнікаў.

Імя Сымона Буднага асацыіруецца з Нясвіжам перш за ўсё ў сувязі з падзеяй вялікай нацыянальна-культурнай і агульна-нацыянальнай важнасці — выхадам у свет першых кніг кірылаўскім шрыфтам на тэрыторыі Беларусі. Менавіта ў Нясвіжы 10 чэрвеня 1562 года быў выдадзены яго "Катэхізіс", у загаловку якога пазначана: "Катихізіс", то ёсць Навука стародаўня хрысціянская от Святога Писма, для простых людей языка руского, въ питаннях и отказахъ сьбрана". Мае гэтая кніга "Прадмову да ўсіх блаверных хрысціян рускае мовы", "Пасляслоўі", "Прысвячэнне" князя Радзівілам, якое падпісалі "повольные слуги" М. Кавячынскі, С. Будны і Л. Крышчоскі.

Кніга С. Буднага, напісаная цудоўнай старабеларускай мовай, адразу звярнула на сябе ўвагу, стала аб'ектам вывучэння і аналізу многіх тагачасных выдаўцоў, папличнікаў, прадаўжальнікаў яго справы, лю-дзей высокаадукаваных. "Сіла слоў Буднага, — адзначае Ю. Лабынцаў, — была такая вялікая, аргументы такія пераканаўчыя, а выбраная форма выдання такая ўдалая, шрыфт і мова добра зразумелыя, што і гэта можна сказаць без перабольшвання, нясвіжскі беларускамоўны "Катэхізіс" увайшоў у аналы царкоўнай і грамадзянскай гісторыі ўсходнеславянскіх народаў".

Праз тры месяцы пасля выдання "Катэхізіса" з Нясвіжскай друкарні выйшла другая кніга Сымона Буднага — "Апраўданне грэшнага чалавека перад Богам", якая таксама была надрукавана на беларускай мове кірылаўскім шрыфтам. На вялікі жаль, аб гэтым выданні нам вядомы нешматлікія звесткі толькі з прац некаторых даследчыкаў. Сама ж кніга лічыцца страчанай. Са шкадаваннем трэба адзначыць, што экзэмпляры "Катэхізіса" захоўваюцца таксама далёка за межамі Беларусі.

Акрамя згаданых вышэй кніг, з той жа друкарні выйшаў польскамоў-

і Пінчаве" і "Супроць артыкулаў новай веры, выказаных Сарніцкім у Варшаве".

Нават з няпоўнага пераліку зробленага С. Будным у Нясвіжы, відаць, што пакінутая ім спадчына з'яўляецца невычэрпнай крыніцай "вывучэння філасофскіх", тэалагічных, этычных і сацыяльна-палітычных поглядаў выдатнага беларускага пісьменніка і мысліўца XVI ст." (І. Саверчанка, "Сымон Будны"). Прадоўжана я ім справа беларускага кірылаўскага кнігадрукавання сведчыць пра значныя зрухі ў сферы сацыяльна-культурнага жыцця тагачаснай Беларусі. Як справядліва адзначае Г. Галенчанка, дзейнасць Ф. Скарыны, С. Буднага, В. Цяпінскага "выразна адзначана блізкімі рысамі гуманістычнага светапогляду, звязана імкненнем паставіць новае кніжнае мастацтва на службу асветы беларускага народа, выкарыстаць яго ў барацьбе за развіццё пісьменнасці, за ўмацаванне ў Беларусі універсальнай сістэмы еўрапейскай свецкай адукацыі".

Вядучую ролю ў развіцці феадальнай культуры Беларусі адыгралі знакамітыя магнатскія роды. Род Радзівілаў як адзін з найбольш старажытных і магутных пакінуў значны след у гісторыі літаратуры і мастацтва. Працягваючы гаворку пра кнігаздавецкую справу, аддадзенае належнае Мікалаю Радзівілу Чорнаму. Ён быў фундатарам і арганізатарам гэтага пачынення ў Нясвіжы, стаў цвёрдай матэрыяльнай і духоўнай апорай Сымона Буднага. У сувязі са смерцю вялікага князя засталіся няздзейсненымі многія творчыя задумы асветніка, узнікла неабходнасць пераезду на новае месца. Мікалаю Радзівілу Чорнаму быў не толькі актыўным прыхільнікам рэфармацыйнага руху, але і здольным публіцыстам. Пра яго пісьменніцкі талент, неардынарнае светабачанне найбольш яскрава сведчыць палемічны "Адказ" (1556) на "Ліст" Л. Ліпамана (папскага нунцыя ў Польшчы), "Прысвячэнне Жыгімонта Аўгусту".

Нясвіжская рэзідэнцыя Радзівілаў на працягу мно-

кол Нясвіжскага кола Радзівілаў-пісьменнікаў, то перш за ўсё неабходна вылучыць Мікалая Крыштафа Радзівіла (Сіротку). Як пра палітычнага дзеяча, пра яго можна гаварыць многа і неадназначна. Пры яго ўладанні Нясвіж істотна змяніў свой архітэктурны выгляд. У рэзідэнцыю былі запрошаны лепшыя спецыялісты Еўропы ў розных галінах навукі і культуры. Як пісаў У. Сыракомля, "Мікалаю Крыштаф стварыў, можна сказаць, тутэйшы край, які яшчэ нядаўна лічыўся лясной пустэчай". З другога боку, нельга абысці ўвагай яго актыўную дыпламатыю езуітам у барацьбе з рэфармацыйным рухам і праваслаўем, загад паліць так званыя "ерэтычныя" кнігі. Прадукцыя Нясвіжскай друкарні пры ім пачала выходзіць толькі на польскай і лацінскай мовах.

На літаратурнай ніве Мікалаю Радзівілу Сіротка шырока заявіў пра сябе кніга "Падарожжа да Святой Зямлі...", напісаная ім на аснове дзённікавых запісаў. У падарожжа аўтар адправіўся 16 верасня 1583 г. і знаходзіўся за межамі радзімы больш года. Апрацоўваць занатаванае ён пачаў праз шэсць гадоў пасля вандроўкі і закончыў працу ў 1595 г. У 1601 годзе кніга пабачыла свет у Варшаве. На працягу некалькіх стагоддзяў яна мела 19 перавыданняў, была перакладзена на іншыя мовы свету (нямецкую, лацінскую, рускую). Кніга карысталася шырокім попытам і не страціла сваёй гістарычна-літаратурнай каштоўнасці і цяпер. Яна напісана каларытнай мовай, змяшчае багаты пазнаваўчы матэрыял. Праз уражанні падарожніка-пілігрыма чытач знаёміцца з архітэктурай, народнымі звычаямі і абрадамі, прыроднымі ўмовамі Палесціны, Сірыі, Лівана, Егіпта, Італіі... Апісаная аўтарам з'явы і падзеі дазваляюць пранікнуць у духоўны свет пісьменніка, адчуць яго светаўспрыманне, неардынарнасць і адначасова артадаксальнасць натуры, яго жаданне "пашырыць круггляд землякоў". Заслугоўвае ўвагі і эпісталарыйная спадчына Мікалая Крыштафа, якая змешчана ў кнізе

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:

Саюз беларускіх пісьменнікаў і Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь

ВЫХОДЗІЦЬ З 1932 ГОДА

Газету рэдагавалі

X. Дунец	(1932-35)
I. Гурскі	(1935-41)
A. Куляшоў	(1945-46)
M. Горцаў	(1947-49)
P. Кавалёў	(1949-50)
B. Вітка	(1951-57)
M. Ткачоў	(1957-59)
Я. Шапахойскі	(1959-61)
H. Пашкевіч	(1961-69)
Л. Прокша	(1969-72)
X. Жычка	(1972-76)
A. Асіпенка	(1976-80)
A. Жук	(1980-86)
A. Вярцінскі	(1986-90)

Галоўны рэдактар

Мікола ГІЛЬ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ
Міхась ЗАМСКІ
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ
Жана ЛАШКЕВІЧ
Алесь МАРЦІНОВІЧ
Барыс ПЯТРОВІЧ,
першы намеснік
галоўнага рэдактара
Юрась СВІРКА
Віктар ШНІП,
намеснік
галоўнага рэдактара

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220600, ГСП, Мінск,
вул. Захарава, 19

ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі -- 332-461
намеснікі галоўнага рэдактара -- 332-525, 331-985
аддзель: публіцыстыкі -- 332-525
пісьмаў і грамадскай думкі -- 331-985
літаратурнага жыцця -- 332-462
крытыкі і бібліяграфіі -- 332-204
паэзіі і прозы -- 332-204
музыкі -- 332-153
тэатра, кіно і тэлебачання -- 332-153
выяўленчага мастацтва і аховы помнікаў -- 332-462
навін -- 332-462
мастацкага афармлення -- 332-204
фотакарэспандэнт -- 332-462
бухгалтэрыя -- 268-640

Пры перадруку просьба спасылка на "ЛІМ".

Рукапіс рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з думкамі і меркаваннямі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп'ютэрнага цэнтра «ЛІМ»
Апаратныя сродкі і тэхнічная падтрымка — фірма «Дайнова»

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах

Друкарня

"Беларускі Дом друку".
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)

Індэкс 63856. Наклад 6858.
Нумар падпісанні 13. 7.1995 г.

ЗАКАЗ 2547
Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12